

В.А. ТЕЦЮРЭЙ

# ПРЫРОДАЗНАУСТВА

ПАДРУЧНІК  
ДЛЯ 4 КЛАСА  
ПАЧАТКОВАЙ ШКОЛЫ



ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕНТВА БССР  
1945

В. А. ТЕЦЮРЭЙ

# ПРЫРОДАЗНАЎСТВА

ЧАСТКА ДРУГАЯ

ПАДРУЧНІК  
ДЛЯ 4-га КЛАСА  
ПАЧАТКОВАЙ ШКОЛЫ

Зацверджана Наркомасветы РСФСР

ВЫДАННЕ ДЗЕСЯТАЕ  
З АДЗІНАЦЦАТАГА РУСКАГА

ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР  
Масква — 1945 — Мінск

## УВОДЗІНЫ.

У гэтым падручніку мы азнаёмімся з рознымі прадстаўнікамі свету раслін і разгледзім, як яны прыстасаваны да тых умоў, у якіх яны растуць. Мы даведаемся тут, як чалавек вывеў і выводзіць розныя сарты культурных раслін. Мы даведаемся, якое значэнне маюць культурныя расліны ў нашай народнай гаспадарцы.

Далей мы азнаёмімся з рознастайнымі жывёламі і прасочым, як яны прыстасаваны да ўмоў свайго жыцця. Мы даведаемся, якое значэнне маюць многія з гэтых жывёл, напрыклад рыбы, птушкі, звяры для нашай соцыйлістычнай гаспадаркі. Мы азнаёмімся таксама і з паходжаннем наших дамашніх жывёл.

Пасля гэтага мы будзем вывучаць будову і жыццё чалавечага цела. Пры гэтым мы даведаемся, якое ёсьць падабенства ў чалавека з жывёламі і ў чым заключаецца адрозненне чалавека ад жывёл. Мы даведаемся і аб паходжанні чалавека.

Усё гэта нам трэба вывучаць для таго, каб правільна разумець прыроду, каб навучыцца авалодваць прыродай і скарыстоўваць яе ў нашым соцыйлістычным будаўніцтве. Усе гэтыя веды нам неабходны, каб стаць актыўнымі і свядомымі будаўнікамі нашага соцыйлістычнага грамадства.

## I. ЖЫЦЦЁ РАСЛІН.

### ЯК РАССЯЛЯЮЦЦА РАСЛІНЫ.

Лета прайшло. Збожжа на палах ужо ўбрана; яго знялі, як толькі ў каласах паспелі зерні. Амаль усе расліны — і дрэвы, і кустарнікі, і травы — ужо адцвілі і далі насенне. З гэтага насення на наступны год паявяцца новыя, маладыя расліны.

Насенне ў раслін заключаецца ўнутры плода, а плод развіваецца з кветкавага песціка, які разросся пасля таго, як адбылося апылкаванне кветкі.

Насенне можа прарасці толькі ў тым выпадку, калі яно трапіць на вільготную, цёплую зямлю.

Усім вядома, як лёгка падаюць з дрэва спелыя яблыкі: варта толькі крыху патрэсці яблыню, і плады сыплюцца з яе цэлым дажджом. Праз некалькі дзён гэтаяя яблыкі, напэўна, і самі ўпалі-б з дрэва, асабліва пры ветраным надвор'і. Так і бывае з дзікімі яблынямі, якія растуць у лесе: увосень пад імі мы знаходзім многа апаўшых з дрэва пладоў. Таксама лёгка асыпаюцца з галін на зямлю іншыя сакавітыя плады і ягады, калі яны становяцца зусім спелымі.

Калі такія сакавітыя плады пападаюць на зямлю, іх мякаць хутка згнівае. Тады насенне, якое ў іх знаходзілася, аказваецца ўжо проста ў глебе і можа прарастатць.

Але такіх раслін, якія прыносяць сакавітыя плады, у нас па-раўнальна не так многа. Значна больш у нас такіх раслін, у якіх, наадварот, паспейшыя плады становяцца сухімі і жорсткімі. Такім з'яўляюцца, напрыклад, усім вядомыя плады бобу, гароху, жоўтай садовай акацыі і маку. Такія сухія плады не ападаюць разам з насеннем, а спачатку растрэскуваюцца і раскрываюцца. Тады спелае насенне лёгка аддзяляецца ад засохшага плода і падае на зямлю.

Дзякуючы насенню расліны могуць распаўсюджвацца па зямлі і займаць абышырныя прасторы. Так, напрыклад, сасновыя і бярозавыя лясы растуць і ў БССР, і пад Москвой, і ў Заходній Еўропе, і ў Сібіры. Калі-б насенне заўсёды падала на зямлю толькі каля сваёй матчынай расліны, на якой яно паспела, расліны не маглі-б расселяцца і, заглушаючы адну другую, гінулі-б ад цеснаты. Аднак у сапраўднасці мы знаходзім у раслін розныя

прыстасаванні, дзякуючы якім насенне ў іх можа рассейвацца на больш шырокай прасторы.

### Распаўсюджанне насення ветрам.

Усім добра знаёмы адуванчык. І лёгка здагадацца, чаму яму далі такую назыву.

Калі разгледзеце той пушысты сівы шар, які распусціўся на месцы адцвіўшай складанай кветкі адуванчыка, то будзе відаць, што ён складаецца з мноства паасобных маленьких плодзікаў і што ў кожнага плодзіка ёсьць даўгі адростак з пушынкай на канцы (рыс. 1). Варта толькі падуть ветру, як пушыстыя плодзікі лёгка адрываюцца ад белай галоўкі адуванчыка і разлятаюцца ў паветры. Вечер можа занесці іх на дзесяткі кілометраў ад месца іх радзімы.


Такім самым спосабам распаўсюджваюцца ветрам лятучыя плодзікі чартапалоху, асоту і некаторага іншага пустазелля.

Вечер садзейнічае рассейванню насення і ў многіх наших лясных дрэў (рыс. 2). У елкі і сасны на спелых шышках у сухое надвор'е адтапырваюцца паасобныя лусачкі, і з-пад іх высыпаецца крылате насенне, якое і падхватваецца ветрам.


У асіны, топала, вярбы насенне развіваецца ў маленьких пладах — каробачках; ужо ў самым пачатку лета гэтаяя каробачкі растрэскуваюцца, і вечер выдувае з іх паспейшае пушыстае насенне.

На гэтым насенні ёсьць мноства тонкіх валокнаў. Дзякуючы гэтому насенне доўга носіцца ў паветры, і вечер разносіць яго ўсюды.

У клёна, вяза, ясеня і



Рыс. 1. Плодзікі адуванчыка, якія разлятаюцца па ветру.



Рыс. 2. Лятучае насенне і плады дрэў: 1 — насенне елкі, 2 — насенне сасны, 3 — плодзік бярозы, 4 — плод клёна, 5 — плод ясеня, 6 — раскрытыя каробачкі вярбы з разлятаючымся насеннем.


бярозы вечер падхватае і ёнсе ўжо не паасобнае насенне, а плады: яны маюць адросткі ў выглядзе крыла і, калі паспоець, то лёгка адрываюца ад роднай галінкі (рыс. 2 і 3).

А ў ліпі аддзяляеца ад дрэва не асобны плод, а цэлая галінка з некалькімі маленькімі арэшкамі і моцна сядзячым на ёй прадаўгаватым лісточкам (рыс. 4).

Дзякуючы гэтаму лісточку адраваная галінка з пладамі не адразу падае на зямлю, а павольна



Рыс. 3. Плады вяза.



Рыс. 4. Суплодзє ліпі.

апускаеца і доўга кружыща ў паветры. Калі-ж галінка з пладамі ўпадзе на зямлю, вечер гоніць яе ўсё далей і далей, пакуль урэшце, ад яе не адпадуць асобныя арэшки.

### Распаўсюджанне насення жывёламі.

Многія плады і насенне распаўсюджваюца пры садзейні жывёл. Адбываеца гэта ў розных раслін па-разнаму.


**Арэхі і жалуды.** І арэхі і дубовыя жалуды з'яўляюца ласавай ежай для вавёрак. Вавёркі на зіму збіраюць сабе запасы корму. Цягае вавёрка да сябе ў дупло арэхі або жалуды, і па дарозе частка іх губляеца. Здараетца, што на вавёрку кінецца куніца або які-небудзь іншы драпежнік. Вавёрка кідае арэх і пускаеца наўцёкі. Так згублены вавёркай арэх і аказваеца пасяенным воддаль ад таго куста, на якім ён вырас. Увесну разгубленыя вавёркамі арэхі і жалуды праастаюць, даючи пачатак малым дубкам і арэшнікам.

**Чэпкія плады.** Калі праісція ўвосень па густому быльніку, які разросся дзе-небудзь на пустыры, то на адзенні ў нас акажаца многа начэпленах пладоў рознага пустазелья. Тут мы

знойдзем буйныя рэп'і ад лопуху і дробныя плады ліпучкі, якія маюць мноства чэпкіх кручкоў. Напэўна, акажаца тут і прадаўгаватае насенне пустазельнай травы чарады, якое прычапілася да адзення двумя заузубраннымі адросткамі (рыс. 5).

Такія-ж рэп'і, ліпучкі і іншыя чэпкія плады можна знайсці ў шэрсці ў сабак, у авечак і ў дзікіх жывёл, калі толькі гэтыя жывёлы пабываюць у зарасніках быльніку. Потым гэтыя плады дзенебудзь адвалияца і пададуць на зямлю. Такім чынам насенне гэтых раслін будзе пасяяна жывёламі ў самых рознастайных месцах, часам за многа дзесяткаў кілометраў ад таго месца, дзе яны паспелі.

**Сакавітыя ягады.** Яркая афарбоўка і прыемны смак розных ягад таксама аказваеца прыстасаваннем для распаўсюджання насення. Спелыя ягады вабяць птушак. Калі птушкі склёнваюць гэтыя ягады, то мякаць ператраўляеца ў іх кішочніку, але саме насенне, якое мае шчыльную шкарлупу, не ператраўляеца і не траціць сваёй усхожасці. Накляваўшыся смачных ягад, птушка паляціць куды-небудзь у іншае месца; еже ў яе кішочніку ператравіцца, а тое, што не магло ператравіцца, выйдзе вон. Так дзякуючы птушкам гэтае насенне аказваеца пасяеным у самых рознастайных месцах.



Рыс. 5. Чэпкія плады: 1 — чарада, 2 — ліпучка, 3 — лопух.


### Раскіданне насення раслінамі.

З лёгкім трэскам лопаюца ў гарачыя летнія дні сухія плады садовай акацыі. Як толькі ўтворыцца ў іх трэшчына, абедзве створкі плода адразу закручваюца, і заключанае ў іх насенне раскідаеца ў бакі. Вядома, далёка яно не разляціца, але ўсё-ж не ўсё яно ўпадзе ў адно месца, а рассеяеца на некаторай адлегласці ад роднага куста.

Вельмі цікавы спосаб рассейвання насення мы знаходзім у недатыкі — сакавітай травяністай расліны з жоўтымі вісячымі кветкамі, якая месцамі сустракаеца ў цяністых і сырых лісцёвых гаях і парках (рыс. 6). Калі дакрануцца да спелай каробачкі недатыкі, то плод гэты адразу лопаеца, спенкі яго скручваюца, і пры гэтым з сілай раскідаеца насенне. Адсюль і самую расліну называюць «недатыкай».

Мы даведаліся ѿ тым, якімі рознастайнымі спосабамі можа распаўсюджвацца насенне раслін. Цяпер стане зразумелым, адкуль мог узяцца куст бузіны дзе-небудзь на старадаўній камен-най агарожы або маладая бярозка на якім-небудзь даўно нера-мантаваным будынку. Лёгка растлумачыць, як паявіўся малады лясок на месцы закінутай ражлі або як паявілася расліннасць на голай паверхні гліны, якая агалілася пасля земляных работ.

Але, вядома, толькі вельмі малая частка прынасімага раслінамі насення можа папасці ў спрыяючыя для сябе ўмовы, прарасці там і даць пачатак новым раслінам. Велізарная частка насення пра-падае. Не могуць, напрыклад, вырасці адуванчыкі з таго насення,



Рыс. 6. Недатыка: налева — галінка з кветкамі, направа — два плады (адзін з іх раскрываецца і раскідае насенне).

якое вецер занес у раку, балота або на людную вуліцу. А колькі рознага насення склёўваюць насы зернеедныя птушкі і з'ядоюць розныя дробныя звяркі—мыши, палёўкі, суслікі, хамякі, вавёркі! Зразумела, што тыя расліны, якія даюць многа насення, могуць і больш распаўсюджвацца. Такія расліны, якія прыносяць вельмі мала насення, вымерлі-б і перасталі-б існаваць у прыродзе!

Нават калі насенне пападзе на зямлю і дасць усходы, гэта яшчэ не значыць, што маладая расліна абавязкова тут вырасце і ў сваю чаргу прынясе плады і насенне. Калі, напрыклад, многа насення пападзе на адно месца, усходы будуть вельмі густымі, маладыя расліны будуць цясніць адна другую і большасць з іх загіне. Таму і маглі ўтрымацца на зямлі толькі такія расліны, у якіх насенне або плады разносяцца ў розныя бакі або пры садзейні ветру, або пры садзейні жывёл, або яшчэ якім-небудзь іншым спосабам.

## Пасеў чалавекам насення культурных раслін.

Так адбываецца справа ў дзіка растучых раслін. Калі-ж расліны разводзіць для сваіх мэт чалавек, то ён ужо свядома кіруе іх жыццём. Яшчэ ў даўнейшыя часы чалавек заўажыў, што расліны лепш растуць у разрыхленай і багатай перагноем глебе, і навучыўся апрацоўваць і ўгнойваць зямлю. Ён не чакае, пакуль вецер або птушкі занясуть яму насенне неабходных для яго раслін, а сам збірае гэтае насенне і сее яго там, дзе яму трэба і дзе насенне можа ўзыці. І для пасеву ідзе толькі невя-лікая частка ўсяго насення, прынесенага раслінай, а ўесь астатні ўраджай чалавек скарыстоўвае для сябе.

Своечасовая і правільная сяўба — неабходная ўмова для павышэння ўраджайнасці. У нас у СССР усе соўгасы і калгасы, усе заводы, працуючыя для патрэб сельскай гаспадаркі, ужо загадзя рыхтуюцца да веснавой пасеўнай кампаніі. У канцы лета і ў пачатку восені праводзіцца сяўба азімага жыта і пшаніцы. У канцы лета праводзіцца і ўборачная кампанія, калі ўсе намаганні накроўваюцца на тое, каб увесе ўраджай быў сабраны своечасова і поўнасцю. Ад паспяховага правядзення пасеўнай і ўборачнай кампаніі залежыць, ці атрымаем мы на гэты год у дастатковай колькасці збожжа, гародніны і іншых сельскагаспадарчых прадуктаў, у дастатковай колькасці цукру і тканіны. Уся гэтая работа праводзіцца ў нас па агульнаму плану пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі.

## ЧАМУ РАСЛІННАСЦЬ У НАС НЕ ЎСЮДЫ АДНОЛЬКАВАЯ.

І вецер, і птушкі, і чэцвероногія звяры садзейнічаюць распаўсюджанню насення ў прыродзе і могуць разносіць яго ў розныя бакі, па самых розных месцах.

Але чаму-ж тады адны расліны растуць у лясах, другія — на лугах, трэція — у вадзе?

Каб разабрацца ў гэтых пытаннях, спынімся пакуль на адной расліне — на нашым звычайнym адуванчыку. Пазнаёмімся з тым, як расце ён у розных умовах.

### Адуванчык.

Чаму адуванчык можа расці сярод каменіяў бруку. Вельмі часта мы бачым адуванчык ля краю дарогі і нават пасярод каменіяў бруку. Тут увесе час ходзяць людзі, і яны вытапталі тут амаль усю траву. Але ў адуванчыка ўсе лісці ляжаць праста на зямлі. Калі мы нават наступім на яго нагой, то звычайна мы нічога ў

яго нѣ пашкодзім. А травы з даўгім і ломкім тырчачымі сцябламі тут уцалець не маглі.

Усякай зялёнай расліне патрэбна святло, і на адкрытым месцы на яе святла падае многа. Але затое на адкрытым месцы больш прыпякае сонца; глеба тут хутчэй перасыхае, і раслінам прыходзіцца адчуваць яшчэ і недастачу вільгаці. Аднак адуванчык тут не гіне ад сухасці. Яго прамы і даўгі корань ідзе глыбока ў зямлю, дзе глеба астаецца больш вільготнай. Лісці ж у яго тут бываюць вузкія і невялікія і ў дадатак шчыльна прылягаюць да зямлі; таму вады яны выпараюць мала, і адуванчык не засыхае. Больш буйных лісцяў адуванчыку тут і не трэба, тāму што на адкрытым месцы і на дробныя лісці святла падае зусім дастаткова.

Як расце адуванчык у больш сырых і цяністых месцах. Зусім іншы выгляд мае адуванчык, які вырас дзе-небудзь калія плota або ў баку ад дарогі. Трава тут мешч вытаптваецца, і ў глебе больш доўгі час трymаецца вільгаць. Калі-б і тут лісці ў адуванчыка былі распластаны па зямлі, то іх заглушилі-б іншыя травы, і расліна загінула-б ад недастачы святла. Адуванчык мог тут уцалець толькі таму, што ў больш сырых і цяністых месцах лісці ў яго становяцца буйней і шырэй і ў дадатак цягнуцца ўверх, дзе на іх падае больш святла. Але ўсё-ж такі, чым далей ад дарогі, чым гусцей і вышэй трава, тым менш у ёй адуванчыкаў. Паглядзім, чаму гэта бывае так.

Чаму адуванчык не можа расці сярод густога зарасніку. Справа ў тым, што тыя ўласцівасці адуванчыка, якія паляячалі яму магчымасць расці ля самага краю дарогі, тут — сярод густой і высокай травы — не толькі не прыносяць яму карысці, але становяцца для яго ўжо нявыгаднымі. Сцябло з лісцямі ў яго і тут астаецца кароткім, а таму яго вельмі хутка абганяюць усе іншыя травы і пачынаюць заглушаць. Вось чаму ў густых зарасніках усходы адуванчыка вельмі хутка гінуць ад недастачы святла.


Вывад адсюль такі: адуванчык — расліна святлолюбіва; ён можа мірыцца з недастачай вільгаці і з вытаптваннем, але затое гіне ў суседстве з іншымі, больш высокімі і цяністымі, раслінамі. І хоць плодзікі адуванчыка разносяцца ветрам усюды, аднак расці ён можа толькі ў таіх месцах, якія не заняты якімі-небудзь густымі зараснікамі.

Калі свайго жылля чалавек увесь час вытаптвае траву і перашкаджае ёй разрастанца; гэтым ён мімаволі дапамагае адуванчыку заўладаць месцам, якое асвабадзілася. Вось чаму адуванчык і сустракаецца асабліва часта ўдоўж дарог і калі жылля чалавека,

### Лясныя дрэвы.

На прыкладзе адуванчыка мы бачылі, што яго распаўсядженне па розных месцах залежыць ад будовы і формы самой расліны і, ад умоў, у якіх яна расце. Таке самае мы знайдзем і ў нашых лясных дрэў.

Дрэва на адкрытым месцы і дрэва ў лесе. Дрэвы, вырасшыя на адкрытым месцы, маюць больш развесістую форму, чым дрэвы, вырасшыя ў глухім лесе. На адкрытым месцы дрэва можа атрымліваць святло з усіх бакоў, і ў яго ва ўсе бакі адыходзяць галіны, адзетыя лісцямі. А лісці — гэта орган, які дастаўляе расліне па-



Рыс. 7. Сасна, вырасшая на  
адкрытым месцы.



Рыс. 8. Сасна, вырасшая  
у лесе сярод іншых дрэў.

жыўны матэрыял з паветра і які можа засвойваць яго толькі на святле. Таму дрэва на паляніне або на ўскрайку лесу вырастает больш каранастым і больш галіністым (рыс. 7). Такое дрэва не прыгодна для пабудовы.

Зусім іншы выгляд мае дрэва той-же пароды, калі яно вырасла ў густым лесе (рыс. 8). Тут кожнае дрэва было акружана іншымі дрэвамі, і святла вакол яго было мала. Таму дрэвам прыходзілася цягнуцца ўверх у напрамку да святла. Толькі наверсе ў іх захоўваюцца жывыя сукі і зялёныя галінкі з лісцямі. Ствалы густа растучых дрэў бываюць прамыя і гладкія: яны даюць добры будаўнічы матэрыял.

Так упłyваюць адно на другое дрэвы, калі яны растуць у блізкім суседстве адно з другім у лесе або ў парку.

**Пароды святлолюбівія і ценевыносілівія.** Калі параўнаць паміж сабой лясныя дрэвы розных парод, то лёгка заўважыць, што не ўсе яны даюць аднолькавы ценъ. Мала ценю дае нават самая развесістая бяроза, бо лісці ў яе дробныя, а тонкія галінкі, на якіх яны сядзяць, звісаюць з дрэва ўніз. Наадварот, ліпа, вяз і клён—дрэвы вельмі цяністыя. Лісці ў іх буйныя, сядзяць блізка адзін да другога і распаложаны на галінках так, што амаль усё святло, якое падае зверху, затрымліваецца іх зялёной паверхнія (рыс. 9).

Таксама сасна дае слабы ценъ, і яе тонкая хвоя затрымлівае на сабе вельмі мала светлавых праменняў. Наадварот, елка з яе зялёнімі лапчатымі галінамі дае такі густы ценъ, што пад ім звычайна не могуць ужо расці нікія іншыя зялёныя расліны: яловыя «лалы» перахапілі ў іх усё святло.

Як-ж асаблівасці ў будове і распалаженні лісцяў будуть адбівацца на жыцці самога дрэва? Бо калі сасна і бяроза даюць мала ценю, то гэта значыць, што многа святла праслізгае міма іх зелені і толькі невялікая частка

светлавых праменняў улаўліваецца іх дробнымі лісцямі. Але святло ім неабходна для таго, каб у лісцях ішло разлажэнне вуглекіслага газу і ўтварэние крухмалу. Значыць для таго каб такая расліна магла добра жывіцца і расці, яна павінна атрымліваць вельмі многа святла. Бяроза і сасна—дрэвы вельмі святлолюбівія і могуць добра расці толькі там, дзе іх не зацияняюць іншыя дрэвавыя пароды.

Наадварот, елка, ліпа, клён, вяз, арэшнік дзякуючы сваёй густой зелені не прапусцяць міма амаль ні аднаго светлавога праменя. Гэта дрэвы ценевыносілівія. Маладыя елачкі могуць расці пад заслонай сасновага і бярозавага лесу і паступова выцесніць святлолюбівія пароды, але сасонкі і бярозкі гінуць у ценю яловага лесу або ліпавага гаю.

**Чаму не ўсе лясы ў нас аднолькавыя?** Лісці не толькі жывяць расліну—яны яшчэ выпараюць ваду. Чым буйней і гусцей лісце і чым больш яно выстаўлена на сонца, тым больш вады будзе расходаваць расліна. Значыць, для жыцця на сухой глебе святло-

любівая сасна і бяроза аказваюцца больш прыстасаванымі, чым ценевыносілівія елка, ліпа і клён. Тонкая і жорсткая хвоя сасны выпарае вельмі мала вады, а корань у яе ідзе глыбока ў зямлю—туды, дзе і ў сухое надвор'е астaeцца больш вільгагі. На пясках елка засыхае, а сасна можа развівацца без перашкоды; там і растуць у нас сасновыя бары, часам з прымесью бярозы.

А па суглінках у нас звычайна растуць яловыя і змешаныя лясы, або лясы, якія складаюцца з розных лісцёвых парод.

### Расліны сухіх месца.

Залежнасць паміж будовай расліны і месцам яе жыцця можна прасачыць і на нашых лугавых травах:


**Лепшыя сенажацы ў нашых краях**—гэта заліўныя лугі, т. зи. тая лугі, якія цягнуцца ўдоўж ракі па рачных поймах і кожны год заліваюцца ў час веснавога разводдзя. Глеба на таіх лугах урадлівая і вільготная, і трава разрастается тут пышна і густа. У многіх з гэтых раслін шырокія і буйныя лісці; зелень у іх быве яркая і сакавітая.

Калі-ж з рачной поймы падняцца на схіл і праісціся па сухім лузе, адразу будзе відаць, што раслінасць тут ужо іншая. Па-першае, трава тут становіцца менш густой і параўнанні з заліўным лугам. А па-другое, тут больш сустракаецца раслін з вузкімі і дробнымі лісточкамі або з лісточкамі, падзеленымі на дробныя і вузкія долькі. Такія расліны менш выпараюць вады і таму могуць расці на больш сухіх і адкрытых месцах. У некаторых траў зелень мае шызае або шараватае адценне (напрыклад у палына). Калі ўважліва прыгледзецца да сцяблоў і лісцяў гэтых раслін, то будзе відаць, што яны пакрыты дробнымі валаскамі. Лісці, пакрытыя такімі валаскамі, выпараюць менш вады. Карэні такіх раслін ідуць глыбока ў зямлю. Гэтыя прыстасаванні і даюць магчымасць расліне існаваць пры недастачы вільгагі.

На больш сухіх месцах нам сустрэнуцца расліны, у якіх лісці ляжаць прама на зямлі—так, як у адуванчыка. Сярод такіх раслін лёгка пазнаць ястребінку і кашачую лапку.

**Ястребінка**—радня адуванчыку і крыху нагадвае яго па свайму выглядзу, але яна драбней за яго, і жоўтыя кветкі ў яе больш светлага адцення.

**Кашачая лапка**—невялікая паўзучая траўка з белаватымі валасістымі лісточкамі, ляжачымі на зямлі, і з жорсткімі кветкавымі сцябламі, якія наверсе заканчваюцца цэlyм пучком белаватых



Рыс. 9. Галінка вяза.

светлавых праменняў улаўліваецца іх дробнымі лісцямі. Але святло ім неабходна для таго, каб у лісцях ішло разлажэнне вуглекіслага газу і ўтварэние крухмалу. Значыць для таго каб такая расліна магла добра жывіцца і расці, яна павінна атрымліваць вельмі многа святла. Бяроза і сасна—дрэвы вельмі святлолюбівія і могуць добра расці толькі там, дзе іх не зацияняюць іншыя дрэвавыя пароды.

Наадварот, елка, ліпа, клён, вяз, арэшнік дзякуючы сваёй густой зелені не прапусцяць міма амаль ні аднаго светлавога праменя. Гэта дрэвы ценевыносілівія. Маладыя елачкі могуць расці пад заслонай сасновага і бярозавага лесу і паступова выцесніць святлолюбівія пароды, але сасонкі і бярозкі гінуць у ценю яловага лесу або ліпавага гаю.

**Чаму не ўсе лясы ў нас аднолькавыя?** Лісці не толькі жывяць расліну—яны яшчэ выпараюць ваду. Чым буйней і гусцей лісце і чым больш яно выстаўлена на сонца, тым больш вады будзе расходаваць расліна. Значыць, для жыцця на сухой глебе святло-

ші ружаватых галовак (рыс. 10). Калі сарваць такі кветкавы парастак, то ён і ў сухім выглядзе захоўвае свою форму і афарбоўку; таму з кветак кашачай лапкі можна зрабіць «вечны» сухі букет для ўпрыгожвання пакоя.




Рис. 10. Кашачая лапка.

да жыцця пры недастатковай вільгаці. Гэта кактусы (рыс. 12). Адны з іх маюць выгляд слупоў, якія тырчаць з зямлі і часам дасягаюць вышыні цэлага дрэва. У другіх сцяблі галініца і падобна больш да нейкіх тоўстых уродлівых лісцяў. Трэція маюць шарападобную форму.

Сцяблы ў кактусаў бываюць заўсёды зялёнага колеру. Па свайму значэнню ў жыўленні расліны з паветра гэтая зялённая паверхня сцябла ў кактуса цалкам замяняе яму лісці.

Дзякуючы такой будове кактусы могуць захоўваць у сваім тоўстым і мясістым сцябле вялікі запас вады. Выпарацца гэтая вада можа ў іх толькі з паверхні, а паверхня ў сцябла пароўнальна невялікая, значна меншая, чым зялённая паверхня ў раслін,




Рис. 11. Едкі ачытак.

маючых лісці. Значыцца, сцябло ў кактуса выконвае работу лісцяў, а лісці, якія ператварыліся ў калючки, ахоўваюць яго сакавітую мякаць ад паядання жывёламі.




Рис. 12. Кактусы.

З усіх гэтых прыкладаў мы бачым, што расліны сухіх месц маюць такія прыстасаванні, якія дазваляюць ім расці пры недастачы вільгаці. А расліны, якія не прыстасаваны да такіх умоў, у засушлівых месцах гінуць.

Чалавек скарыстаў уласцівасці раслін, добра пераносячых недастачу вільгаці, для того, каб весці барацьбу з сыпучымі пяскамі, якія месцамі пакрываюць у нас вялікія прасторы і пад дзеяннем ветру насоўваюцца на палі, на дарогі і на паселішчы. Спачатку па гэтых пясках саджаюць адросткамі вярбу-шалюгу, а затым, гады праз два, калі шалюга пачынае разрастатца, паміж яе радамі саджаюць сасонкі. І праз 10—15 год на месцы сыпучых пяскоў ужо шуміць малады сасновы лясок.

### Водныя расліны.

Умовы жыцця ў вадзе зусім не тыя, што на сухіх пясках, і расліны, якія жывуць у вадаёмах, маюць свае асаблівасці будовы.


Куўшынкі. Па азёрах і ціхіх ракных завадзях сустракаюцца ў нас цэлляя зараснікі куўшынак. Іх буйныя і шырокія лісці плаваюць на паверхні вады, а ўлетку сярод іх відаць і кветкі гэтых раслін (рыс. 13). Вельмі прыгожымі з'яўляюцца буйныя кветкі белай куўшынкі, або «вадзянай ліліі»; у кубышкі кветкі больш дробныя, і пялесткі ў яе жоўтыя; яна інакш называецца жоўтай куўшынкай.

Сцябла ў куўшынкі з берагу мы не ўбачым, — яно захавана ў ілістым дне вадаёма. Ад гэтага сцябла цягнуцца да паверхні вады толькі даўгія чарапікі лісцяў і такія-ж даўгія кветаножкі, на канцы якіх сядзяць кветкі.

Калі адарваць ліст куўшынкі ад чарапікі, то ён і ў такім выглядзе будзе плаваць на паверхні вады. Унутры ліста ёсьць поласці, напоўненія паветрам, таму ён лягчай за ваду, і чарапіку не прыходзіцца падтрымліваць яго на паверхні. Калі выцягнуць з вады ліст разам з чарапіком, то будзе відаць, што чарапік у яго

тоўсты і вельмі гібкі; на паветры ён, як плець, звісае ўніз і не можа падтрымліваць ліст у ранейшым палажэнні. Але калі паспрабаваць абарваць гэты чарапашок, то акажацца, што ён вельмі трывалы; ён, нібы моцная вяроўка, звязвае ліст са сцяблом, і таму нават пры вялікім ветры хвалі не могуць адарваць ліст ад чарапашка. Такім-ж уласцівасцямі — трываласцю і гібкасцю — адзначаюцца ў куўшынках і кветаножкі.

Лісці ў куўшынак моцныя і скурыстыя. Таму іх не разрываюць хвалі і не прабіваюць падаючыя на іх кроплі дажджу.



Рыс. 13. Куўшынка (зменшана ў 12 разоў).

Плады ў куўшынак падобны да маленьких збанкоў. Спелае насенне іх можа плаваць на паверхні вады. Кожнае насенне акружана клейкай абалонкай, таму насенне куўшынка прыліпае да пер'яў і да дзюбі розных вадзяных птушак. Пералітаючы на іншую завадзь, птушкі пераносяць яго на сабе на новыя месцы і такім чынам садзейнічаюць рассяленню куўшынкі.

У трапічных абласцях Паўднёвой Амерыкі па рацэ Амазонцы і яе прытоках расце гіганцкая куўшынка — вікторыя-рэгія, у якой лісці дасягаюць велічыні ў паўтара-два метры, а ружовыя кветкі маюць каля 40 сантиметраў у папяроchnіку.

**Раска.** Улетку нашы сажалкі і ракныя завадзі зацягваюцца зялёнім пакровам раскі. Часам раска разрастаетсяцца тут у такой колькасці, што скрозь пакрывае ўсю паверхню вады.


Раска мае выгляд плоскага зялёнага кружочка, які плавае на паверхні вады і ад якога звісае ўніз маленькі прамы карэнчык (рыс. 14). Тоё, што іншым раслінам прыходзіцца браць з глебы, раска можа атрымліваць праста з сажалкавай або ракной вады, у якой заўсёды бываюць раствораны неабходныя для раслін мінеральныя вянччэствы. Таму раска не мае патрэбы ў даўгіх галіністых карэннях, якія ёсць у іншых раслін. А той невялікі карэнчык, які ў яе ёсць, мае для яе галоўным чынам другое значэнне: ён не дае зялёнай пласцінцы перакуліцца або перавярнуцца, калі наляціць пары ў ветру і парушыць спакой паверхні сажалкі.

Раска вельмі рэдка цвіце і прыносяць насенне. Звычайна ж раска размнажаецца адводкамі. Яе зялёная пласцінка разрастаетсяцца і ўтворае лопасці; або долі, якія потым раз'ядноўваюцца і становяцца паасобнымі раслінамі. Гэтыя дробныя раслінкі прыліпаюць да ног і пер'яў водных птушак і да шэрсці жывёл, якія выкупаліся ў вадзе. Некаторыя пласцінкі раскі з спакойнай завадзі падаюць у цячэнне ракі, і вада заносіць іх на новыя месцы. Такім чынам, гэтыя маленькія плавучыя раслінкі размнажаюцца і расселяюцца і без дапамогі насення.

Увесені раска становіцца цяжэй ад на-  
копленага ў ёй за лета крухмалу. Яна па-  
гружаецца ў ваду, спускаецца на дно і там  
перазімоўвае. Увесну перазімаваўшая рас-  
ліна зноў усплывае на паверхню вады. Дзя-  
куючы такім перасяленням раска не скоў-  
ваецца лёдам і ўнікае замярзання.

Такім чынам, і водныя расліны аказваюцца прыстасаванымі да тых умоў, у якіх яны жывуць.

Разрастаяючыся ў азёрах і сажалках, вод-  
ныя расліны паступова запаўняюць іх сваі-  
мі жывымі часткамі і сваімі мёртвымі  
рэшткамі. Вадаём паступова ператвараецца  
у балота. Каб весці барацьбу з забалочван-  
нем сажалак, іх прыходзіцца чысціць і выкідаць з іх водную рас-  
ліннасць. Але ў тых вадаёмах, якія ўжо ў даўнейшыя часы пера-  
тварыліся ў балоты, з мёртвых рэшткаў раслін утварыўся торф,  
які прымяняеца ў прамысловасці ў якасці паліва.



Рыс. 14. Раска (у натуральную велічыню).

На радзе прыкладаў мы прасачылі, якая адпаведнасць існуну паміж будовай расліны і тымі ўмовамі, у якіх яна жыве.

Адны асаблівасці мы знаходзім у раслін, якія жывуць па сухіх пясках, другія — у раслін лугавых, трэція — у лясных, чацвертыя — у водных раслін.

Вывучаючы гэтыя прыстасаванні, чалавек даведваецца, якая зямля больш падыходзіць для гародных культур, якая для пшаніцы, а якую лепш пакінуць пад лесам. Але, напрэклад, асушае балота, шляхам апрацоўкі і вапнавання змяняе там глебу і затым культивуе на

гэтым месцы такія расліны, якія не могуць расці на балоўшы. З палёў і гародаў ён звычайне непатрэбнае яму пустазелле, якое пасяляеца там і перашкаджае расці культурным раслінам. На голым сыпучым пяску ён разводзіць сасновы лес.

Але ў сваім панаванні над прыродай чалавек ізле і яшчэ далей. Ен ужо змяняе і самую прыроду арганізаў і для сваіх мэт стварае зусім новыя сарты раслін — такія, якія ў дзікай прыродзе нідзе не сустракаюцца.

## КУЛЬТУРНЫЯ РАСЛІНЫ.

Тыя расліны, якія разводзіць і вырошчвае чалавек, называюцца культурнымі раслінамі. Многія з іх, напрыклад зерневае збожжа, гародніна, бавоўнік, лён, маюць велізарнае значэнне ў нашым жыцці. Цяпер нам цяжка нават уявіць сабе, як людзі моглі-б абысьціся без тых культурных раслін, якія нас харчуюць і адзялюць.

Але ў глыбокай старажытнасці, за многа тысячагоддзяў да нас, чалавек умеў толькі збіраць плады і насенне дзікіх раслін. Разводзіць расліны ён яшчэ не ўмеў. Толькі пазней ён зауважыў, што з выпадкова рассыпанага насення развіваюцца расліны, якія могуць дапаць такое-ж насенне. Тады ён пачаў ужо свядома сеяць і вырошчваць расліны. Чалавек стаў земляробам.

Вядома, тыя расліны, якія пачаў разводзіць і вырошчваць чалавек, ён узяў з акружаючай яго прыроды — з ліку дзікастучых траў, кустарнікаў і дрэў. Ад іх і пайшлі тыя культурныя сарты, якія чалавек разводзіць цяпер.

Важнейшым сярод усіх наших культурных раслін з'яўляецца зерневае збожжа — пшаніца, жыта, ячмень, авёс, кукуруза, проса. У цяперашні час у нас прымаюцца ўсе меры да таго, каб у нашай краіне вырошчвалася як можна больш зерневага збожжа. Культура зерневых — галоўнейшая задача нашай сельскай гаспадаркі. У перыяд першай пяцігодкі мы дасягнулі велізарнага павелічэння пасеўных плошчаў. Самае галоўнае цяпер — гэта рашучая барацьба з засухай і павышэнне ўраджайнасці. З гэтай мэтай у наших соўгасах і калгасах уводзіцца культура найбольш ураджайных і засухаустойлівых сартоў зерневага збожжа. Пры дапамозе арганізаваных у нас машына-трактарных станций у калгасах прымянеца перадавая сельскагаспадарчая тэхніка: і апрацоўка глебы, і пасеў, і ўборка ўраджаю ўтвараюцца трактарамі і сельскагаспадарчымі машынамі. Нашы буйныя зерневыя соўгасы — гэта супрацьўныя «фабрыкі зерня».

Немалое харчовae значэнне маюць гародніныя расліны: капуста, агуркі, рэпа, морква, буракі, таматы і інш. Яны даюць дадатковыя прадукты харчавання — гародніну.

Апрача зерневага збожжа, вельмі вялікае значэнне маюць для нас тэхнічныя расліны. Тэхнічнымі раслінамі называюцца такія, якія даюць сырэвіну для нашай фабрычна-заводской прамысловасці. З лёну, канапель, бавоўніку здабываюць валакно, з якога затым прадаюць ніткі і ткуць тканіны. З насення тых-же раслін, а таксама з сланечніку адціскаюць масла. З бульбы вырабляюць крухмал, патачу, спірт. З буракоў атрымліваюць цукар. Культура тэхнічных раслін — гэта другая важнейшая задача нашай сельскай гаспадаркі.

## Зерневыя культуры.

Пшаніца, жыта, ячмень, авёс — усе гэтыя збожжавыя расліны па свайму агульному выглядзу нагадваюць тыя травы, якія растуць у нас па адкрытых лугавінах і сухадолах і ў якіх такія-ж вузкія і даўгія лісці, сцябло — саломіна, якое мае наверсе колас з дробнымі непрыгледнымі кветачкамі. У навуцы такія расліны называюцца злакамі.

Асабліва многа злакаў у бязлесных стэпавых прасторах, якія цягнуцца ў паўднёвых абласцях нашага Саюза і ў суседніх з імі краінах. З такіх стэпаў паходзяць і наші культурныя зерневыя злакі.

Аднак дзікія родзіцы нашага зерневага збожжа значна адрозніваюцца ад сваіх культурных патомкаў. Зерне ў іх больш дробнае. Каласы паспіваюць у розны час і часта ламаюцца раней, чым у іх паспее ўсё насенне.

Як чалавек змяняе і паляпшае зерневыя злакі. Калі людзі пачалі збіраць зерне дзікай пшаніцы і дзікага ячменю, то, вядома, яны стараліся браць зерне больш буйнае. Такое зерне яны і сеялі, калі пачалі самі разводзіць і вырошчваць гэтыя расліны. Ад раслін з буйным зернем і патомства атрымліваецца ў большасці таксама буйназярністае.

Так паступова, з пакалення ў пакаленне, чалавек рабіў ад бор раслін і таму ў культурных збожжавых злакаў з цягам часу паявіліся такія якасці, якіх не было ў іх дзікастучых продкаў, — больш буйнае зерне, больш трывалыя і паспіваючыя ў адзін час каласы.

Спачатку гэты адбор рабіўся чалавекам несвядома. Проста выходит зла так, што насенне раслін з непрыгоднымі для чалавека ўласцівасцямі радзей траплялі ў пасеўны матэрыял (напрыклад, ломкія

каласы губляліся яшчэ ў пой, дробнае зерне адвеявалася разам са смеццем і г. д.). Але пазней, калі людзі лепш вывучылі жыщё раслін, земляробы і вучоныя агрономы сталі ўжо свядома рабіць штучны адбор пры разведзенні культурных раслін. Яны, напрыклад, наўмысля адшуквалі на засеяных палях расліны з больш буйнымі каласамі, або з больш буйным зернем, збіралі ад іх насенне асобна і затым сеялі яго асобна на асобных участках, каб развесці новы палепшаны сорт. Пры такіх умовах змяненне раслін пайшло многа хутчэй, чым пры ранейшым несвядомым адборы, і неўзабаве было атрымана многа новых і каштоўных сартоў пшаніцы, ячменю, жыта і аўса.

Нарэшце, параўнальна ўжо пядына, апрача адбору для атрымання новых палепшаных сартоў, сталі прымяняць таксама скрыжаванне. Калі песьцік аднаго сорту пшаніцы апылковаць кветкам пылком, узятым ад другога сорту пшаніцы, то ў патомстве такой расліны могуць розным спосабам злучыцца прызнакі ўсіх двух бацькоў. Часам паяўляюцца і некаторыя новыя асаблівасці. Такі перанос пылку з расліны аднаго сорту на кветку другога сорту і ёсць скрыжаванне.

Цяпер такая работа вядзеца ў нас у СССР у шырокіх размежах. Для гэтага існуюць асобныя навуковыя ўстановы — селекцыйныя станцыі. Там вучоныя агрономы стараюцца атрымаць такія сарты культурных раслін, якія лепш другіх падыходзілі бы ўмоў розных рабёнаў і давалі бы больш высокія ўраджай. Так шляхам скрыжавання і адбору ўдалося атрымаць сарты або больш скораспелыя, або больш засухаўстойлівыя, або больш стойкія супроць шкоднікаў і г. д.

Розныя сарты пшаніцы часам вельмі рэзка адрозніваюцца ў па зневядзені ўнікальныя прызнакі (рис. 15). Па якасці зерня адрозніваюць пшаніцы мяккія і цвёрдыя.

Рис. Па свайму паходжанню рыс — балотная расліна гарачага пояса, накшталт нашага трысця або чароту, таму і культура рысу,




Рис. 15. Каласы розных сартоў пшаніцы сандаміркі, банаткі і цвёрдай пшаніцы.

патрабуе зусім іншых прыёмаў, чым культиваванне іншых зерневых злакаў, якія паходзяць з сухіх стэпавых мясцовасцей.

Для пасеву і вырошчвання рысу поле прыходзіцца затапляць водой і ствараць для гэтай расліны штучнае балота. А інаколькі на балоце нельга прымяніць звычайнай сеялкі, то цяпер для пасеву рысу пачалі раскідаць насенне з самалёта, які пралітае на невялікай вышыні над затопленым полем.

Рыс са старадаўніх часоў разводзіцца ў Індый, у Кітай і ў Японіі. Там ён з'яўляецца галоўнай ежай насельніцтва. А ўсяго калі трэцяй часткі насельніцтва зямнога шара харчуецца рысам, у нас рыс культивуюць у Сярэдній Азіі і на Каўказе.

У нядыўні час на Каўказе быў зроблен удалы дослед скрыжавання рысавага поля, пакуль яно стаіць пад водой, для вырошчвання карпаў. Такім чынам, аказалася магчымым здымати з рысавага поля падвойны ўраджай — і зернем і рыбай.

### Гародныя культуры.

На гародах разводзяць такія расліны, якія патрабуюць клапатлівага догляду і добра ўгноенай вільготнай зямлі. Таму для гародаў выбіраюць больш нізкія месцы, паблізу рак, дзе глеба багацей водой і куды вада прыносіць пажыўныя мінеральныя вяшчэствы з іншых, больш узвышшаных месц.

Найбольш важнае значэнне сярод гародных раслін мае капуста. Яна цікавая яшчэ і тым, што чалавек здолеў вельмі значна змяніць капусту і атрымаць самыя рознастайныя сарты яе.

Капуста. Доўга, часам да позняй восені, астаюцца на градах качаны капусты. Яны выраслі тут з расады, г. зн. з тых маладых раслін, якія развіліся з капуснага насення, пасенага ўвесну ў скрынкі з зямлём. Спачатку расада трymалася ў парніку, а потым была рассаджана на градах. На градах пасаджаныя расліны разрасліся і к канцу лета ўтварылі буйны качан, або вілок. Гэта і ёсць той прадукт, які мы атрымліваем з капусных град.

Калі разрэзаць качан удоўж, то будзе добра відаць, што ён складаецца з тоўстых налягаючых адзін на другі белаватых лісцяў, якія адыходзяць ад мясістага сцяблі, называемага ў капусты «качарыжкай». І ў лісцях і ў сцяблах капусты накоплена многа пажыўных вяшчэств.

Завёршай качан капуста падрыхтавалася да зімоўкі. Улетку яна не цвіла і насення не прыносіла. Цвісці яна будзе толькі на наступны год. І калі гароднік хоча атрымаць ад капусты насенне,

то ён з вёсенні пакідае качарыжкі ад лепшых качаноў, узімку захоўвае іх ад марозу, а ўвесну высаджвае на грады. Качарыжка пакрываеца тады зялёнімі лісцямі, і расліна прадаўжае жыць і развіваецца, прыносіць кветкі і насенне, але качаноў ужо больш не ўтварае. Капуста — расліна двухгадовая, як і яе родзічы — рэпа і бручка. Толькі ў рэпы і бручкі запасы адкладаюцца ў корані, а ў капусты — у надземных частках расліны.




Рис. 16. Розныя сарты капусты: 1 — качанная,  
2 — колрабі, 3 — брусьельская, 4 — цвятная.

Радзіма капусты — краіны з цёплым і мяккім кліматам. Дзікая капуста расце па марскіх узбярэжжах у Заходній Еўропе. Там яе першапачатковая і пачалі разводзіць.

З цягам часу з дзікай капусты пры дапамозе адбору было выведзена многа гародных сарты (рыс. 16). У нашай звычайнай качанай капусты чалавек здолеў дабіцца развіцця адной велізарнай почкі, якая і дзіце нам у ежу. У рэпчатай капусты, якая інакш называецца колрабі, разрастается ў шырыню тоўстая шарападобная і мясістая качарыжка; яна падобна да кораня рэпы, бручкі або турнепсу, але ў супраўднасці гэта не корань, а патоўшчанае сцяблло, і заходзіцца яно заўсёды паверх зямлі. У брусьельской капусты вырастает высокое сцяблло, на якім густа сядзяць дробныя і вельмі кволыя качанчыкі — бакавыя почкі; дзеля гэтых почак яе і разводзяць. Тоё, што ідзе

у ежу ў п'ятнай капусты — гэта яе недараўвітыя кветкі-вялікія пабегі. У цяперашні час налічваецца ўжо больші 120 розных сартоў капусты.

### Тэхнічныя культуры.

**Бавоўнік.** Радзіма бавоўніку — краіны гарачага пояса. Галоўнейшая бавоўнавая раёны СССР — Сярэдняя Азія і Закаўказзе. Тут бавоўнаводства вядзеца з прымяненнем штучнага абваднення. У апошнія гады культура бавоўніку ў нас уводзіцца ў новых раёнах: у Крыме, на Паўночным Каўказе, на Украіне, у ніжнім Паваложжы. Тут штучнага абваднення рабіць ужо не прыходзіцца.

Бавоўнік сеюць увесну. Усходы яго прарэджаюць, каб даць раслінам умовы для лепшага развіцця. Месяцы праз два пасля пасеву пачынаеца цвіценне бавоўніку. Пасля апылкавання з завязі развівеца плод — каробачка, велічынёй з грэцкі арэх, падзеленая на некалькі гнёздаў. У кожным гнездзе знаходзіцца насенне, пакрытае валаскамі белага або жаўтаватага колеру. Гэтыя валаскі, прадстаўляючыя сабой прыстасаванне да распаўсюджання насення ветрам, і ёсць тое каштоўнае для нас валакно, дзеля якога культуры бавоўнік. Але, вядома, чалавек не чакае, пакуль вецер разнясе пушыстое насенне, а збірае бавоўну, як толькі каробачкі пачнуць раскрывацца.

Раней збор бавоўны праводзіўся толькі ўручную. У цяперашні час у нашых бавоўнавых соўгасах і калгасах ужываюцца вынайдзеныя нашымі інжынерамі бавоўнаўборачныя машыны. Сабранае насенне бавоўніку адпраўляюць на бавоўнаачышчальныя заводы, дзе ад насення аддзяляецца валакно. З насення здабываюць бавоўнавае масла, а з валакон вырабляюць баваўнавыя тканіны.

У царскай Расіі культура бавоўніку была слаба развіта, і вельмі многа бавоўны прывозілася з-за граніцы. У цяперашні час, расширяючы і паліпшаючы бавоўнаводства, мы змагаемся за бавоўнавую незалежнасць нашага Саюза. Мы засяянем лепшыя сарты бавоўны. Калгаснікі-перадавікі ў Сярэдняй Азіі паказалі на справе, што пры добрым доглядзе з кожнага гектара можна атрымаць у чатыры або пяць разоў больш бавоўны ў параўнанні з тым, што збіралі раней.

**Лён.** Лён таксама мае вельмі вялікае значэнне ў нашай народнай гаспадарцы. З сцяблou ільну здабываеца валакно, з якога прыгатаўляеца пража і ільняныя тканіны. З насення ільну здабываеца

Ільнянае масла, а макуха, якая астаецца пасля адціскання з насення масла, скарыстоўваецца як вельмі добры корм для жывёлы.

У СССР, у паўночнай частцы Саюза, культывуецца лён-даўгунец, у сярэдняй частцы — лён-кудраш. Лён-даўгунец мае даўгое сцяблло, таму яго і культывуюць галоўным чынам для атрымання валацна. У ільна-кудраша сцяблло карацей, але больш галістое і прыносіць больш кветак і пладоў. Таму лён-кудраш культывуюць галоўным чынам для атрымання насення.

Па культуры ільну СССР — багацейшая краіна ў свеце.

### Новыя культурныя расліны.

Апрача раслін, якія ўжо даўно культывуюцца ў нашай сельскай гаспадарцы, у нас уводзіцца культура новых раслін.

Соя. Яшчэ некалькі год назад у нас мала хто чуў аб гэтай расліне, хоць у Кітаі і Японіі сою культывуюць ужо некалькі тысяч год. Соя — радня звычайнай фасолі; яна цвіце белаватымі кветкамі і дае насенне ў выглядзе бабоў. Дзеля гэтага насення, вельмі багатага пажыўнымі вяшчэствамі, і культывуюць сою.

З насення сою адціскаюць «соевое малако», якое ўжываюць у ежу. З яго можна зрабіць розныя прадукты: сыркавашу, творог, сыр. З насення сою атрымліваюць муку, з якой прыгатаўляюць розныя кандытарскія вырабы. З сою гатуюць самыя рознастайныя стравы, якія па свайму смаку і пажыўнасці мала ўступаюць мясным. І нездарма сою называюць «раслінным мясам».

Як відаць, сяя з'яўляецца вельмі каштоўнай культурнай раслінай. Таму ў нас сталі культываваць сою ў паўднёвых раёнах, дзе яна можа выспіваць: на Украіне, на Каўказе, у Крыме. Пасевы сою зўямаюць у нас ўжо больш за мільён гектараў.

Каучукаосы. Каучук здабываюць з густога млечнага соку некаторых трапічных раслін, які выцякае з дрэва, калі на ім зрабіць глыбокі надрез. Але ў СССР няма трапічных абласцей, і ў нас не растуть такія дрэвы. Увесе каучук, неабходны для нашай гумавай прымеславасці, нам прыходзілася прывозіць з-за граніцы. Мы плацілі за яго золатам. Але нам патрэбен свой, совецкі каучук. Ён нам неабходны для вырабу галош, прагумаваных тканін, медычных прыналежнасцей, пажарных рукавоў і г. д., а галоўнае, — для вырабу шын для аўтамабіляў, грузавікоў, матациклаў, веласіпедаў. Каучук нам неабходны і для вырабу процівагазаў і гумавага адзення для аховы ад атрутных вяшчэстваў на вайне.

Наши вучоныя пачалі шукаць на неабсяжных просторах нашага Саюза расліны, у якіх ёсць каучук, і вось у стэпах і прадгор'ях Казахстана знайдзены ў нас расліны каучукаосы: хандрыла і тау-сагыз (рыс. 17). У іх знаходзіцца каучук, з якога ўжо згатаўляюць гумавыя вырабы. Цяпер гэтыя расліны пачынаюць культываваць і выводзіць сарты, больш багатыя каучуком.

Разам з тым наши вучоныя вынайшлі спосаб вырабляць каучук са звычайнага спірту. Гэта буйнае дасягненне совецкай науکі. Цяпер у нас пабудаваны заводы штучнага каучука. Значыць, свой, совецкі, каучук у нас ўжо ёсць.



Рис. 17. Таусагыз.

### Аб работах І. В. Мічурина.

Чаго можа дасягнуць чалавек, калі ён упарты і ўмелы імкнецца падпрадкаваць сабе прыроду, паказваюць нам работы нашага славутага садавода Івана Владзіміравіча Мічурина, імя якога вядома цяпер усіму свету<sup>1</sup>.

Усё сваё доўгае жыццё Мічурын аддаў адной любімай справе. Больш шасцідзесяці год працеваў ён над вывядзеннем новых, палепшаных сартоў пладовых дрэў і ягадных кустарнікаў. Пры гэтым ён стараўся прыстасаваць прыроду паўднёвых раслін да нашага суровага клімата і прасунуць іх далей на поўнач, дзе раней расці яны не маглі.

Доўгі час — аж да Вялікай Каstryчніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі — Мічурын працеваў у адзіночку, маючы вельмі скромныя сродкі і не сустракаючы падтрымкі збоку. У яго быў невялікі пладовы сад на акраіне Казлова — ціхага правінцыяльнага гарадка ў Варонежскай вобласці, — і тут ён з года ў год ставіў свае доследы. Такім чынам ён вывеў больш за сотню вельмі каштоўных і цікавых новых сартоў розных раслін.

У садзе ў Мічурына расце і спее некалькі сартоў сапраўднага вінаграду. Як вядома, вінаград разводзіцца ў нас толькі на поўдні — на Каўказе, у Крыме, у Сярэдняй Азіі. Каб прымусіць вінаград расці ў Казлове, Мічурыну прышлося скрыжаваць амерыканскі вінаград з дзікім вінаградам з нашага Далёкаўсходняга края. Каб атрымаць у сябе ў садзе першасортныя «крымскія» яблыкі, Мічурын скрыжаваў паўднёвы сорт «кандыль» з сібірскай «кітайкай» і атрымаў новы сорт — «кандыль-кітайку», які ад «кандылю» атрымаў у спадчыну смак, арамат і сакавітасць, а ад «кітайкі» — яе вынослівасць да холаду. Падобным-жа способам былі пашыраны на поўнач і лепшыя паўднёвые сарты ігруш, персікі, абрыйкосы, грэцкія арэхі. Усё гэта расце ў мічурынскім садзе. А з мічурынскага саду гэтыя расліны пераносіцца і ў іншыя сады і распаўсюджваюцца па розных раёнах СССР.

Вывеў Мічурын і зусім новую культурную расліну — надзвычай салодкую і араматную ягаду — актыніду, дзікія родзіцы якой растуць у лясах Усходняй Азіі. Шляхам скрыжавання Мічурын атрымаў помесь паміж вішнаксама густа, як на чарэмхе; плады на ёй сядзяць паміж вішняй і чарэмхай (на рысунку ўсе плады паказаны ў два разы менш сваёй натуральнай велічыні).

Чарэмхай і чарэмхай; плады на ёй сядзяць паміж вішнаксама густа, як на чарэмхе, а па смаку аказваюцца вішнямі (рыс. 18). Усяго, што атрымаў Мічурын у сваім садзе, тут, вядома, не пералічыць.

Совецкая ўлада па заслугах ацаніла працу і дасягненні І. В. Мічурина. Яго сад вырас у буйную навуковую ўстанову, якой Іван Владзіміравіч прадаўжаў кіраваць да канца свайго жыцця. За свае навуковыя заслугі І. В. Мічурын быў выбраны ганаровым акадэмікам. Урад узнагародзіў яго ордэнам Працоўнага Чырвонага сцяга і ордэнам Леніна і пастанавіў у гонар Івана Владзіміравіча перайменаваць і самы горад, у якім ён так доўга і плённа працаў. Цяпер гэты горад называецца не Казлоў, а Мічурынск.



Рыс. 18. Налева — плады чарэмхі, направа — плады вішні, паstryядзіне — плады помесі паміж вішняй і чарэмхай (на рысунку ўсе плады паказаны ў два разы менш сваёй натуральнай велічыні).

## II. ЖЫЦЦЁ ЖЫВЁЛ.

Жывёльны свет вельмі багаты і рознастайны. Тут ёсьць і буйныя звяры і такія дробныя істоты, якія можна ўбачыць толькі пад мікраскопам. Жывёлы адрозніваюцца паміж сабою і па велічыні, і па будове цела, і па спосабу жывця. Адны з іх жывуць у морах і акіянах, другія ў рэках і азёрах, трэція на сухазем'і. Краты і зямляныя чэрві ўвеся час капаюцца ў зямлі, а птушкі, лятучыя мышы і крылатыя насякомыя могуць лятаць па паветры. Ёсьць сярод жывёл і паразіты, гэта значыць такія істоты, якія жывуць у чужым целе і жывяцца за кошт свайго «гаспадара». Да такіх паразітаў належалаць, напрыклад, розныя глісты, якія жывуць у кішках у чалавека і жывёл.

Усе жывёлы маюць патрэбу ў ежы і павінны здабываць сабе корм.

Вусені матылі ў паядаюць зялёныя лісці; матылі і пчолы жывяцца салодкім сокам кветак; авечкі і каровы ядуць траву; верабі і шчыглы клююць зерні; вадзяныя слімакі аб'ядаюць зелень падводных раслін. Усе гэтыя жывёлы — раслінаедныя.

Велізарная колькасць жывёл палюе на іншых жывёл і жывіцца імі. Воўк з'ядае авечку; ластаўкі, яшчаркі, восы, стракозы, павукі ловяць насякомых; рыбы паядаюць чарвякоў, лічынак і іншых дробных жывёл, якія жывуць у вадзе. А каб на зямлі не было раслін, не было-б і раслінаедных жывёл, а тады не было-б чым жывіцца і драпежнаму зверу. На травяным корме авечкі нагульваюць сабе цела, і калі воўк задзірае авечку і ёсьць яе мяса, значыць, і яго ежа таксама ўтварылася з тых вяшчэстваў, якімі жывілася авечка. Значыць, і жывёлы драпежнікі, і жывёлы, якія паядаюць падаль і розныя мёртвымі рэшткі, таксама не маглі-б існаваць, калі-б на зямлі не было расліннасці.

Сярод жывёл увеся час адбываецца барацьба з-за ежы: адны жывёлы нападаюць, другія абараняюцца. Розныя жывёлы абараняюцца па-рознаму. Драпежнікі ўзброены зубамі і кіпцямі; слабыя і дробныя звяркі выратоўваюцца ўцяканнем; коніка хавае сярод травы яго зялёная афарбоўка. А безбаронная лягушка была-б

зусім знишчана сваімі шматлікімі ворагамі, калі-б яна не была такай пладавітай.

Многія птушкі і звяры тримающа стаямі. Гэта дапамагае ім і разам здабываць сабе корм і своечасова ратавацца ад небяспекі: жывёла, якая першай заўважыла набліжэнне ворага, падае трывожны крык, і тады ўся стая або адразу ўцякае і гэтым выратоўваеца, або агульнымі сіламі дае адпор ворагу.

Калі-б будова цела ў жывёлы не адпавядала яе спосабу жыцця і той абстаноўцы, сярод якой яна живе, то ўсе такія жывёлы або загінулі-б ад голаду або ад холаду, або пастаянна рабіліся-б здаўчай ворагаў. Таму ў свеце жывёл, таксама як і ў свеце раслін, могуць жыць і прадаўжаць свой род толькі такія істоты, якія добра прыстасаваны да тых умоў, у якіх ім прыходзіцца жыць.

Па будове цела сярод усіх жывёл выдзяляюцца жывёлы хрыбетныя. Хрыбетнымі называюць такіх жывёл, у якіх ёсьць косьці або храшчы, што ўтвараюць унутраны шкілет і даюць целу трывалую апору. Галоўная часткі шкілета — гэта чэрап і хрыбетнік, які цягнецца ад чэрапа да задняга канца цела і складаецца з паасобных звязаных паміж сабою костачак — хрыбетак. Да ліку хрыбетных належаць рыбы, лягушкі, ящаркі, птушкі і звяры. Хрыбетнік ёсьць і ў чалавека.

Жывёл, у якіх такога ўнутранага шкілета няма, называюць — бесхрыбетны мі. Да бесхрыбетных належаць чарвякі, насякомыя, павукі, слімакі, слізні і многія іншыя жывёлы. Асабліва рознастайнымі па сваёй будове з'яўляюцца бесхрыбетныя жывёлы, якія жывуць у вадзе.

Спачатку мы разгледзім тых з іх, якія жывуць у нашых сажалках і азёрах і маюць вялікае значэнне для насяляючых іх рыб; а пасля апішам найбольш дікавых жывёл, якія жывуць у морах і акіянах.

## АБ НЕКАТОРЫХ БЕСХРЫБЕТНЫХ ЖЫВЁЛАХ, ЯКІЯ ЖЫВУЦЬ У ВАДЗЕ.

### Прэнаводныя рачкі.

Калі зачэрпнунець вады з сажалкі ў шклянную банку і потым уважліва разгледзеце яе на святло, то амаль заўсёды можна заўважыць, што там мітусацца ва ўсе бакі маленъкія белаватыя або жаўтаватыя істоты. Адны з іх плаваюць у вадзе скачкамі, і за гэта іх называюць «вадзянымі блыкамі». Гэта маленъкія рачкі — дафніі.

ІІІ (рыс. 19). Сустракаюца і больш дробныя рачкі, прыкметныя ў выглядзе беленькіх рухомых крапак, — цыклопы (рыс. 20).

І дафніі і цыклопы складаюць галоўную ежу малькоў рыб. Але і многія буйныя рыбы жывяцца, галоўным чынам, гэтымі дробнымі істотамі. Такімі з'яўляюцца, напрыклад, сігі, якія не могуць існаваць там, дзе мала гэтых рачкоў.

Самі дафніі жывяцца разнымі жывучымі ў вадзе мікробамі, якіх мы можам убачыць толькі з дапамогай мікраскопа. Мікрабы-ж размнажаюцца ў вадзе там, дзе разлагаюцца якія-небудзь мёртвия рэшткі раслін або жывёл.

### Вадзяныя насякомыя.


Апрача дробных жывёл, якія з'яўляюцца кормам для рыб, у вадзе живе многа драпежных насякомых, шкодзячых рыбам.

Плывинец. Самым небяспечным сярод гэтых дробных драпежнікаў з'яўляецца жук-плывинец (рыс. 21).

Плывинец — буйны жук цёмнага колеру з жоўтай камічкай па краі. Ен спрытна плавае ў вадзе, і яго даўгія заднія ногі дзейнічаюць пры гэтым як вёслы. Самая будова гэтых ног у плывинца добра прыстасавана для такой работы: яны шырокія і па краі ўсаўжаны даўгімі шчацинкамі.

Час-ад-часу плывинец падымаетца на паверхню і выстаўляе з вады задні канец брушка. Так плывинец набірае запас паветра, якое неабходна яму для дыхання.


Плывинец — пражорлівы драпежнік. Ен не толькі паядае разную дробную вадзянную жыўнасць: галавасцікі, і кру і малькоў



Рыс. 19. Дафнія (значна павялічана).



Рыс. 20. Цыклоп (значна павялічана).



Рыс. 21. Плывинец: злева — яго лічынка, справа — кукалка.

рыб, але нападае і на рыб, якія буйней за яго самога. Асабліза церпяць ад плывунцоў непаваротлівия карасі і карпы. Учапіўшыся ў спіну жывой рыбы, плывунец пачынае грызці яе цела.

Плыунцы добра лётаюць і па начах часам перасяляюцца з адной сажалкі ў другую.

Увесну самка плывунца адкладае яечкі на сцяблы водных раслін. З яечак тыдні праз трэы вылупляюцца лічынкі.

Лічынка плывунца вельмі мала падобна на дарослага жука. У яе даўгое, гібкае, чэрвепадобнае цела з трьма парамі ног, пры дапамозе якіх яна поўзае па дну і плавае. Але ў драпежніцтве лічынка плывунца не ўступае даросламу жуку. Яна ўсаджвае ў цела здабычи свае вострыя і ядавітыя чэлюсці і паступова высасвае здабычу.

Калі лічынка вырастает, яна выпаўзае на бераг, зарываецца тут у зямлю і ператвараецца ў кукалку. А праз некалькі тыдняў з қукалкі вылупляеца дарослы жук.

Гладыш. Яшчэ часцей, чым плывунцы, сустракаюцца ў вадаёмах срабрыстыя клапы-гладышы. Таксама, як і плывунец, гладыш плавае ў вадзе пры дапамозе сваіх даўгіх задніх ног, якімі ён працуе, як вёсламі, але толькі плавае гладыш заўсёды на спіне. Яго часта можна бачыць вісячым ля паверхні вады, куды яму, - як і плывунцу, прыходзіцца падымацца, каб запасціся свежым паветрам. Адсюль-жа ён выглядае сваю здабычу. Сам ён знізу, з-пад вады, мала прыкметны дзякуючы срабрыстаму блеску сваёй спінкі.

Накідаючыся на здабычу, клоп-гладыш жаліць яе сваім вострым хабатком, а затым гэтым-же хабатком яе высасвае. Ён нападае на вадзяных насякомых, на галавасцікаў і на малькоў рыб. Хабаток служыць яму і для абароны, і гладыш можа балюча ўжаліць, калі мы неасцярожна возьмем яго ў руکі.

## Марскія жывёлы.

Многа цікавых і рознастайных жывёл населяе салёныя воды мораў і акіянаў. Адны з гэтых жывёл ніколі не спускаюцца на дно, а другія жывуць толькі на дне. Некаторыя жывуць на невялікай глыбіні, а многія населяюць глыбіні ў некалькі тысяч метраў.

Плаваюць у марской вадзе праўрыстыя студзяністыя медузы (рыс. 22). Яны зусім не падобны да тых жывёл, якіх мы прывыклі бачыць: ні ног, ні галавы, ні хваста ў іх ніяма. У вадзе медуза мае прыгожы выгляд раскрытага парасона. На ніжнім баку яго

знаходзіцца рот і звісаюць слізістыя шчупальцы. Імі медуза захватвае розных дробных жывёл і адпраўляе здабычу ў рот. Калі чалавек, купаючыся, наткнецца ў вадзе на медузу, яна вельмі балюча апячэ яго скuru, нібы крапіва. Гэтым спосабам медуза абараняецца ад нападу марскіх драпежнікаў.

Вельмі цікавымі з'яўляюцца нерухомыя жывёлы марскіх вод: губкі і караваўя паліпы. Яны такі падобны да раслін, што вучоныя доўгі час і не лічылі іх жывёламі. Жывуць паліпы вялікімі масамі. Цвёрдая запененая шкілеты караваўых паліпаў, скапляючыся, утвараюць вялікія караваўя мелі. А калі марское




Рис. 22. Медузы.

дно ў гэтых месцы з цягам часу падымаетца, то караваўя мелі робіцца караваўым востравам.

На дну мора поўзаюць ракі. Есць сярод іх ракі з вельмі шырокім і плоскім целам: іх называюць крабамі. Таксама, як і ракі рак, краб узброен клюшнямі. Імі ён хватае здабычу і адпраўляе яе ў рот. Клюшні ў ракаў лёгка аблямваюцца, але потым адрастают зноў.

З ракаў прыгатаўляюць смачныя кансервы.

Жыве ў моры рак-адшэльнік (рыс. 23). У гэтага рака толькі пярэдняя частка цела цвёрдая, а брушка ў яго мяккае, нежнае. Рак-адшэльнік знаходзіцца на дне пустую ракавіну і засоўвае ў яе сваё брушка. Клюшні і ногі тырцаць зверху, і рак свабодна перамяшчаецца разам з ракавінай. Пры небяспечы рак-адшэльнік уцягвае ў ракавіну і свае ногі.

Вельмі часта на яго ракавіне пасяляеща жывёлă — актынія. Актынія мала рухома і па выглядзе больш падобна да кветкі, чым да жывёлы. Звычайна яна жыве, прымаца: ваўшыся да падводных каменняў і скал. Пасяліўшыся на ракавіне рака-адшэльніка, актынія атрымлівае магчымасць перамяшчацца разам з ім. Рак-адшэльнік, поўзаючи па дну, каламуціць клюшнямі іл, у якім знаходзяцца розныя дробныя жывёлы. Актынія ловіць іх сваімі шчупальцамі. Але і рак-адшэльнік атрымлівае карысць ад сужышця з актыніяй: яна абара



Рыс. 23. Рак-адшэльнік і актынія, якія пасяліліся на занятай ім ракавіне.


няе яго сваімі пякучымі шчупальцамі ад ворагаў.

На дне мора жывуць надзвычай прыгожыя марскія зоркі (рыс. 24). Яны сапраўды маюць правільную форму зоркі. На ніжнім баку ў самай сярэдзіне цела ў іх знаходзіцца рот. Прамені ў іх могуць пры руху выгінацца. Марская зорка павольна поўзаючы па дну пры дапамозе асобых прысосак і паядаючы там непаваротлівых ракушак і розных мёртвых жывёл.

Многа і іншых жывёл жыве ў марскіх водах: розныя чарвякі, ракушкі, марскія кубышкі.

## РЫБЫ.

Уся будова цела рыбы прыстасавана да ўмоў жыцця ў вадзе. Рыба плавае ў вадзе, а вада многа шчыльней за паветра і вельмі перашкаджае руху. Але ў рыбы галава спераду звужваецца і таму пры руху лёгка рассякае ваду. Шыі ў рыбы няма, і



Рыс. 24. Марская зорка.

галава разам з тулавам утварае адзін суцэльны і мопны клін. Паверхня цела ў рыбы гладкая і слізкая. Гэта таксама дапамагае рыбе быстра рухацца ў вадзе.

Для руху рыбе служаць плаўнікі. Самую важную работу выконвае ў рыбы яе шырокі хваставы плаўнік. Быстра рухаючы з боку ў бок сваім дужым і мускулістым хвастом, рыба імчыцца ўперад. Яе парныя плаўнікі — два грудныя і два брушныя — значна слабей за хваставы. Рухаючы імі, рыба можа рабіць павароты, падымашца і апускацца ў вадзе. Апрача таго, яны дапамагаюць рыбе ўтрымліваць сваё цела ў нармальным палажэнні і не перакульвацца на бок або ўверх брухам.

Назіраючы за рыбай, можна бачыць, што рыба пастаянна адкрывае і закрывае свой рот і што разам з тым бакавыя часткі галавы ў яе то прыціскаюцца, то адтапырваюцца — гэта рыба дыхае. Яна захоплівае ротам ваду, а затым прапускае яе з глоткі вон праз жаберныя шчыліны, якія знаходзяцца па баках галавы і пакрываюцца жабернымі крышкамі. Вада амывае жабры і прыходзіць у блізкае дакрананне з крывёю, якая прызначае ў жабры з цела. Кроў у жабрах асвяжаецца: кісларод, раствораны ў вадзе, пранікае ў кроў, а вуглекіслы газ выдзяляецца з крыві ў ваду. Жабры — гэта органы дыхання.

Як добра адпавядае ёсія будова рыбы ўмовам яе жыцця ў вадзе! І, наадварот, якой бездапаможнай становіцца рыба, калі яе выкінуць на бераг! Яна хутка задыхаецца, як толькі падсохнучы яе жабры.

Многа розных рыб жыве ў рэках і азёрах. Яшчэ больш іх жыве ў морах і акіянах. Ад іншых хрыбетных жывёл рыбы адрозніваюцца тым, што яны пастаянна жывуць у вадзе і дыхаюць жабрамі.

Далей мы азнаёмімся з двумя нашымі прэснаводнымі рыбамі — карасём і шчупаком — і з некаторымі марскімі.

## Нашы прэснаводныя рыбы — карась і шчупак.

Карась. З усіх наших рыб карась (рыс. 25) — самая непатрабавальная і выносливая. Карась водзіцца ў такіх твайністых і забруджаных сажалках, дзе не могуць жыць ніякія іншыя рыбы. Там, сярод гразі і твяні, ён знаходзіць сабе багаты корм, які складаецца з розных гніючых рэшткаў і дробных чарвячкоў і лічынак.

Водзіцца карась і ў больш буйных азёрах. Там яны знаходзяцца для сябе зручныя месцы сярод зараснікаў вадзяных раслін.

Бураваты колер карася падыходзіць да агульнага адценка стаячай вады і ілістага дна. Карась тут мала прыкметны для ворагаў.

У рэках карась сустракаецца рэдка і заўсёды стараецца выйсці адтоль у больш спакойныя завадзі. Яго тоўстае і нязграбнае цела не можа справіцца з рабчым цячэннем. А калі дно ракі пясчанае і камяністасе, то яму німа дзе здабываць сабе корм і німа дзе схавацца ад драпежных рыб.

На зіму карасі забіраюцца ў глыбокія ямы, а ў мелкаводных сажалках зусім зарываюцца ў іл.

У канцы вясны адбываецца размнажэнне карасёў. Карасі збіраюцца стаямі і падыходзяць бліжэй да берагоў. Тут сярод за-

раснікаў водных раслін самкі выпускаюць дробную жаўтаватую і кру. Самцы плаваюць тут-же побач і выпускаюць у воду мутную белаватую вадкасць — малокі. Калі малокі пападуць у і кру, то ікра становіцца аплодненай; з аплодненых ікрынак пачы-

наюць развівацца зародкі, і затым паяўляюцца маленькія рыбкі.

У час мятання ікры кожная самка выкідае некалькі дзесяткаў тысяч ікрынак. Але не ўсе ікрынкі акажуцца аплодненымі, а з неаплодненай ікры зародкі не развіваюцца.

Многа адкладзенай ікры паядаюць вадзяныя жукі, драпежныя рыбы і розныя вадзяныя птушкі. Далей, з тых малькоў, якія выйдуць з уцалеўшай ікры, большая частка гіне ад розных драпежнікаў, якія жывяцца дробнымі рыбкамі. І, урэшце, з усяго патомства ўцалее і вырасце толькі самая нязначная частка. Ясна, што калі-бы карась не быў такі пладавіты, то драпежнікі маглі б вельмі хутка знішчыць гэтую рыбу.

**Шчупак.** Варта толькі параўнаць шчупака з карасём, як нам адразу кінецца ў вочы вялікая розніца паміж гэтымі рыбамі. У шчупака (рыс. 26) даўгое моцнае цела і велізарны рот, усажаны мноствам вострых зубоў. Зубы сядзяць не толькі на чэлюсцях, але таксама на паднібенні і на языку. Сваёй зубастай пасцю гэты пражорлівы драпежнік захватвае розных рыб, лягушак, вадзяных пацукоў, маладых качанят. Паядае шчупак і сваю ўласную маладзь — дробных шчупачкоў.

Звычайна шчупак стаіць нерухома сярод падводных зараснікаў

і падспёрагае здабычу. Зелёная афарбоўка цела з папяроchnымі палосамі робіць яго мала прыкметным сярод расліннасці. Але вось дзе-небудзь паблізу паказалася дробная рыбка. Быстра, як страла,




Рыс. 26. Шчупак.

кідаецца шчупак на сваю здабычу, і рэдка ўдаецца намечанай афарбы выслізнуць ад страшных зубоў драпежніка.

Шчупак можа жыць да двухсот год. Стары шчупакі дасягаюць двух метраў даўжыні і 20 і нават 30 кілограмаў вагі.

### Акулы.

У Атлантычным акіяне і ў трапічных морах водзіцца буйная драпежная рыба — сіняя акула (рыс. 27). Цела ёе мае форму гіганцкага верацяня больш чатырох метраў ў даўжыню. Галава за-



Рыс. 27. Акула.

канчваецца завостраным рылам, а страшная зубастая пасць знаходзіцца з ніжняга боку галавы ў выглядзе папярочнай шчыліны. Выцягнутае цела і асабліва велізарны дужы хвост робяць акулу адным з самых быстрых плаўцоў. Пры сваёй велічыні, пражорлі-

васці і быстрыні сіняя акула з'яўляецца небяспечным ворагам нават для буйных марскіх рыб, а ля берагоў яна нярэдка нападае і на чалавека.

Апрача сваёй велічыні, сіняя акула мае і многа іншых асаблівасцей, якія адрозніваюць яе ад знаёмых нам рыб. Шкілет у акулы складаецца незкасцей, а з храшчоў. Па баках галавы ў яе няма жаберных крышак, і прама вонкі адкрываецца па пяць жаберных шчылін. Нарэшце, сіняя акула не меча ікры а нараджае жывых дзяцёнышаў.

Апрача сінай акулы, у морах і акіянах сустракаюцца і іншыя віды акул. Некаторыя з іх дасягаюць 12 метраў даўжыні.


Есць акулы і ў нас у Чорным моры, але пароўнальна нязначнай велічыні — каля метра. З іх часцей сустракаецца катран, або «марскі сабака». Гэта таксама жывародзячая акула. Для чалавека яна не шкодна, але пажырае многа каштоўнай рыбы. Другая чорноморская акула — «марская кошка» — размножаецца яйкамі.

### Глыбокаводныя рыбы.

На глыбіні некалькіх тысяч метраў пад водой умовы жыцця зусім асаблівыя. На дно такіх глыбокіх мораў цісне зверху агравадны слой вады, які мае велізарную вагу. Таму, калі глыбокаводных жывёл выцягваюць з глыбіні на паверхню, яны аказваюцца вельмі ўздутымі і нават лопнуўшымі. Іх цела прыстасавана да жыцця пры вялікіх цісках. На паверхні яны падвяргаюцца значна меншаму ціску, і тады іх распіраюць газы, якія знаходзяцца ўнутры іх цела.

У вялікія глыбіні не пранікаюць прамені сонца. Тут вечная цемната і вечны холад. Тэмпература вады тут нізкая: ад  $-2^{\circ}$  да  $+2^{\circ}$ . Гэты халодны эмрок марскіх глыбінь асвятляецца час-ад-часу слабымі рознакаляровымі агенъчыкамі. Гэта свецяцца жывёлы марскіх глыбінь. Тут жывуць свецячыся губкі, марскія зоркі, марскія вожыкі. Тут плаваюць дзівосныя свецячыся рыбы. Па дну поўзаюць ракі, і некаторыя з іх таксама свецяцца.

Рыс. 28. Глыбокаводная рыба вялікарот.




Асабліва цікавы глыбокаводныя рыбы. На рысунку 28 паказана глыбокаводная рыба — вялікарот. Рот у яе цягнецца ўдоўж усёй галавы. Косці ў гэтай рыбы мяккія.

На рысунку 29 паказана другая глыбокаводная рыба — хіязмод. Страунік і жывет у яе могуць вельмі расцягвацца. Гэтая рыба можа заглынаць здабычу буйнейшую, чым яна сама.

Жывяцца ўсе глыбокаводныя жывёлы

толькі жывёльнай ежай, бо на вялікіх глыбінях няма ніякіх раслін. Яны або паядаюць адна другую, або жывяцца тымі мёртвымі рэшткамі, якія падаюць зверху.



Рыс. 29. Глыбокаводная рыба хіязмод, праглынувшая буйную рыбу.

### Промыславае рыбалоўства.

Рыбу ловяць усюды, дзе толькі яна водзіцца, але асабліва важнае промыславае значэнне рыбалоўства мае там, дзе можна здабываць адразу вялікую колькасць рыбы, — на моры і ў нізоўях вялікіх рэк. Тут-же здабываемая рыба загатаўляецца ў запас: каб яе можна было вывезці ў іншыя раёны, яе соляць, копцяць, сушаць, марынаваць або прыгатаўляюць у выглядзе кансерваў у запаяных бляшанках. Тут-же асобна соляць і ікру, здабываючую з злоўленых рыб.

У нас промыславае рыбалоўства ўзнікла раней за ўсё ў нізоўях Волгі і іншых вялікіх рэк. Рыбакі даўно заўважылі, што ў пэўную пару года многія рыбы, якія звычайна жывуць у моры, збіраюцца вялікімі стаямі, або касякамі, і ўваходзяць у вусці рэк. Гэта рыбы праходзяць з мора ў раку для того, каб мятаць ікру. Такія рыбы называюцца праходнымі. Да ліку праходных рыб належаць: вобла, астраханская сялёдка, асяцёр, бялуга, сяўруга, ласось, кета.

Такім чынам, у нізоўях вялікіх рэк рыба сама ідзе ў расстаўленыя сеці. Больш за ўсё здабываецца тут рыбы ўвесну, таму што

амаль усе нашы праходныя рыбы мечуць і кру ў веснавы час. Гэты сезон называецца веснавой пущінай.

Па агульной колькасці здабывае майрыбы СССР займае адно з першых месц у свеце. Аднак і гэтай велізарнай колькасці ўсё-ж аказваецца недастаткова для забяспечання шматмільённага насельніцтва нашай краіны. Таму соўецкая ўлада прыме разные меры для таго, каб павялічыць здачычу рыбы. Асабліва важнае значэнне мае развіццё марскога ры-




Рис. 30. Тралавы лоў.

балоўства. Да рэволюцыі марское рыбалоўства вялося вельмі адстальні спосабамі, на невялікіх парусных суднах. Цяпер у нашых морах прымяняецца больш удасканалены спосаб лову пры дапамозе тралаў (рис. 30). Трал гэта вялікая сець у выглядзе мяшка з шырокім горлам, якую цягне за сабой асобы паход — тральщики. Сучасныя тральщики, або траулеры, прадстаўляюць сабой сапраўдныя плыўчыя фабрыкі: на іх ёсць машыны для раздзелкі рыбы, для скарыстання разных рыбных адкідаў, для вытапкі рыбнага тлушчу.

## Рыбаводства.

рыбаводныя заводы. Штогод з усіх наших вадаёмаў вылаўліваецца велізарная колькасць рыбы. Для таго каб запасы рыбы не скарачаліся, трэба правільна весці нашу рыбную гаспадарку і вылаўліваць рыбу з такім разлікам, каб рыба, якая асталася, магла размнажацца і замяніць ту, якая была вылаўлена. Таму совецкі ўрад выдаў асобыя законы для барацьбы з драпежніцкім знішчэннем рыбы.

Але нам трэба не толькі ахоўваць, але і папаўняць жывыя рыбныя запасы нашай краіны. Для гэтага ў нас арганізаваны асобыя рыбаводныя заводы, на якіх разводзяць малькоў больш каштоўных промысловых рыб. А потым малькоў выпускаюць у вадаёмы.

Якім-ж спосабам атрымліваюць на заводзе малькоў?

Для гэтага самку вылаўліваюць з вады, абціраюць ручніком і потым пачынаюць асцярожна выціскаць з яе і кру ў падстаўлены эмайлраваны таз. Потым бяруць самца і tym-ж спосабам выціскаюць з яго малокі. Пасля гэтага і кру і малокі перамешваюць чыстым пёркам. Дзякуючы гэтаму вадкія малокі самца падаюць на ўсе ікрынкі, і ікра будзе аплоднена.

Аплодненую і кру старанна прамыгаюць. Затым яе змяшчаюць у асобыя рыбаводныя апараты з праточнай вадой, і з ікрынак развіваюцца малькі (рыс. 31).

Пры штучным рыбаразвядзенні з кожнай сотні ўзятых для аплоднення ікрынак атрымліваецца па крайній меры штук 70 малькоў. А пры натуральным аплодненні ў вадаёмах большая частка ікрынак астaeцца неаплодненай, бо цячэнне адносіць малокі ўбок. Апрача таго, многа ікры паядаецца жывёламі, і толькі невялікая частка развіваецца.

Сажалкавая гаспадарка. Вялікую колькасць рыбы мы можам атрымаць таксама ад правільна пастаўленай сажалкавай гаспадаркі. Некаторыя рыбы — карп, лещ, карась — могуць развівацца ў





Рис. 31. Развіццё малька з ікры.

калгасах, соўгасах і прыгарадных гаспадарках таксама, як разводіцца на мясе дамашняя жывёла або дамашняя птушка. Існуюць нават асобыя «дамашнія» пароды карпа. Такім з'яўляюцца, напрыклад, люстрыныя карпы (рыс. 32). У люстрыных карпаў на скуры вельмі мала лусак і таму іх лёгка чысціць. Цела ў іх вельмі мясістое, і растуць яны хутчэй, чым дзікія карпы, якія называюцца сазанамі.

Добрая сажалка для рыбы, як луг для жывёлы, з'яўляецца багатай вадзянай пашай. У сажалцы скапляюцца значныя колькасці вяшчэстваў, вымываемых з глебы. Пры такіх умовах у вадзе сажалкі размнажаецца мноства вадзяных жывёл і раслін, якія служаць ежай для рыбы. Калі ўвесну пусціць у такія сажалкі рыбу, то к восені можна атрымаць вялікі прырост вагі рыбы.



Рыс. 32. Люстрыны і звычайні карпы.

Найбольш выгаднай рыбай у сажалкавай гаспадарцы з'яўляецца карп. Ен і хутка расце і добра ўжываецца ў стаячай вадзе.

Увесну — у канцы красавіка або ў пачатку мая — саджаюць у сажалку гадавых карпаў. Гэтыя карпы-гадавікі вырошчваюцца ў нас цяпер спецыяльна ў карпавых гадавальнях. А адтуль іх можна атрымаць і для пасадкі ў калгасныя сажалкі.

Пасля пасадкі карпаў пакідаюць у сажалцы на ўсё лета. Увесень — прыблізна ў кастрычніку, да ўтварэння лёду, — сажалку спускаюць, і ўсю рыбу, якая сабралася ў больш глыбокім месцы — рыбнай яме — вычэрпваюць ручнымі сачкамі. Спушчаную сажалку пакідаюць сухой да наступнай вясны, калі яе зноў напаўняюць і зноў засяляюць карпамі-гадавікамі. Калі-ж сажалку спусціць нельга, то рыбу проста вылаўліваюць невадам або брэдзенем.

У многіх сажалках рыбу падкармліваюць. Карпаў можна карміць жытам, чачавіцай, бульбай (варанай) і рознымі адкідамі сельскай гаспадаркі.


Апрача карпа, у сажалках разводзяць таксама карасёў. Для засялення карасямі прыгодна амаль усякая сажалка.

Правільная пастаноўка рыбаводнай справы патрабуе ўвагі не толькі для вырошчвання рыбы, але і да сажалак, у якіх яна жыве. Сажалкі без догляду зарастаюць, забалочваюцца. У такіх сажалках рыба гіне ад недастачы паветра і ежы.

## ЗЕМНАВОДНЫЯ.

### Лягушка.

У раннюю весну, як толькі растане лёд на сажалках і балотах, пачынаюцца канцэрты лягушак. Гэта значыць, што надышла пара размнажэння лягушак. І неўзабаве па ўсіх стаячых вадаёмах па-



Рыс. 33. Развіццё лягушкі.

чынаюць трапляцца вялікія студзяністыя і вельмі слізкія камкі лягушачнай ікры. Унутры гэтых камкоў прасвечваюць чорныя крапкі; гэта ікрынкі лягушкі (рыс. 33).

Веснавое сонца прыгравае ікрынкі, і праз некалькі дзён яны робяцца падобнымі ўжо не на крапкі, а на коскі: гэта з ікрынак утварыліся зародкі. Пройдзе яшчэ некалькі дзён, і зародкі ператворацца ў маленъкіх галавасцікаў,

Галавасцік зусім не падобны да дарослай лягушкі. У яго зусім ніяма ног, затое ёсьць даўгі веслападобны хвост, пры дапамозе якога ён плавае ў вадзе. Дыхае галавасцік жабрамі, як рыба. Рот у яго маленькі, ім ён аб'ядае падводную расліннасць. І па ўсяму складу і па спосабу жыцця галавасцік вельмі падобны да рыбы.

Надыходзіць лета. Галавасцік расце, і ў яго паяўляюцца маленькія ножкі — спачатку заднія, а потым і пярэднія. Галавасцік пачынае паступова ператварацца ў лягушанё. Ногі ў яго становяцца даўжэй, а хвост карацей. Жабры прападаюць, і ўнутры цела развіваюцца лёгкія. Рот становіцца шырокім. Лягушанё ўсё часцей і часцей пачынае вылазіць на бераг.

Нарэшце, ужо ў сярэдзіне лета, рэшта хваста ў лягушаняці становіцца зусім непрыкметнай. Ператварэнне галавасціка ў лягушку закончылася.

Дарослая лягушка жыве і ў вадзе і на сухазем'і. У яе ёсьць лёгкія, і яна дыхае атмасферным паветрам. Заднія лапкі лягушки маюць плавальныя перапонкі, якія знаходзяцца паміж пальцаў. Таму лягушка можа добра плаваць і ныраць у вадзе. Але яна таксама добра скача па зямлі: яе ногі прыстасаваны і для перамяшчэння на сухазем'і. Заўважыўши насякомае, яна быстра выкідае з рота свой ліпкі язык і захоплівае ім намечаную афару.

Але час-ад-часу лягушка павінна вяртацца ў воду. Скура ў лягушкі голая і вельмі тонкая. Яна не можа засцерагчы цела лягушки ад высыхання ў гарачае сухое надвор'е, і таму лягушки прыходзіцца трymацца паблізу ад вады або хавацца па цяністых месцах.


Увосень лягушкі забіраюцца на дно сажалак і азёр, зарываюцца ў іл і там перазімоўваюць.

### Якіх жывёл мы называем земнаводнымі.

Лягушак і іншых блізкіх да іх жывёл, якія першы час свайго жыцця бываюць падобны да рыб, дыхаюць жабрамі і жывуць у вадзе, а потым змяняюцца і жывуць і ў вадзе і на сухазем'і, называюць земнаводнымі. Да ліку земнаводных належаць таксама жабы і тритоны.

Жабы. Жабы па агульнаму складу цела падобны да лягушак, толькі скура ў іх няроўная, бугорчатая, і заднія ногі карацей і слабей, чым у лягушак. Удзень яны хаваюцца і толькі змрокам выходзяць за здабычай. Жабы вельмі карысны тым, што яны паядаюць многа шкодных для нас слізнякоў і насякомых.

Тритоны. Тритоны (рыс. 34) жывуць у сажалках і толькі час-ад-часу падымаюцца на паверхню, каб выпустыць з лёгкіх сапсанавае паветра і ўдыхнуць свежае. У іх на ўсё жыццё захоўваецца хвост, і па зневядому выгляду тритоны крыху нагадваюць ящча.



Рыс. 34. Тритоны (спераду самец, ззаду за ім самка).

рак. Але ў адрозненне ад ящчарак цела тритона мала прыстасавана да наземнага жыцця. Скура ў яго тонкая і голая, ножкі вельмі слабыя, хвост веслападобны, як у галавасцікаў, і служыць тритону для плавання. Усё-ж, калі мелкі вадаём, у якім жывуць тритоны, перасохне, тритоны могуць перапаўці ў іншы вадаём.

### ПАЎЗУНЫ.

Такіх жывёл, як ящчаркі і змеі, называюць паўзунамі. Поўзаць — значыць перамяшчацца, валочачы сваё цела па зямлі. Змеі поўзаюць, таму што ў іх ніяма ног. У ящчарак ёсьць ногі, але яны кароткія, і ящчарка таксама поўзае.

У паўзунуў ніяма пастаяннай тэмпературы цела, як у нас і ў вышэйшых цеплакроўных жывёл — у птушак і ў звяроў. Таму жыццё іх цалкам залежыць ад акружжаючай тэмпературы, і ўмовы нашага сурогата клімата для іх мала спрыяльныя.

Паўзунуў у нас нямнога, і ўсе нашы паўзуны — жывёлы даволі дробныя.

### Ящчаркі.

Ящчаркі (рыс. 35) — самыя звычайнія у нас паўзуні. Асабліва часта трапляецца ў нас у лясах невялікая цёмная ящчарка-жывародка, якая называецца так таму, што яе самкі

нараджаюць жывых малёнькіх дзячёнышаў. Іншыя яшчаркі пры размнажэнні адкладаюць яйкі.

У ясныя летнія дні, яшчарка выбіраецца на асветлене сонцам месца і сядзіць на прыпеку. Тут яна выглядае сваю здабычу — розных насякомых. У выпадку небяспекі яшчарка быстра ўцякае і ратуецца, забіраючыся ў яку-небудзь шчыліну. Цела яшчаркі пакрыта шчыльнымі рагавымі лусачкамі, якія ахоўваюць яго і ад высыхання і ад пашкоджання. У адрозненне ад земнаводных яшчарка — зусім сухаземная жывёла.



Рыс. 35. Яшчарка.

але ўжо не бывае такі даўгі, як ранейшы. Таму мы нярэдка сустракаем яшчарак з кароткімі хвастамі.

У непагодлівія і халодныя дні яшчаркі хаваюцца ў мох або залазяць пад пні. А з восені яны ўпадаюць у спячку.

Дзякуючы лускаватаму рагавому пакрову некаторыя яшчаркі могуць жыць нават у сухіх стэпах і пясчаных пустынях.

### Наши змеі — вуж і гадзюка.

У нашай краіне шырока распаўсюджаны дзве зміі — вуж і гадзюка. Іх трэба навучыцца адрозніваць, каб своечасова засцерагчыся ад ядавітай гадзюкі і не палохацца бяскоднага вужа.

**Вуж.** Вужа (рыс. 36) лёгка пазнаецца па двух яркіх жоўтых плямах, якія знаходзяцца ў яго ззаду на галаве. Усё астатніе цела ў вужа зверху чорнага колеру.

Сустракаюцца вужы больш за ўсё па нізінных і сырых месцах поблізу сажалак і балот. Як і ва ўсіх іншых змей, у вужа няма ног. Звіваючы з боку ў бок сваё даўгое і гібкае цела, вуж даволі быстра поўзае па зямлі.

Паўзучы вуж ўвесь час высоўвае свой даўгі раздвоены язык і ашчупвае ім прадметы, якія сустракаюцца на дарозе. Гэты изык часта называюць «жалам», але такая назва даецца яму зусім няправільна.

Жывіща вуж галоўным чынам лягушкамі. Праследуючы сваю здабычу або ратуючыся ад ворагаў, вуж добра плавае і нырае ў вадзе. Захапіўшы пасцю сваю афяру, ён заглынае яе цалкам. Рог ва ўсіх змей здольны настолькі значна расцягвацца, што змяя можа заглынаць здабычу, якая таўсцей за яе самую.

Улетку самкі вужа адкладаюць яйкі, пакрытыя мяккай скурystай шкарлупой. Узімку вужы ўпадаюць у спячку.

**Гадзюка.** Гадзюка (рыс. 37) — змяя амаль такой-жэ велічыні, як і вуж. Жыве яна галоўным чынам у лясах. Афарбоўка ў гадзюкі



Рыс. 36. Вуж.



Рыс. 37. Гадзюка.

часцей за ўсё бывае шэрая або бураватая, а ўдоўж спіны цягнецца пад ўсёй даўжыні цела цёмная звітая палоска. Часам трапляюцца і зусім чорныя гадзюкі. Аднак іх лёгка адрозніць ад вужа, таму што жоўтых плям у іх на галаве не бывае.

У верхній чэлюсці ў гадзюкі сядзяць даўгія, тонкія і вельмі вострыя ядавітыя зубы. Пакуль гадзюка знаходзіцца ў спакойным стане, гэтыя зубы ў яе бываюць складзены і накіраваны вострымі канцамі назад. Калі змяя адкрывае пасць для нападу або абароны, зубы падымаюцца. Кідаючыся на сваю здабычу або на свайго ворага, гадзюка ўсаджвае гэтыя зубы ў яго цела, і тады ў ранку трапляе з зубоў змяіны яд. Гэты яд забівае гадзюкі хоць і не смяртельны, але прыносіц вялікія мукі.


Палюе гадзюка звычайна ўначы. Галоўную здабычу яе складаюць лясныя мышы. Удзень яна большай часткай грэцца на

сонцы. На людзей гадзюка ніколі не кідае ў першай і пры набліженні чалавека звычайна стараецца адпаўці. Але калі гадзюку раздражніць або незнарок на яе наступіць, яна пускае ў ход свае ядавітыя зубы. Рыхтуючыся да абароны, яна пагражжаюча шыпіць, згортаецца, а затым хутка выкідае ўперад галаву з широка раскрытай пасцю і коле ворага ядавітымі зубамі.

Увесень гадзюка нараджае некалькі дзяцёнышаў — маленькіх гадзюкоў, даўжынёй і таўшчынёй у звычайны аловак.

### Паўзуны гарачых краін.

Усе паўзуны вельмі адчувальны да цяпла і холаду. Таму больш за ўсё паўзуну ў гарачых трапічных краінах. Там супракаюцца і самыя буйныя паўзуны.



Рыс. 38. Кракадзіл. З вады тырчаць вочы і ноздры другога кракадзіла.

**Змеі.** Многа ў трапічных краінах розных ядавітых змей, значна больш небяспечных, чым нашы паўночныя гадзюкі. Укусы іх бываюць смяртэльнымі і для чалавека і для жывёл.

Есьць у трапічных краінах і неядавітая змеі. Самыя буйныя з іх — удавы, даўжынёй да 6, а часам і да 10 метраў. Гэтая змея могучы праглынуць цалкам казу або свінино, хоць звычайна жывяцца больш дробнымі жывёламі.

У адрозненне ад вужоў, якія глытаюць сваю здабычу жыўцом, удавы спачатку забіваюць сваю афару, абвіваючы яе сваім целам і сціскаючы са страшэннай сілай. Праглынуўшы сваю здабычу, удай доўга ператраўляе ежу і некалькі тыдняў зусім нічога не ёсць.

**Кракадзілы.** У рэках і азёрах Афрыкі, Паўднёвой Азіі і Амерыкі водзяще кракадзілы (рыс. 38). Некаторыя кракадзілы дасягаюць у даўжыню восем метраў. Цела іх пакрыта моцнымі панцырамі з касцявыми шчыткоў і рагавых пласцініак. Лёгка і быстра рухаецца кракадзіл у вадзе. На лапах паміж пальцаў у яго ёсць плавальнія перапонкі, а моцныя, сціснуты з бакоў хвост служыць яму для плавання.

**Кракадзілы** — пражорлівыя драпежнікі. Жывяцца яны галоўнымі чынам рыбай, але часта нападаюць і на сухаземных жывёл.

Ляжыць кракадзіл пад вадой, выставіўшы адтуль толькі выпуклыя вочы ды самы канец морды, на якім знаходзяцца ноздры. Такім чынам кракадзіл можа дыхаць, бачыць, што вакол яго робіцца, сам-ж ястаетца мала прыкметным з берагу. Але падыдзе да ракі якая-небудзь жывёла на вадапой, і кракадзіл кідаецца на яе і хапае сваёй велізарнай пасцю, узброенай мнóstvam вострых зубоў. Бываюць выпадкі, калі кракадзілы зацягваюць у ваду і чалавека.

Часта кракадзілы вылазяць на бераг і ляжаць тут на водмелях, доўга греючыся на сонцы. Але на сухазем'і яны менш спрытныя і рухавыя і пры малейшай небяспечы імкнущыся хутчэй дабраца да вады. Штогод самка кракадзіла адкладае каля двухсот яек, зарываючы іх у пясок або ў іл.

**Чарапахі.** Чарапахі (рыс. 39) вельмі адрозніваюцца ад усіх іншых паўзуну. Іх цела пакрыта шчыльнымі касцявыми панцырамі, які складаецца з спіннога і брушнога шчыту. Толькі галава, ногі і хвост вісоўваюцца з панцыра, але пры ўсякай небяспечы чарапахі уцягваюць іх унутр — пад ахову свайго панцыра.

Чарапаха поўзае вельмі павольна. Ей не прыходзіцца ратаўацца ад драпежнікаў уцякненнем, бо моцны панцыр служыць ёй надзеінейшай аховай. Панцыр чарапахі складае адно цэлае з яе шкілетам.

Есьць чарапахі і ў паўднёвых абласцях СССР.

### Птушкі.

На ўсёй будове цела птушкі рэзка адбілася яе здольнасць да палёту. Цела птушкі пакрыта пер'ем. Пер'е і пух ёсць на галаве, на шыі і на тулаве птушкі. Але самае буйнае і трывалае пер'е зна-



Рыс. 39. Чарапаха.

ходзіцца на крыллях і на хвасце. Якое-ж значэнне мае для птушкі яе апярэнне?

Птушкі таксама, як і звяры, — жывёлы цеплакроўныя. Пер'е і пух ахоўваюць цела птушкі ад холаду. Паміж асобнымі пер'ямі і пушынкамі заўсёды астаюцца праслойкі паветра, а паветра, як мы ведаем, — дрэны праваднік цяпла.

Але на крыллях і на хвасце пер'е мае ўжо іншае значэнне. Вялікае моцнае пер'е на крыллях птушак называецца махавым, пер'е на хвасце — рулевым. І гэтыя назвы ўжо гавораць, для чаго служыць птушкам гэтае пер'е.

У птушак няма зубоў, і замест цяжкіх зубастых чэлюсцей у іх лёгкая рагавая дзюба. У птушак моцныя, але вельмі тонкія косці. Больш буйныя косці напоўнены ўнутры паветрам. Пузыры з паветрам ляжаць і паміж унутранасцямі. Усё гэта робіць цела птушак больш лёгкім у паралічнанні з целам наземных жывёл.

Дзякуючы прыстасаванасці да палёту ва ўсіх птушак аказваецца многа агульнага ў іх будове. Таму нам лёгка адрозніць птушку ад усякай іншай жывёлы. Але корм сабе розныя птушкі здабываюць па-разнаму, і гэтае разніца адбываецца і на знешнасці птушак. Адны асаблівасці мы знайдзем у драпежных птушак, другія — у зернеедных, трэція — у насякомаедных і г. д.

### Драпежныя птушкі.

Драпежную птушку лёгка пазнаць. У яе загнутая кручком дзюба і моцныя лапы з вялікімі вострымі кіпцямі.

У нашым Саюзе водзяцца арлы, ястрабы, філіны і іншыя драпежнікі. Некаторыя з драпежных птушак робяць шкоду чалавеку, нападаючы на дамашніх птушак і зніщаючы паляўнічу дзічыну. Але многія драпежнікі, як, напрыклад, совы, філіны, прыносяць карысць, зніщаючы мышэй, суслікаў і іншых грызуноў, якія шкодзяць нашым паліям.

**Арол.** (рыс. 40) — вельмі вялікая драпежная птушка. Некаторыя арлы дасягаюць у даўжыню (ад дзюбы да канца хваста) цэлага метра.

Арлы палююць на зайцоў, пацукоў, розных птушак і іншых жывёл, часам яны цягаюць з стада маладых ягнят і казлянят. Арлы здалёк бачыць здабычу. Ён стралой кідаецца на яе зверху і хапае яе вострымі кіпцямі. Загнутым канцом дзюбы арол праўвае чэрап

сваёй афяры, а калі ён пачынае паядаць здабычу, вострыя краі дзюбы разразаюць мяса, нібы лезвій нажніц.

Ястраб гнездзіцца ў нашых лясах. Гэта даволі буйны і дужы, але вельмі асцярожны драпежнік. Ён ніколі не лётае высока ў паветры, але заўсёды нападае з засады. Схаваўшыся сярод сучча якоганебудзь дрэва, ён выглядае сваю афяру і затым хутка кідаецца на яе.

Ястраб — шкодная птушка. Ён знішчае многа каштоўнай паляўнічай дзічыны і часта нападае на нашу дамашнюю птушку.




Рыс. 40. Арол.

### Зернеедныя птушкі.

**Снягір.** Узімку на ўскрайку лесу, у парках і садах сярэдняй часткі СССР можна нярэдка бачыць стайкі снегіроў.

Меладычны свіст снегіроў ужо здалёк выдае іх прысутнасць. Чорныя бліскучыя крыллі і хвост, белы надхвостак, чырвоная грудка самцу — усё гэта прыгожа выдзяляе снегіроў на галінах, пакрытых снегам або інеем. Гадзінамі сядзяць іншы раз снегіры на дрэве і кормяцца насеннем. З ягад рабіны, ядлоўцу яны вылущваюць насенне, кідаючы мякаць. Нярэдка снегіры жывяцца і почкамі пладовых дрэў. Тоўстая моцная дзюба з'яўляецца добрым прыстасаваннем для здабывання гэтай цвёрдай ежы.



Рыс. 41. Клест.

**Клест.** Клясты жывяцца насеннем елкі, якое знаходзяць паміж лусачкамі яловых шышак (рыс. 41). Чалавеку выцягнуць пальцамі насенне з шышкі наялёгка, а клест сваёй дзюбай вылущвае

шышку на працягу 2—3 мінут. Дзюба ў кляста прыстасавана для здабывання насення з шышак: верхняя палавіна дзюбы і ніжня перакрыжоўвающа і заходзяць адна за другую. Гнёзды кляста з яйкамі або птушанятамі можна знайсці нават узімку, бо клясты маюць дастаткова ежы для выкармлівания птушанят па працягу ўсяго года.

### Наши прыяцелі — насякомаедныя птушкі.

Птушкі, якія жывяцца насякомымі, вельмі рухавыя. Некаторыя з іх абшукваюць ствалы дрэў і лісцё раслін і паядаюць там вусеняў, лічынак і кукалаў розных насякомых. Іншыя цэлымі стаямі носяцца ў паветры за мошкамі, матылямі, камарамі, якіх яны ловяць наляту.

Знішчаючы шкодных насякомых, гэтая птушкі прыносяць вялікую карысць чалавеку. Таму іх трэба ўсяляк прывабліваць і ахоўваць. Ні ў якім выпадку нельга разбураць птушынныя гнёзды.

**Ластаўка.** Вяртаецца да нас увесну ў канцы красавіка або ў пачатку мая з далёкай Афрыкі быстракрылая шчабятухá-ластаўка. Прылятае, уе гнёзды ў хлявах, гумнах або падстрэшах і выводзіць птушанят.

Вельмі быстра лётае ластаўка. Толькі паспееш заўважыць яе белую грудку і чорныя бліскучыя крылцы, як яна ўжо знікла з нашых вачэй. Яна лётае зранку да позняга вечару, праследуючы мух, камароў і іншых насякомых, якіх яна і сама паядае і якімі выкармлівае сваіх птушанят. Дзюба ў ластаўкі шырокая і вострая, вельмі зручная для лоўлі насякомых.

У канцы лета ластаўкі пачынаюць злучацца ў стаі. Удзень яны лётаюць у пошуках корму, а' ўвечары збіраюцца да берагоў рэк, азёр і тут начуюць у трысці. Калі пад восень насякомых становіца мала, ластаўкі вялікімі стаямі лясяць у Цэнтральную Афрыку. Знішчаючы насякомых, ластаўкі прыносяць вялікую карысць. Ніколі не разбурайце гнёзд гэтай карыснай птушкі!

**Сініцы.** Сініцы — жыхары лясоў, паркаў, садоў. Іх стайкі пералітаюць з галінкі на галінку, з дрэва на дрэва. Гэта яны шукаюць жукоў, мушак, лічынак і кукалаў розных насякомых.

Сваёй тонкай завостранай дзюбай выцягваюць яны насякомых з расщылін дрэў, з-пад кары. Гэтымі насякомымі яны жывяцца і кормяць сваіх птушанят.

Але цяжка прыходзіцца сінікам узімку, калі дрэвы пакрываюцца снегам і лёдам. Тады яны не могуць даставаць сабе насякомых. Нямала іх узімку гіне.

Мы можам выратаваць сінікі ад галоднай смерці. Гэтых птушак трэба падкармліваць. Выстаўце кармушки за вокны, насыпце рознага зерня і крошаць хлеба.

Сініцы — наши прыяцелі. Чым больш будзе сініц, тым больш будзе знішчана насякомых — шкоднікаў гародаў і садоў.

### Як размнажаюцца птушкі.

Усе птушкі нясуць яйкі. З яек выводзяцца птушаняты. Каб пазнаёміцца з будовай яйка, разгледзім яйка курыцы.

Яйка пакрыта зверху цвёрдай вапенай шкарлупой.

Асцярожна расколем шкарлупу і выльем змесціва яйка на талерку. Мы ўбачым, што з унутранага боку шкарлупы знаходзіцца яшчэ тонкая белая плёнкавая абалонка.

Змесціва яйка складаецца з бялка і жаўтка. Бялок разліўся па талерцы, жаўток-жа не разліўся, бо ён акружан тонкай жаўтковай абалонкай.

На тым баку жаўтка, які накірован уверх, відаць светлая плямачка, з яе і пачынае развівация зародак птушаняці (рыс. 42).

Жаўток яйка, як і бялок, ідзе на жыўленне зародка.

Для развіцця зародка неабходна цяпло. Птушка выседжвае птушанят, саграваючы яйкі сваім целам. Птушанё, якое развілося ў яйку, прабівае шкарлупу і выходзіць з яе.

Рыс. 42. Зародак курияці, які развіваецца ў яйку.



Рыс. 43. Дзікі голуб.

Птушаняты ў іх вылупляюцца маленькія, сляпяя, без пер'я. Першы час бацькі кормяць сваіх птушанят асобым тварожыстым вешчеством, якое выпрацоўваецца ў іх у валлі. Тыдні праз два птушаняты пакрываюцца пер'ем, а праз 4—5 тыдняў вылітаюць з гнізда.

Існуе многа парод дамашніх голубоў. Усе гэтыя пароды чалавек вывеў ад дзікага шызага голуба (рыс. 43).

Некаторыя пароды голубоў паказаны на рисунку 44. Дутыш вызначаецца тым, што ён здольны раздуваць сваё вялікае валлё. Паўлінавы голуб мае прыгожы, распушчаны ў выглядзе веера хвост. Турман цікавы тым, што пры палёце ён куляецца праз голаву. Якабінец мае каўнер з пер'я вакол шыі. Усе гэ-



Рыс. 44. Розныя пароды голубоў: уверсе — дутыш і паўлінавы голуб; унізе — турман і якабінец.

тыя галубы вызначаюцца прыгожасцю, і іх разводзяць для забавы.

Некаторыя голубы маюць здольнасць знаходзіць свае гнёзды нават у тым выпадку, калі іх вывозяць за дзесяткі і сотні кілометраў.

Гэтую ўласцівасць вельмі даўно зауважылі людзі, і гэтымі голубамі сталі карыстацца для перасылкі пісем. У далёкія падарожжы бяруць з сабой голубоў, і калі трэба паслаць на радзіму пісьмо, яго прывязваюць да голуба. Вяртаючыся на голубятню, голуб пераносіць пісьмы. Гэтых голубоў і называюць паштовымі.

Паштовымі голубамі карыстаюцца і ў ваенай справе. Вельмі часта адважны разведчык, забраўшыся ў тыл праціўніка, не можа ўстанавіць сувязі са сваімі па тэлефону або па тэлеграфу. Вораг пераразае правады, падслушоўвае. Таму на вайне весткі пасылаюцца нярэдка з голубамі. Для гэтага разведчык бярэ з сабой на разведку голуба і з ім пасылае сваё пісьмо. Нялёгка зауважыць і застрэліць голуба, які высока ляціць.

Рэбяты вельмі часта разводзяць голубоў толькі для забавы. Яны возяцца з імі цэлымі днямі, ганяюць іх, лазячы па дахах. Такое «голубаводства» не мае сэнсу. Ад яго няма ніякай карысці, яно толькі адымаета многа часу і таму нават з'яўляецца шкодным.

### Куры.

Паходжанне курыцы. У гарачых краінах паўднёва-ўсходняй Азіі — у Індыі, на Цэйлоне і на Зондскіх астравах — па густых кустарніковых зарасніках яшчэ і цяпер водзяцца дзікія банкіўскія куры (рыс. 45), у якіх лёгка пазнаецца бліжэйшых родзічаў нашай дамашнай курыцы. У дзікага банкіўскага пеўня такое-ж яркае апярэнне, якое часта паўтараецца і ў простых беспародных пеўняў, а таксама і ў некаторых культурных парод: залацістая шыя, чырванаватая спіна, цёмныя крылі і металічны, бронзавы адліў на хваставых сер-



Рыс. 45. Дзікія банкіўскія певень і курица.

пападобных пер'ях. А дзікая банкіўская курка, накшталт нашых цяцерак, курапатак і перапёлак, заўсёды мае скромнае рабаватае апярэнне, якое добра хавае яе сярод зараснікаў; такая «курапатчатая» афарбоўка часта сустракаецца і ў нашых дамашніх курэй. З усіх дзікіх курыных птушак толькі банкіўскі певень пяе «кукарэку», і гэта яшчэ больш пацвярдждае, што іменна ад прыручаных банкіўскіх курэй чалавек вывеў і сваю дамашнюю курыцу.

**Што зрабіла курыцу дамашній птушкай.** Якія-ж каштоўныя для сябе якасці знайшоў чалавек у дзікіх прабацькоў нашых дамашніх курэй і як гэтыя якасці ён скарыстаў?

Па-першае, усе курыныя — даволі буйныя і мясістыя птушкі, якія даюць ядомае і смачнае мясо. Па-другое, дзікія куры лётаюць мала і праводзяць увесь свой час на зямлі. Прыручыўши і ада-машніўши банкіўскую курыцу, чалавек мог скарыстаць гэтую асаблівасць у сваіх інтарэсах: нашы дамашнія куры могуць цэльымі днямі пасвіцца на падножным корме і не імкнуцца палявець з двара. Нарэшце, усе курыныя птушкі адносяцца да — вывадковых птушак. Гэта значыць, што птушаняты ў іх выходзяць з яйка настолькі развітымі, што адразу становяцца на ногі і цэльм вывадкам ходзяць за маткай-квактухай. Не тое мы бачым у птушанятных птушак, напрыклад у голуба або ў галкі, — там птушаняты выходзяць з яйка голымі і бездапаможнымі, і бацькам прыходзіцца доўга выкармліваць іх у гняздзе. І мы зараз зразумеем, якое вядомае значэнне мае для нас тое, што курыца — не птушанятная птушка, а вывадковая.

Яйкі ў птушанятных птушак бываюць параўналына дробныя, і лік яек у гняздзе бывае невялікі — інакш бацькам было-б не пад сілу выкармліваць сваіх бездапаможных птушанят. Наадварот, вывадковая птушкі кладуць буйныя яйкі — бо ў кожным яйку павінна развіцца не маленькае голое птушанё, а ўжо больш буйная і развітая істота — куранё. А паколькі яйкі служаць нам для ежы, то для гаспадарчых мэт аказваюцца больш карыснымі птушкі, якія нясуць больш буйныя яйкі.


Але мала того, што курыныя птушкі нясуць буйныя яйкі, — яны адкладаюць іх цэлы дзесятак або нават больш — столькі, колькі матка-квактуха можа пакрыць сваім целам. Для вывадковых птушак гэта магчыма таму, што тут матцы не прыходзіцца наеіць корм у гнездо, і самастойнасць куранят вельмі палягчае для маткі выхаванне свайго вялікага вывадка. Гэта вельмі зручна і для чалавека, калі ён разводзіць куранят.

Калі-б чалавек не ўмешваўся ў жыццё курыцы, то, адклаўшы 10—15 яек, курыца пачала-б іх наседжваць, як робяць гэта яе дзікія родзічы. Аднак чалавек, адбіраючы ў курыцы знесенія ёю яйкі і не даючы ёй іх наседжваць, прымусіў курыцу прадаўжыць кладку і павялічыў колькасць атрымліваемых яек у дзесяц разоў (100—150 штук у год) і нават больш.

**Пароды курэй.** Пасля таго як курыца была адамашнена, чалавек шляхам штучнага адбору вывеў многа розных парод, якія

адрозніваюцца адной ад другой і па апярэнню, і па форме грэбеня, і па велічыні, і па іншых прызнаках.


Для нас найбольш важнае значэнне маюць такія пароды, якія і добра нясуцца, і досьціць буйныя па велічыні, і разам з тым вынослівія, і мала церпяць ад холаду і сырасці. Такімі з'яўляюцца пароды легорні (рыс. 46), плімутрок (рыс. 47), род-айланд (рыс. 48). Імі галоўным чынам і замяняюцца ў нас цяпер дробныя беспародныя куры.




Рыс. 46. Куры легорні.

**Інкубация.** Седзячы на яйках, квактуха сагравае іх цеплынёй свайго цела і час-адчасу пераварачвае іх. Пры та-кіх умовах унутры яйка развіваецца зародак, і на 21-ы дзень з яйка выходзіць куранё. А пакуль курыца сядзіць на яйках і потым ходзіць са сваім выводкам, яна ўжо не ня-сещца.

Аднак цеплынёу цела квактухі аказалася магчымым замяніць іяплом, якое атрымліваецца штучна, напрыклад ад карасінавай лямпы, ад электрычнай грэлкі або ад труб, напоўненых ўладай. Для гэтага будуюць асобыя прыборы — інкубаторы. Яны робяцца ў выглядзе скрынак; унутры іх памяшчаюцца яйкі, якія абаграваюцца там праходзячымі падагрэтым паветрам.



Рыс. 47. Куры плімутрок.



Рыс. 48. Куры род-айланд.

Трэба толькі, каб тэмпература ўнутры інкубатора падтрымлівалася роўнай і адпавядала тэмпературе цела птушкі, г. з. каля +40°. Яйкі трэба час-ад-часу пераварочваць, як гэта робіць курыца-квактуха. Вывад куранят пры дапамозе інкубатора называецца інкубацией. Дзякуючы прымянецню інкубатора квактухі становяцца непатрэбнымі, і ўсе куры прадаўжаюць несціся.

Першы час свайго жыцця кураняты адчувають патрэбу ў цяпле. Калі кураняты выведзены квактухай, то яны часта залазяць да пад крыллі, і яна сагравае іх цеплыней свайго цела. Пры штучным выведзенні куранят ім робяць «штучную матку», або так званы брудэр. Ён мае выгляд парасона або широкага абажура, чыся вакол гэтага парасона або абажура, кураняты атрымлівають неабходнае для іх цяпло.

Цяпер у нас існуюць цэлья «фабрыкі куранят» — вялікія птушкаводныя соўгасы, у якіх трymають па некалькі тысяч курэй-нянукбатары, а кураняты выводзяць толькі шляхам штучной інкубациі. Адразу па некалькі дзесяткаў тысяч кураняты.

## МЛЕКАКОРМЯЧЫЯ ЖЫВЁЛЫ.

Млекакормячыя, або звяры, — гэта тыя жывёлы, цела якіх пакрыта шэрсцю і ў якіх самкі выкармлівають нованароджаных дзяцёнышаў малаком.

Усе млекакормячыя — жывёлы цеплакроўныя. Шарсцяны пакроў служыць ім для таго, каб захаваць цеплыню свайго цела. Дзякуючы сваёй цеплакроўнасці млекакормячыя таксама, як і птушкі, менш залежаць ад акружаючых умоў, чым халоднакроўныя жывёлы, якія з надыходам халадоў становяцца вялімі і затым упадаюць у адрантвенне. Таму розныя віды млекакормячых распаўсюдзіліся па ўсёй зямлі — і ў гарачых і ў халодных краінах. Есць і марскія млекакормячыя — гэта цюлені і кіты.

Сярод млекакормячых ёсьць такія, якія жывяцца раслінамі. Гэта — траваедныя. Есць і драпежнікі. Яны паядають жывёл. Адных звяроў чалавек знішчае як шкодных і небяспечных, на другіх палюе дзеля мяса або футравіны, трэціх прыручыў і зрабіў дамашнімі жывёламі.

## Дзікія звяры гарачых і халодных краін.

**Жырафа.** Жырафа жыве ў гарачай Афрыцы (рыс. 49). У яе вельмі даўгая шыя і тонкія даўгія ногі, прычым пярэднія ногі значна даўжэй за заднія. На маленькой галаве пара кароткіх ражкоў. Цела яе пакрыта шэрсцю з буйнымі бурымі плямамі.

У сябе на радзіме жырафе прыходзіцца жывіцца лісцямі дрэў, і там яе высокія ногі і даўгая шыя аказваюцца вельмі добра прыстасаванымі для здабывання корму. Жырафа жыве ў такіх аблое-

нях, дзе па травяністаму стэпу раскідана растуць паасобныя дрэвы. Трава хутка вяне пад гарачымі праменнямі сонца, а на дрэвах зелень астaeца свежай. Гэтае дрэва вядзе лісцё і складае галоўны корм жырафы.

Калі жырафа стаіць пад дрэвам, яе даўгую шыю здалёк лёгка прыняць за дрэвавы ствал. Вочы жырафы з вышыні бачаць на далёкую адлегласць, і таму жывёла можа своечасова заўважыць небяспеку. Галопам уцякае доўганогая жырафа ад свайго праследавальніка, а калі вораг яе насцігае, яна абараняеца сваімі моіннымі капытамі.

**Слон.** Сланы (рыс. 50) жывуць у тропічных лясах Індыі і Афрыкі. Гэта самыя буйныя сярод усіх наземных жывёл. Яны дасягаюць трох з паловай метраў вышыні і больш трох тон вагі.

Выдатная асаблівасць слана — яго выцягнуты рухавы нос, які ўтварае вельмі моіны і мускулісты хобат. У жыцці слана гэты хобат мае велізарнае значэнне. Слон можа апускаць яго да самай зямлі і паварочваць яго ва ўсе бакі. Сваім хобатам слон дастае сабе ежу — ён адломвае галінку з лісцямі або захоплівае пучок травы і кладзе сабе ў рот. Падышоўшы да вадапою, слон уцягае ў хобат ваду, а потым вылівае яе сабе ў рот, а ў гарачая дні набіраючы хобатам ваду, ён ablівае ёю спіну, каб асвяжыцца. Хобатам слон можа ахопліваць і перацягваць цяжкія бярвенні, можа выварачваць з карэннем дрэвы і падымайць з зямлі самыя дробныя прадметы. Паколькі шыя ў слана вельмі кароткая і ён не можа нагнуць сваю галаву да зямлі, то без хобата слон не можыць напіцца вады, ні ўзяць корму. З рота ў слана тырчыць два велізарныя біўні. Гэта — зубы слана, адпавядаючыя нашым




Рыс. 49. Жырафа.

пярэднім зубам — верхнім разцам. Вага кожнага такога зуба даходзіць у слана да 50 кілограмаў. Імі слон карыстаецца для абароны ад ворагаў, і для таго, каб звальваць дрэвы або здзіраць з іх кару.

Для перажоўвання корму слану служаць карэнныя зубы. Іх у яго толькі чатыры, але затое яны вельмі буйныя і широкія.

Велізарнае цела слана падтрымліваецца тоўстымі нагамі, падобнымі да слупоў. Па краі ступні выступаюць пальцы, маючыя кевялікія капытцы.

Слон — цікая і спакойная жывёла. Але раз'юшаны слон адважна ідзе на ворага. Ён хапае яго хобатам і топча нагамі або падкае сваімі буйнямі. Так слон спраўляецца нават з тыграмі.



Рыс. 50. Індыйскі слон.

У Афрыцы сланоў вельмі знішчылі, праследуючы іх дзеля буйняў, якія даюць каштоўную «слановую косць». Але ў Індыі стараючца злавіць сланоў жывымі, а потым прыручаюць іх і карыстаюцца імі для розных работ, дзе патрэбна вялікая сіла. У наўолі слон не размнажаецца, таму прыручаных сланоў нельга назваць дамашнімі жывёламі.


Леў. У гарачых стэпах Афрыкі і Заходній Азіі жыве буйны і люты драпежнік — леў (рыс. 51). Па складу свайго цела ён у многім нагадвае дамашнюю кошку. Пры хадзьбе леў уцягвае кіпці апіраецца на мяккія, як у кошкі, падушкі пальцаў. Таму ён можа зусім нячутна падкрасціся да сваёй здабычы.

Афарбоўка ільва шаравата-жоўтага, пясочнага колеру. Гэта робіць яго мала прыкметным сярод пяскоў, або сярод выпаленай сонцем расліннасці.

Леў адрозніваецца ад ільвіцы сваёй вялікай пышнай грывой. Зубы ільва падобны да кашачых, але яны, зразумела, значна буйней. Асабліва развіты ў яго вострыя клыкі.

Галоўная ежа ільва — стэпавыя траваедныя жывёлы. Ён іх выглядае ў час вадапою, скаваўшыся за кусты або каменні. Быстрым прыжком кідаецца леў з сваёй засады на намечаную афяру, ударае яе сваімі дужымі лапамі і ўсаджвае ў патыліцу вострыя клыкі. Паляваць леў выходзіць змрокам.

Нярэдка леў нападае на дамашнюю жывёлу. Пераскокаючы праз высокую агарожу, ударам магутнай лапы ён звальвае карову або быка і перагрызае ім горла.



Рыс. 51. Леў і ільвіца.

Ільвіца нараджае 2—3 плямістых дзяцёнышаў, якія падобны да кацянят.

Тыгр. У адрозненне ад ільва, які жыве ў стэпах, тыгр жыве ў лясах і ў густых трывсцёвых зарасніках.

У нас у СССР тыгры сустракаюцца ва Усурыйскім краі (на Далёкім Усходзе) і ў Сярэднеазіяцкіх рэспубліках. Але больш за ўсё іх водзіцца ў Індыі.

Тыгр (рыс. 52) яшчэ больш, чым леў, падобны да кошкі, павялічанай да велізарных размераў. Яго морда, ногі, хвост і ўсе падкі — кашачыя. Шэрсць у яго чырванаватая з чорнымі палосамі.

Нячутнымі крокамі прабіраецца тыгр сярод дзікіх зараснікаў. Яго паласатыя бакі зліваюцца тут па сваёй афарбоўцы з агульным выглядам навакольнага трывсця. Скаваўшыся ў густым зарасніку, ён выглядае здабычу: кабаноў, коз, аленяў і іншых жывёл.

Велізарным спрітним прыжком кідаецца тыгр на сваю афяру і ўсаджвае ў яе свае вострыя кіші і зубы. Удар лапы тыгра на столькі магутны, што ламае спінны хрыбет нават каня.



Рыс. 52. Тыгр.



Рыс. 53. Бела мядзведзь.

Тыгр прыносьць многа шкоды гаспадарцы. Іншы раз ён пасялеща недалёка ад паселіща і нападае на дамашнюю жывёлу.

Небяспечны тыгр і для самога чалавека. Часцей за ўсё нападаюць на чалавека старыя тыгры, якім цяжка паліваць на быстроногіх і дужых жывёл. Тыгр выглядае чалавека, схаваўшыся

у зарасніках, і велізарным прыжком кідаецца на неасцярожнага падарожніка або паляўнічага.

**Бела мядзведзь.** У паллярных халодных краінах жыве белы мядзведзь (рыс. 53). Бела мядзведзь у многім адрозніваецца ад нашага бурага мядзведзя. Ён вядзе зусім іншы спосаб жыцця і добра прыстасаваны да жыцця сярод паллярных ільдоў і снягоў. Белая шэрсць зліваецца з белізной снегу і дае зверу магчымасць непрыкметна падсцерагаць сваю здабычу. Яна таксама добра ахоўвае яго ад палярнага холаду. Нават падэшвы ног у белага мядзведзя пакрыты шэрсцю і таму не адчуваюць холаду.

Белага мядзведзя часта сустракаюць на ільдзінах Паўночнага Ледавітага акіяна. Тут ён палюе на цюленяў, якія з'яўляюцца яго галоўнай здабычай. Мядзведзь вельмі добра плавае. Свайм звужаным спераду целам ён рассякае ваду і грабе магутнымі лапамі, на якіх паміж пальцаў ёсць плавальныя перапонкі.

У белага мядзведзя амаль німа небяспечных для яго ворагаў, апрача чалавека. На гэтага звера палююць дзеля футравіны, мяса, тлушчу. Футравіна белых мядзведзяў ідзе галоўным чынам на каўры; мяса і сала служаць ежай жыхарам Пойначы.

### Марскія звяры.

**Цюлень.** Цюлень — марскі звер (рыс. 54). Да іншых звяроў ён падобны тым, што цела ў яго пакрыта шэрсцю, што дыхае ён атмасферным паветрам і што самкі яго нараджаюць жывых дзяцёнышаў і выкармліваюць іх сваім малаком, падобна да кошкі або свіні. Цюлень — млекакормячая жывёла.

Большасць іншых звяроў жыве на сухазем'і і там-жэ здабывае сабе корм, цюлень-жа жывіцца рыбай, яму прыходзіцца праследаваць сваю здабычу ў вадзе, і ўся будова цела гэтага звера значна больш прыстасавана для плавания, чым для перамяшчэння па сухазем'і.

Цела цюленя нагадвае цела рыбы, толькі замест рыбнага хваста ён мае выцягнутыя назад дзве заднія ногі, на якіх ступні ператварыліся ў широкія ласты, і пальцы на іх злучаны паміж сабой тоўстай скурай. Гэтыя заднія ласты і служаць цюленю галоўным органам руху ў вадзе.

Шэрсць у цюленя кароткая, гладкая і не перашкаджае яму слізгаць у вадзе.

На сухазем'і цюлені рухаюцца вельмі нязgrabна, і іх плавальныя ласты аказваюцца зусім непрыстасаванымі для хады. Цюлені

І не адыходзяць далёка ад вады і вылазяць на сухазем'е толькі для таго, каб адпачыць і паспаць. Цэлы мі стадамі ляжаць яны тады на беразе або ільдзіне. Пры малейшай небяспечы цюлень спяшаецца да вады. Тут для яго больш спакойнае месца, чым на сухазем'і, дзе ён не можа быстра рухацца.

Рана ўвесну цюлені-самкі ідуць у больш скрытыя месцы на ільдзінах або на востраве і нараджаюць там дзяцёнышай.

Цюлені жывуць у нашых паўночных морах, у Каспійскім моры, Байкальскім, Ладажскім і Онежскім азёрах. На цюленяў палююць з-за тлушчу і скury. На разведку за цюленямі высылаюцца са-малёты.


**Кіты.** Кіты (рыс. 55) — самая буйная з усіх існуючых жывёл. Ёсьць кіты, дасягаючыя 30 метраў даўжыні і 150

тон вагі. Такі кіт у 250 разоў цяжэй за быка і ў 50 разоў цяжэй за слана — самага буйнага з усіх сухаземных жывёл.

Жывуць кіты ў акіянах і вялікіх морах. У старыя часы кітоў лічылі рыбамі, бо па ўсяму складу свайго цела кіты сапрауды вельмі падобны да рыбы і ніколі не выходзяць з вады на сухазем'е. Аднак у сапрауднасці кіт — гэта вялізны марскі звер. У яго цёплая кроў, дыхае ён атмасферным паветрам, дзяцёнышы нараджаюцца ў яго жывымі, а маші выкармлівае іх сваім молаком. Кіт — жывёла млекакормяча.

Чаму-ж, аднак, гэты звер так непадобны да ўсіх іншых млекакормячых?

Мы ведаем ужо, як форма цела ў рыбы добра прыстасавана да жыцця ў вадзе. Кіт жыве ў такіх-жых ўмовах, як і рыбы, і рыбападобная форма цела аказалася самай падыходзячай для марскога звера, які пастаянна жыве ў вадзе.




Рыс. 54. Цюлені: воддаль самка з дзяцёнышам — «бяльком».

Як і ў рыбы, галоўным органам руху ў кіта служыць хваста-вы плаўнік, толькі ў кіта гэты плаўнік распаложан плашмя, а не стаіць адвесна, як у рыбы. Задніх ног у кіта зусім няма, а пя-рэдняя ператварыліся ў кароткія ласты. Аднак у гэтых ластах ёсць тыя-ж косці, што і ў канечнасцях іншых млекакормячых.

Скура ў кіта голая, але пад ёй знаходзіцца тоўсты слой тлушчу. Гэты тлушч добра захоўвае цяпло цела кіта, так што кіты могуць жыць у халодных палярных морах.

Лёгкія ў кіта велізарныя і ўмяшчаюць вялікі запас паветра, таму кіт можа мінут на 15—20 быць пад вадой.



Рыс. 55. Кіт. Падняўшыся на паверхню мора, ён выдыхае праз ноздры паветра, змешанае з вадзянай парай і дробнымі вадзяными пырскамі.

Не гледзячы на свае велізарныя размеры, кіт жывіцца дробнымі жывёламі, галоўным чынам слізнякамі і ракамі, якіх многа жыве ў марской вадзе. Ён плавае з адкрытым ротам, які служыць яму нібы рыбацкай сеццю для лоўлі дробнай здабычы. Зубоў у кіта няма, але з паднябення звісаюць уніз шырокія пласцінкі з расшчэпленымі краямі. Іх называюць «кітавым вусам». Калі кіт захлопвае пасць, ён выціскае з яе ваду. Вада працэджаеца праз махры кітавага вуса, а захопленая жыўнасць астаецца ў роце, і кіт яе праглынае.

Паколькі глотка ў кіта вельмі вузкая, то буйнай здабычы ён праглынуць не можа, ды і не спрабуе гэтага рабіць. Аднак у старожытныя часы людзі гэтага не ведалі і думалі, нібыта кіт можа цалкам праглынуць чалавека. У так званай бібліі, якую

веруючыя ліцацы «свяшчэннай» кнігай, расказваеца, нібы-та адзін «святы» чалавек, па імені Іёна, быў праглынуты кітом, прабыў трох дні ў яго страуніку, а потым, жывы і непашкоджаны, быў выкінуты кітом на бераг. Бязглаздзіца ўсёй гэтай выдумкі лішні раз паказвае нам, якая недарэчнасць расказваеца ў «свяшчэнным пісанні».

З аднаго кіта можна атрымаць вельмі многа каштоўнага тлушчу і кітавага вуса, таму на кітоў дужа палююць. За імі адпраўляюцца спецыяльныя кітабойныя параходы, і з іх забіваюць кітоў з асобай пушкі. На новых кітабойных суднах ёсьць прыстасаванні для перапрацоўкі туши кіта тут-жа ў моры. Нажы, прывадзімы ў дзеянне электрычным рухавіком, разразаюць тушу, у велізарных катлах топяць сала, асобыя машыны дробяць косці і перапрацоўваюць іх у касцянную муку, якая ідзе на ўгнаенне. У нас у СССР кітабойны промысел знаходзіцца ў руках дзяржавы і з поспехам развіваецца.

### Жывёлы, адамашненые чалавекам.

Першабытныя людзі яшчэ не мелі дамашніх жывёл і былі брэдзячымі паляўнічымі. Яны харчаваліся мясам тых дзікіх жывёл, якіх ім удавалася забіць, а з скур гэтых жывёл прыгатаўлялі сабе адзенне. Апрача таго, старажытныя людзі ўжо ўмелі лавіць рыбу, а на марскіх узбрярежжах збіралі яdomых ракушак.

На паляванні прыходзілася чалавеку забіваць і дзікіх авечак, і дзікіх коз, і дзікіх быкоў і кароў, і дзікіх коней. Каля забітай самкі такай жывёлы было няцяжка захапіць жыўцом і яе дзяцёныша. Узятая маладымі, дзяцёнышы лёгка прыручаюцца; калі яны падрастаюць, то пачынаюць пасвіца дзе-небудзь паблізу ад чалавечага жылля і мала баяцца людзей. А калі прырученыя чалавекам жывёлы сталі размнажацца ў няволі, тады яны зрабіліся ўжо дамашнімі жывёламі чалавека. Чалавек стаў жывёл агадоўцай.


Адамашненне розных жывёл зрабілася не адразу і адбывалася на працягу доўгага часу. Аб гэтым вучоныя даведаліся па рэштках касцей, якія былі знайдзены на месцах стаянак старажытнага чалавека. Першай дамашній жывёлай быў сабака — патомак прырученых чалавекам ваўкоў (больш старажытныя дамашнія сабакі і па зневяду выгляду яшчэ мала адрозніваліся ад дзікага ваўка). Пазней была адамашнена свіння, якая пры яе непераборлівасці да ежы таксама магла лёгка пракарміцца каля чалавека,

паядаючы розныя адкіды. Яшчэ пазней была адамашнена каза, за ёй авечка, а затым і больш буйныя жывёлы — рагатая жывёла і конь.

Першапачаткова чалавек карыстаўся ад сваіх дамашніх жывёл толькі мясам і скуром. Па абрывеных і расколатых сабачых касцях, знайдзеных пры раскопках, відаць, што нават сабак першабытныя людзі забівалі для яды.

Пазней чалавек навучыўся карыстацца сваімі дамашнімі жывёламі і пры іх жыцці — навучыўся атрымліваць ад іх малако, ужываць быкоў і коней для работы, у авечак стрыгчы шэрсць і г. д. Тут, як і пры развязанні раслін, чалавек стаў прымяняць адбор, пакідаючы на племя такіх жывёл, якія яму здаваліся лепшымі, якімі ён больш даражыў. Спачатку гэты адбор прымяняўся чалавекам нёсвядома, — напрыклад, больш слабыя жывёлы хутчэй забіваліся для яды, а лепшымі жывёламі чалавек карыстаўся больш доўгі час, і, значыць, яны больш доўгі час у яго жылі і пладзіліся, перадаючы свае каштоўнія якасці і сваім патомкам. А пазней чалавек пачаў прымяняць штучны адбор ужо свядома і тады паявіліся новыя, больш каштоўнія і больш рознастайныя пароды дамашніх жывёл: дужыя рабочыя коні — цяжаравоцы, быстрыя і лёгкія коні — рысакі і скакуны, асабліва ўдойлівыя каровы, асабліва тлустыя свінні і г. д.



**Паходжанне каровы.** Некалькі стагоддзяў назад у Еўропе яшчэ вадзіліся буйныя і дужыя дзікія жывёлы, якіх нашы продкі называлі турамі (рыс. 56). Рагатыя чарапы тураў і цяпер часам трапляюцца ў зямлі. Ад дзікіх тураў яшчэ ў глыбокай старажытнасці чалавек вывеў дамашнюю рагатую жывёлу — быкоў і кароў. Спачатку буйная рагатая жывёла ўжывалася галоўным чынам для палявых работ, і толькі потым чалавек стаў цаніць карову як малочную жывёлу. Апошнія дзікія туры былі забіты больш за трыста год назад. Па велічыні і па агульнаму складу цела да дзікіх тураў больш за ўсё падобна тая буйная шэрская жывёла, якую разводзяць на Украіне для палявых работ і для перевозкі цяжаравоў, толькі масць ва украінскай жывёлы святлейшая, чым у яе дзікіх продкаў. Іншыя пароды, напрыклад галандская



Рыс. 56. Тур — вымершы дзікі бык (са стараадаўнай карціны).

жывёла, халмагорская, яраслаўская, больш значна зменены чалавекам; яны не такія дужыя, але затое даюць больш малака.

Добрая пародзістыя каровы ў ранейшыя часы сустракаліся толькі ў буйных памешчыцкіх або ў кулацкіх гаспадарках, а у большасці сялян былі толькі дробныя, непрыглядныя і мала ўдоў.



Рыс. 57. Скакун і цяжаравоз.

лівия кароўкі. Вядома, такой «пароды» ніхто знарок не выводзіў, а атрымалася гэтая жывёла такай таму, што ў дробных бядняцкіх гаспадарках нельга было весці адбору жывёл на племя, нельга было разбіраць, ці варта пакідаць народжаную цялушки, ці яе лепш знішчыць. Ды і трymалася гэтая жывёла заўсёды поўгалоднай, у дрэнных халодных памяшканнях. Толькі цяпер, злучыў-

шыся разам у буйныя калгасы, сяляне атрымалі мағчымасць заўніца палепшаннем сваёй жывёлы і трymаць яе ў лепших умовах на калгасных скотных дварах.

**Паходжанне каня.** Каля шасцідзесяці год назад славуты рускі падарожнік Пржэвальскі адкрыў у далёкіх стэпах у глыбіні Азii дзікіх коней, якія яшчэ там захаваліся. Гэтую жывёлу вучоныя так і назвалі канём Пржэвальскага. Гэта невялікі конік з кароткай грывай. Масць у яго буланая, пад колер пясчанай пу-



Рыс. 58. Дзікая свіння.

стыні або выпаленай сонцам стэпавай расліннасці. Падобна афрыканскім зебрам гэтая коні трymаюцца табунамі, якія маюць свайго жарабца-важака і пры набліженні небяспекі быстра ўцякаюць. Інакш і нельга было б выратавацца буйнай стэпавай жывёле, якая жыве ў адкрытай мясцовасці, дзе ёй німа куды схавацца. Чалавек шляхам адбору яшчэ больш удасканадліў гэтую здольнасць быстроногіх стэпавых бегуноў і вывеў з іх рысакоў і скакуноў. А калі чалавеку была патрэбна ад каня не столькі быстрыня, колькі сіла, ён адбіраў жывёл больш буйнага і моцнага складу і вывеў коней-цяжаравозаў (рыс. 57).

**Паходжанне свінні.** Дзікая свіння, або кабан (рыс. 58), і цяпер жыве ў густых балоцістых зарасніках у больш паўднёвых раёнах нашай краіны, напрыклад на Каўказе і ў Сярэдняй Азii. Гэта — дужая жывёла, узброеная вялікімі клыкамі, якімі яна можа абараніцца ад нападу драпежнікаў. Тоўстая грубая шчаціна не вы-

піраецца і не чапляеца за расліны, калі кабан прадзіраецца ў гушчары. Такая шэрсць даволі дрэнна захоўвае цяпло, але ў кабана адкладаеца пад скурай слой тлушчу, які ахоўвае яго цела ад астывания ў халодным паветры і пры пагруженні ў ваду. Дзікая свіння — жывёла ўсеедная: яна падбірае з зямлі жалуды, арэхі, усякую дробную жыўнасць, а сваім лычам рыеца ў зямлі і дастае адтуль ядомыя карэні, чарвякоў і лічынак.




Рис. 59. Белая английская свиня.

Пры добрым корме адкладаеца пад скурай слой тлушчу, які іх саграе. Здольнасць свінні да адкорму аказалася выгаднай для чалавека, і ён яе ўдасканаліў шляхам адбору (рис. 59). Усееднасць дзікай свінні дазваляе нам карміць і яе дамашніх патомкаў рознымі адкідамі. Пладавітасць дзікай свінні, якая можа выкармліваць сваіх парасята у спакойным прытулку, сярод густых зараснікаў, таксама вельмі прыгадзілася чалавеку: быстра размнажаючыся, дамашняя свіння дае нам вялікую колькасць добрага тлустага мяса. Толькі сіла і страшныя клыкі дзікіх кабаноў аказаліся для чалавека і непатрэбнымі і небяспечнымі, і мы бачым, што дамашняя свіння слабей і спакайней за сваіх дзікіх продкаў, і клыкі ў яе развіты менш.

**Паходжанне труса.** Дзікія трусы жывуць у больш паўднёвых абласцях Заходняй Еўропы. Па колеру і па агульнаму складу цела яны нагадваюць нашых зайцоў, але мениш за іх і некалькі адрозніваюцца ад іх па свайму спосабу жыцця. Зайцы нор не робяць, а трусы жывуць у норах. Там, схаваўшыся ад драпежнікаў, самка нараджае да 10—12 голых бездапаможных сляпых дзяцёнышаў. Жывяцца трусы розным раслінным кормам і часта псуюць сады і лясныя дрэвы.

Зрабіўшы труса дамашній жывёлай, чалавек скарыстаў для сябе пладавітасць гэтага звярка: ад адной пары можна развесці

за год некалькі соцен трусоў і такім чынам атрымаць вялікую колькасць добрага мяса, якое па смаку нагадвае мяса курыцы. Апрача мяса, ад дамашніх трусоў атрымліваюць пушыстыя скуркі, а ад некаторых парод вычэсваюць яшчэ нежны мяккі пух, з якога вяжуць розныя цэпляльныя рэчы. Такім чынам трус з шкоднага грызуна ператварыўся ў вельмі карысную дамашнюю жывёлу.




Рис. 60. Вярблюд.

Так чалавек, карыстаючыся прыроднымі асаблівасцямі адамашненых ім жывёл, змяніе і ўдасканальвае іх для сваіх мэт.

**Вярблюд — карабель пустыні.** Вельмі нямногія жывёлы могуць пераносіць цяжкія ўмовы жыцця ў сухіх бязводных мясцовасцях, амаль пазбаўленых усякай расліннасці. Да такіх жывёл адносіцца вярблюд (рис. 60).

Шырокая мазолістая ступня вярблода не тоне ў пясках пустыні. На грудзяx і на каленях у вярблода цвёрдыя мазалі, на якія ён кладзеца, апускаючыся на гарачы пясок.

Не страшны вярблоду і пясчаныя буры: ноздры ў яго могуць закрывацца асобым клапанам, затрымлівающим пясок.

Вярблюд можа жывіцца калючымі травамі і кустарнікамі, якія растуць у пустыні і якіх не будзе есці іншая жывёла, напрыклад конь. Вярблюд можа абыходзіцца некалькі дзён без ежы і вады. У гэтых час ён жыве за кошт сваіх гарбоў, напоўненых адкладан-

нямі тлушчу. Гэты тлушч накапляеца ў іх тады, калі корму ў вярблода досыць. Калі-ж вярблод не знаходзіць для сябе ежы, то ў яго запасы тлушчу пачынаюць расходавацца, і паходзеўшы гарбы звісаюць набок.

Ужо ў глыбокай старожытнасці вярблод быў адамашнен чалдекам і выкарыстан для пераездаў у пустыні і для перевозкі грузаў. Толькі дзякуючы вярблоду чалавек мог перапраўляцца праз велізарныя пясчаныя пустыні.



Рыс. 61. Паўночны аленъ.

У нас у СССР вярблодаў разводзяць у Сярэдній Азіі, Казахстане і ў заволжскіх стэпах. Тут вярблод — звычайная дамашняя жывёла. Мясоўская калгаснікі выконваюць на іх палявымі работамі, перевозяць цяжары, ездзяць верхам. З шэрсці выпрацоўваюць сукно і робяць пальчаткі, фуфайкі і панчохі. Вярбложае мясо такое-ж смачнае і пажыўнае, як мяса каровы. Малако вярблода п'юць.

**Паўночны аленъ.** Цяжка сабе ўявіць жыцце народаў у тундры без паўночнага аленя (рыс. 61).

Галоўную ежу паўночнага аленя складае лішайнік — аленевы мох, або ягель, які ў вялікай колькасці пакрывае глебу тундры. Нікая іншая дамашняя жывёла, апрача паўночнага аленя, не можа выжыць на гэтым корме.

Ногі ў аленя маюць па чатыры капыты — па два вялікія і шырокія і па два маленькія па баках. Калі аленъ становіцца на снег

або мох, сярэднія пальцы рассоўваюцца, ступня расшыраецца, і нага яго не правальваеца. Такім чынам, жыхары Поўначы могуць рабіць на аленях пераезды і па зімній і па летній дарозе.

Цёплая густая шэрсць пакрывае цела паўночнага аленя і добра аховае яго ад моцных марозаў.

На галаве ў паўночнага аленя знаходзіцца пара галіністых рагоў. Увесну рогі спадаюць, а ўвесень адрастаюць нанава.

Апрача пераездаў і перевозкі цяжараў, паўночны аленъ скарыстаўваеца і для іншых мэт. Яго смачнае мясо з'яўляеца любімай стравай жыхара поўначы. З яго скуры робяць адзенне, абузак, жыллё. Жыламі карыстаюцца замест нітак, а рогі і капыты ідуць на згатаўленне клею.

У царскай Расіі аленегадоўля Поўначы была ў вельмі дрэнным стане. Алені масамі гінулі ад хвароб і бяскорміцы.

Цяпер у нас на Поўначы арганізаваны аленегадоўчыя соўгасы і калгасы. У іх з вялікай клапатлівасцю даглядаюць аленяў, выбирайць адпаведныя пашы, сочныя за ачёлам, за выхаваннем малдняка, вядуць барацьбу з хваробамі аленя.

### Што рабіць совецкая ўлада для палепшання жывёлагадоўлі.


Совецкая ўлада вельмі многа зрабіла для таго, каб падняць і палепшиць нашу жывёлагадоўлю. Для гэтага ранейшая беспародная жывёла паступова замянілася больш палепшанай і падыходзячай да мясцовых умоў. Палепшаны ўмовы ўтрымання жывёллы на добра абсталяваных калгасных скотных дварах. Для таго каб забяспечыць жывёлу кормам, расшыраюцца пасевы кармавых культур і будуюцца сілосныя ямы і сілосныя вежы, дзе загатаўляюцца для жывёллы кашаны корм.

Наши совецкія вучоныя за кароткі час паспелі вывесці новыя пароды авечак і свіней, якія аказаліся больш выгаднымі па сваёй прадуктыўнасці ў параўнанні з ранейшымі пародамі. Цяпер гэтыя новыя пароды ўжо разведзены ў колькасці некалькіх тысяч галоў і распаўсюджаны па калгасах. Вучоныя знайшлі таксама спосабы, якія дазваляюць атрымліваць ад авечак патомства не адзін раз у год, як звычайна плодзяцца авечкі, а два або трох разы ў год. Расшыраеца разведзенне свіней і трусоў, якія, дзякуючы сваёй пладавітасці, могуць дасць нам за кароткі тэрмін вялікую коль-

кась мяса. Асаблівая ўвага ўдзялецца каню, які мае вялікое значэнне і ў сельскай гаспадарцы і ў справе абароны краіны у Чырвонай Армії.

### Малпы.

Перад клеткамі, у якіх знаходзяцца малпы, у здзілку заўсёды збираецца вялікі на тоўн народу. Людзі доўга стаяць перад імі і не могуць адараўца вачэй ад спрытных рухаў і ад забаўных крываўлянняў малп. Больш за ўсё здзіўляе гледача іх падабенства да чалавека.



Рыс. 62. Мартышкі пасля набегу на кукурузнае поле.

Сапраўды, замест звярыных лап мы бачым у малп рукі, падобныя да нашых. На пальцах у іх ногці, а не кіпці, як у іншых звяроў. У многіх малп морда падобна да чалавечага твара.


Але разам з тым малпы ў многім і адрозніваюцца ад людзей. Цела ў іх пакрыта шэрсцю. Ногі ў іх не падобны да нашых і служаць нібы другой парай рук. Амаль ва ўсіх малп ёсьць даўгі хвост. Гэта жывёлы, добра прыстасаваны да жыцця на дрэвах. Па галі і па зямлі яны бегаюць на чацвярэнках.

**Мартышкі.** Малпы-мартышкі (рыс. 62) надзвычай рухавыя і праводзяць цэлый дні ў беганні і скаканні з галінкі на галінку, з дрэва на дрэва. Надзвычай шпарка карабкаюцца яны па ствалах.

Для лёгкага цела іх прыжкі ў 8—10 метраў справа зусім звычайная. Ежа мартышак, як і іншых малп, — розныя плады, почкі, лісці, сцяблы, яйкі, птушаняты. Мартышкі нярэдка нападаюць на засеянныя палі. На чале з вожаком адпраўляеца стая да збожжавага поля. Вожак увесе час сочыць, ці няма паблізу якой-небудзь небяспекі. Ледзь толькі ён заўважыць што-небудзь падазроне, як зараз-жа падае трывожны сігнал моцным крыкам. Тады стая збягаеца ў кучку і рыхтуеца да ўцякання. Калі не-бяспека мінуе, вожак падае супаківаючы сігнал, і стая пра-даўжае свой шлях. На палях малпы ўтвараюць сапраўдныя грабяжы. Не столькі з'ядоюць яны, колькі псуюць. Абрываюць і ламаюць расліны, раскідаюць плады і насенне. Цэлымі жменя-мі засоўваюць яны ў рот зерні, хаваюць іх у асобія мяшкі, якія знаходзяцца ў іх на ўнутраным баку шчок. Зрабіўши такім чы-нам дастатковы запас яды, малпы становяцца яшчэ больш пераборлівымі. Яны рвуць расліны і, ледзь пакаштаваўши, кідаюць на зямлю і прымаюцца за новыя. Уволю награбіўши і напсаваўши раслін, стая адпраўляеца назад у лес.

Размясціўшися на дрэвах, малпы прымаюцца чысціць сябе. Яны выцягваюць адна ў другой з шэрсці насякомых, калючкі. Спрытныя жыхары дрэў — малпы не такія спрытныя на зямлі. Яны тут не могуць так быстра перамяшчацца.

Самкі малп нараджаюць аднаго, рэдка двух дзяцёнышаў. Хугка пасля нараджэння дзяцёныш павісае на шыі маткі, моцна прымаеца за яе, а яна ўсюды цягае яго за сабою. Праз некалькі тыдняў дзяцёныш ужо поўзае каля маткі і неўзабаве пачынае сам карабкацца па дрэвах. При небяспекі дзяцёныш быстра бя-жыць да маткі і шукае ў яе абароны. Бацькі-малпы вельмі пя-щотна даглядаюць сваіх дзяцёнышаў.



Рыс. 63. Шымпанзе.

**Чалавекападобныя малпы.** Да вышэйших, або чалавекападобных малп адносяцца: шымпанзе, гарыла, аранг-утан. Шымпанзе і гарыла жывуць у Афрыцы. Радзімай аранг-утана з'яўляюцца астравы Барнео і Суматра. Чалавекападобнымі гэтых малп называюць таму, што яны значна больш падобны да чалавека, чым усе астатнія малпы. І па сваіх разумовых здольнасцях гэтыя жывёлы стаяць вышэй за іншых.

Лепш, як іншыя чалавекападобныя малпы, вывучан шымпанзе (рыс. 63). Гэтая малпа жыве ў густых лясах Цэнтральнай Афрыкі. Яе цела, як і цела іншых чалавекападобных, пакрыта даволі даўгімі валасамі, за выключэннем далоней, падэшвы і твара. Сем'ямі або невялікімі стадамі ходзяць шымпанзе па лесу ў пошуках ежы, якая складаецца з розных пладоў. Шымпанзе вельмі добра лазяць па дрэвах, абхопліваючы галіны даўгімі пальзамі рук і ног. Але не ўвесе час яны праводзяць на дрэвах. Калі яны спускаюцца на зямлю, то ходзяць на чатырох канечнасцях, апіраючыся на сагнутыя пальцы рук і ног.

Есьць многа цікавых назіранняў над шымпанзе, якія жывуць у ківолі. Выяўленне радасці, гневу, здзіўлення ў іх вельмі падобна да чалавечага. Гульні маладых шымпанзе нагадваюць гульні дзяцей. Яны качаюцца па падлозе, возяць адна адну на спіне. Яны любяць цашкі і ўсякія яркія прадметы. Са здавальненнем разглядаюць шымпанзе сваё адлюстраванне ў люстэрку.

Словам, не толькі будова цела чалавекападобных малп (напрыклад адсутнасць у іх хваста), але і многія асаблівасці ў іх падзвінах указываюць на іх блізкае радство з чалавекам.


### III. БУДОВА І ЖЫЦЦЁ ЧАЛАВЕЧАГА ЦЕЛА.

Мы будзем вывучаць цяпер будову і жыццё чалавечага цела. Вывучаючы будову і жыццё нашага цела, мы разам з тым даведаемся, як трэба ахоўваць наша здароўе і як трэба правільна арганізаваць нашу працу. Навука аб чалавечым целе мае для нас вялікае значэнне.

У будове цела чалавека мноства падабенств і з будовай цела жывёл, асабліва млекакормячых. І ў чалавека і ў многіх млекакормячых жывёл цела расчляняецца на галаву, шыю, тулава і канечнасці (пярэдняе і задняе канечнасці — у жывёл, верхняе і ніжняе канечнасці — у чалавека). І ў чалавека і ў многіх млекакормячых жывёл скрута пакрыта валасамі. Але скрута жывёл часта пакрыта густой шэрсцю, валаскі-ж на скруты чалавека дробныя і вельмі рэдкія. На пальцах канечнасцей і ў чалавека і ў многіх млекакормячых жывёл знаходзяцца рагавыя прыдаткі: у чалавека — ногі, у жывёл — кіпці або капты.


І ва ўнутранай будове цела чалавека і млекакормячых жывёл ёсьць вялікае падабенства. Гэта няцяжка ўстанавіць, разглядаючы рэсункі 64 і 65, на якіх паказаны ўскрытымі цела чалавека і цела жывёлы. І ў целе чалавека і ў целе млекакормячых жывёл ёсьць поласць, якая асобай перагародкай — грудабрушнай перагародкай — падзляеца на два аддзелы: поласць грудзей і поласць жывата. У поласці грудзей знаходзяцца сэрца і лёгкія, у поласці жывата — страёнік, кішочнік, нечань, почкі і іншыя органы.

Такім чынам, і ў целе чалавека і ў целе жывёл ёсьць адны і тыя-ж органы. Кожны з гэтых органаў выконвае пэўную работу, неабходную для ўсяго цела. Так, сэрца прыводзіць у рух кроў,



Рыс. 64. Унутраныя органы чалавека. Відаць грудабрушная перагародка (1), яна падзяляе поласцы цела на два адзелы. У поласці грудзеў знаходзяцца лёгкія (2) і сэрца (3); лёгкія прылягаюць да сценак грудной поласці; паміж лёгкімі знаходзяцца сэрца, яно адзета калясардэчнай сумкай (4); ад сэрца адыходзяць буйныя кровеносныя сасуды (5). У поласці жывата знаходзяцца: страўнік (6), кішкі тонкія (7) і тоўстыя (8), печань (9) з жоўцевым пузыром (10), мачавы пузырь (11) і іншыя органы (на рисунку іх не відаць).

76




Рыс. 65. Ускрыты трус. Грудабрушная перагародка ўдалена. Відаць унутраныя органы: 1 — стрававод, 2 — страўнік, 3 — тонкая кішка (яна вельмі даўгая, тут паказаны толькі яе пачатак і канец); 4 — сляпая кішка (у труса яна дасягае велізарных размераў); 5 — тоўстая кішка, 6 — печань, 7 — жоўцевы пузырь, 8 — велізарных размераў); 9 — гартань і дыхальнае горла; 10 — лёгкія, 11 — сэрца, падстраўнічная залоза, 12 — почкі, 13 — мачавы пузырь.

лёгкія служаць для дыхання, у страўніку і кішках ператраўляецца ежа, у почках утвараецца мача і г. д.

Параўноўваючы цела чалавека і цела млекакормячых жывёл, мы знаходзім многа подобнага. Але цела чалавека мае і свае ча-

77



Рыс. 66. Шкілет чалавека: 1 — чэррап, 2 — ключыца, 3 — лапатка, 4 — рэбры, 5 — грудная косць, 6 — хрыбетнік, 7 — таз, 8 — плечавая косць, 9 — косці прадплечча, 10 — косці кісці, 11 — бядровая косць, 12 — косці галені, 13 — косці ступні.


лавечыя асаблівасці. Галоўная асаблівасць заключаецца ў тым, што млекакормячыя жывёлы звычайна ходзіць на чатырох ногах, целе іх заходзіцца ў гарызантальным палажэнні, чалавек-жо мае прамую паходку, ён ходзіць на двух ногах, і целе яго заходзіцца ў вертыкальным палажэнні.

Дзякуючы прамой паходцы ў чалавека свабодныя руки, якія маюць вялікае значэнне ў яго працоўнай дзеянасці. Вывучаючы

далей будову і жышчё чалавечага цела, мы ўбачым, як прамая паходка чалавека адбілася на будове яго цела і які ўплыў аказвае праца на дзеянасць розных органаў.

## ШКІЛЕТ.

І ў чалавека і ў жывёлы цвёрдай апорай для мяккіх органаў пела з'яўляецца шкілет, або касцяк (рыс. 66). Да шкілета прымацоўваючыя мышцы, шкілет падтрымлівае ўнутраныя органы. Не-



Рыс. 67. Шкілет труса: 1 — чэррап, 2—6 — хрыбетнік, 7 — таз, 8 — бядровая косць, 9 — косці галені, 10 — косці ступні, 11 — косці кісці, 12 — косці прадплечча, 13 — плечавая косць, 14 — лапатка, 15 — ключыца, 16 — грудная косць, 17 — рэбры.

каторыя часткі шкілета служаць таксама аховай для ўнутраных органаў. Так, чэррап ахоўвае ад пашкоджанняў галаўны мозг, грудная клетка ахоўвае сэрца і лёгкія, якія знаходзяцца ў ёй.

Асноўнай часткай шкілета з'яўляецца хрыбетнік. Ён складаецца з раду злучаных паміж сабой касцей — хрыбетак. У верхній сваёй частцы хрыбетнік злучаецца з чэррапам. У сярэдній частцы з хрыбетнікам злучаючыся рэбрьы. Большасць рэбраў спераду злучаються з грудной косцю. Гэтая сярэдняя частка хрыбетніка разам з рэбрамі і грудной косцю ўтворае грудную клетку.

З грудной клеткай у чалавека пры дапамозе лапатак і ключыц злучаючыся косці верхніх канечнасцей. Косці ніжніх канечнасцей злучаючыся з тазам.

Тыя-ж часткі мы знаходзім і ў шкілеце млекакормячай жывёлы (рыс. 67).

## Як злучаюца паміж собой касці.

Усяго ў чалавечым шкілеце налічваецца да 220 касцей. Гэтыя касці злучаюца паміж собой рознымі спосабамі.

Калі мы ўважліва разгледзім чэрап, то ўбачым на ім швы. Пры дапамозе цвёў злучаюца прылягаючыя адна да другой касці. Гэта — нерухомае злучэнне касцей.

У хрыбетніку паасобныя хрыбеткі злучаюца паміж сабою пры дапамозе храшча. Храшч гібкі і пругкі, таму і магчымы некаторыя рухі ў хрыбетніку: згінанне і разгінанне. Але гэта — поўрухомае злучэнне касцей, бо рухі тут вельмі абмежаваны.

Рухома касці злучаюца паміж сабою пры дапамозе суставаў. Разгледзім для прыкладу суставаў, пры дапамозе якога плечавая касць злучаеца з лапаткай (рыс. 68). На рысунку відаць дзве судакранальныя паверхні: выпуклая паверхня (галоўка) плечавой касці і ўвагнутая паверхня (ўпадзіна) лапаткі. Абедзве паверхні пакрыты гладкім храшчом і змазаны асобай вадкасцю, якая выдзяляецца ў суставе. Гэтая вадкасць засцерагае суставы.


Надворку касці ад шкоднага трэння. З надворку суставаў шчыльна пакрыты вельмі трывалай пленкай — сустаўнай сумкай. Сустаўная сумка, а таксама звязкі моцна звязваюць касці.

Дзяякоючы суставам нашы касці ўладаюць рухомасцю, прычым у адных суставах рухомасць касцей большая, а ў другіх — меншая. У гэтых лёгка пераканацца, назіраючы на сабе рухі касцей у розных суставах.

## Будова касці.

Каб азнаёміцца з будовай касці, разгледзім распіл якой-небудзъ даўгой касці канечнасці жывёлы (рыс. 69).

На распіле відаць, што гэта не суцэльная, а трубчатая касць. Трубчатая касць лягчэй, чым суцэльная касць такой-жай




Рыс. 68. Плечавы сустаў (у разрэзе): 1 — галоўка плечавой касці, 2 — упадзіна лапаткі, 3 — сустаўная сумка.

даўжыні і таўшчыні. Але разам з тым, трубчатая касць аказваецца амаль такой-жай моцнай, як і суцэльная.

На распіле відаць, што вешчаство касці не ўсюды адноўлявае. Галоўка касці складаецца з губчатага вешчаства, а сценкі касці — з шчыльнага вешчаства. Унутры касці знаходзіцца вешчаство, называе мае касцявым мозгам.

З надворку касць пакрыта пленкай — надкосніцай. Яна мае вялікае значэнне ў жыцці касці. Праз надкосніцу па кровеносных сасудах прысякае кроў, якая жывіць касць. Дзяякоючы дзейнасці надкосніцы адбываеца рост касці ў таўшчыню. У выніку дзейнасці надкосніцы зажываюць пераломы касцей. Пашкоджанне надкосніцы вядзе да разбурэння касці. З гэтага відаць, як неабходна асперагацца пашкоджання надкосніцы.



Рыс. 69. Касць (у разрэзе): 1 — храшч, які пакрывае галоўку касці, 2 — губчатое вешчаство касці, 3 — шчыльнае вешчаство касці, 4 — косы мозг, 5 — надкосница.

## З якіх вяшчэстваў складаюца касці.

Уласцівасці касцей залежаць не толькі ад таго, якая іх будова, але і ад таго, з якіх вяшчэстваў яны складаюцца. Каб даведацца аб саставе касці, зробім наступныя доследы (рыс. 70).

**Дослед 1.** Возьмем якую-небудзъ касць, напрыклад рабро буйнай рыбы. Прыматуем гэту касць да канца дроту і ўнісем у польмя спіртоўкі. Касць гарыць. Пры гэтым касць чарнее, абуугліваецца. Затым вугаль у касці паступова выгарает, і яна становіцца белай. У ёй астаюцца толькі негаручыя вяшчэствы. Значыць, у касці ёсьць гаручыя арганічныя вяшчэствы і негаручыя мінеральныя вяшчэствы (попел).

Даведаемся, як змяніліся уласцівасці касці пасля пракальвання. Вымем пракаленую касць з польмя і дадзім ёй ахаладзіцца. Кранем яе рукамі: касць ламаецца і рассыпаецца. Пракаленая касць цвёрдая і крохкая.

Дослед 2. Возьмем другую косць (таксама рабро рыбы) і апушцім яе ў прабірку з разбаўленай саляной кіслатой. У кіслаке растворяюца мінеральныя вяшчэствы касці, пры гэтым выдзяляюца пузыркі вуглекілага газу. Пакінем у кіслаке косць на гадзінду дзе або нават да наступнага ўрока.

Пасля працяглага вымочвання ў кіслаке ў касці астаюцца толькі арганічныя вяшчэствы. Вымем косць з кіслаты, прымем у вадзе і выпрабуем яе ўласцівасці. Вымачаная ў кіслаке косць мяккая і пругкая: яе можна сагнуць і нават завязаць вузлом.


Такім чынам, ад мінеральных вяшчэстваў залежаць цвёрдасць і крохкасць касці, а ад арганічных — мяккасць і пругкасць.

### Маладыя і старыя косці.

На працягу нашага жыцця састаў касцей значна змяніецца. У дзяцей у касцях вельмі многа арганічных вяшчэстваў, таму косці ў іх гібкія, падатлівыя. І ў гэты перыяд трэба асабліва аберагаць косці. Ад няправільнага сядзення або стаяння, ад нашэння непасільных цяжараў косці ў дзіцяці або падлетка могуць скрыўленацца і такім скрыўленымі астацца на ўсё жыцце.

Скрыўлені і ўродствы касцей бываюць таксама ад асобай дзіцячай хваробы — рапіта. Рахітам хварэюць дзеці пры дрэнным харчаванні і наогул пры дрэнных умовах жыцця. У царскай Расіі рабочыя нярэдка жылі ў цёмных, сырых падвалах і харчаваліся дрэнна; у гэтих умовах часта вырасталі рапітычныя дзеці. У СССР рабочыя і іх дзеці жывуць у зусім іншых умовах, і цяпер дзеці радзей хварэюць рапітам.

З цягам часу косці ўсё больш і больш працівяюцца мінеральнымі вяшчэствамі. І калі ў дзяцей косці гібкія, то ў старых,



Рыс. 70. Доследы с косцю: 1 — спальванне касці, 2 — вымочванне касці ў кіслаке.

наадварот, косці ломкія, бо ў іх мала арганічных і многа мінеральных вяшчэстваў. Таму ў старых людзей часцей бываюць пераломы касцей.

Так на працягу жыцця змяніяюца састаў і ўласцівасці наших касцей.

### Хрыбетнік.

Як ужо гаварылася, хрыбетнік — гэта асноўная частка шкілета. Хрыбетнік чалавека складаецца з 33 або 34 хрыбетак, у ім адразніваюць 5 аддзелаў: 1) шыйны, 2) грудны, або спінны, 3) паяснічны, 4) красцовы і 5) копчыкавы, або хваставы (рыс. 71).


Шыйны аддзел хрыбетніка складаецца з 7 хрыбетак. Цікава, што амаль ва ўсіх млекакормячых жывёл таксама па 7 шыйных хрыбетак. Велізарная жырафа з яе даўгай шыйай мае столькі ж шыйных хрыбетак, колькі маленькая мыш з яе кароценькай шыйай. І гэта ўказвае на блізасць чалавека да млекакормячых жывёл.

Шыйныя хрыбеткі — дробныя, ім прыходзіцца вытрымліваць толькі цяжар галавы. Храшчавая-ж праслойка паміж іх даволі тоўстая. Таму ў шыйным аддзеле і магчымы даволі свабодныя рухі. Гэта лёгка праверыш на сабе.

Грудны, або спінны аддзел складаецца з 12 хрыбетак. Гэта тыя хрыбеткі, з якімі ззаду злучаюцца рэбрь. Грудныя хрыбеткі буйней за шыйныя, ім прыходзіцца вытрымліваць большы цяжар. Яны злучаюцца паміж сабой таксама пры дацамозе храшчоў, але рухі ў грудным аддзеле хрыбетніка вельмі сцяснёны рэбрамі, якія прымачоўваюцца да хрыбетак.

Пад грудным аддзелам знаходзіцца паяснічны аддзел. Ён складаецца з 5 хрыбетак. Гэта яшчэ больш буйныя хрыбеткі, яны вытрымліваюць яшчэ большы цяжар. Паміж паяснічнымі хрыбеткамі ёсьць тоўстая праслойка храшча. У гэтым аддзеле магчымы даволі свабодныя рухі.

Храшчы, якія ляжаць паміж шыйнымі, груднымі і паяснічнымі хрыбеткамі, маюць і другое важнае значэнне. Яны, як пругкія рэсоры, аслабляюць штуршкі, якія наша цела атрымлівае пры ха-



Рыс. 71. Хрыбетнік чалавека (у разрезе): 1 — шыйныя хрыбеткі, 2 — грудныя або спінныя, 3 — паяснічныя, 4 — красцец і 5 — копчык.

дзьбе, бегу, прыжках. Каб не было паміж хрыбеткамі храшчоў, усе гэтыя штуршкі былі-б вельмі адчувальнымі і балючымі.

Пад паяснічным аддзелам знаходзіцца красцовы аддзел, або красцец. Ён складаецца з 5 хрыбетак, якія зрасліся і ўтварылі адну косць. Красцец злучаецца з тазам і з'яўляеца моцнай апорай для тулава.

Хрыбетнік чалавека заканчваецца копчыкамі аддзелам, або копчыкам. У многіх млекакормячых жывёл гэты аддзел вельмі вялікі, ён складае шкілет хваста. У чалавека ж


копчык складаецца з 4 або 5 хрыбетак, якія зрасліся — гэта рэштка недараўвітага хваста. Ён з'яўляеца доказам таго, што чалавек блізкі да хвастатых жывёл. Гэтая знікаючая ў чалавека рэштка хваста ў адных людзей складаецца з 5, у другіх — з 4 хрыбетак. Вось ад чаго залежыць неаднолькавы лік хрыбетак у розных людзей: 33 або 34.

Разглядаючы цяпер хрыбетнік чалавека ў цэлым, лёгка заўважыць, што ён не прамы — ён мае два згібы: адзін у шыйным, другі ў паяснічным аддзеле. На рисунку 71 стрэлкамі паказаны гэтыя згібы.

Яны ўтвараюцца ў дзяцінстве. Калі дзіця пачынае трymаць галаву прама, у яго ўтвараецца згіб у шыйным аддзеле хрыбетніка. Затым, калі дзіця навучаецца хадзіць, у яго ўтвараецца згіб у паяснічным аддзеле хрыбетніка.

Мы разгледзелі нармальную форму хрыбетніка, але часам у людзей бывае скрыўлены хрыбетнік. Скрыўленне хрыбетніка ў школьнікаў нярэдка бывае ад няправільнага сядзення ў класе (рыс. 72). Яно шкодна для здароўя. У выніку скрыўлення хрыбетніка сціскаюцца ўнутраныя органы, затрудняеца дыханне, застойваецца ў целе кроў.

Неабходна правільна сядзець або стаяць за работай. Неабходна ў час работы наладжваць фізкультмінутку. Неабходна арганізавана займацца фізкультурай.



Рыс. 72. Скрыўленне хрыбетніка пры няправільнам сядзенні (за высокім столом)

### Грудная клетка.

З груднымі, або спіннымі хрыбеткамі ззаду злучаюцца рэбрь. Нармальная ў чалавека 12 пар рэбраў, спераду яны ў большасці злучаюцца з грудной косцю і ўтвараюць грудную клетку.

Паколькі рэбрь ззаду злучаюцца з хрыбеткамі пры дапамозе суставаў, а спераду — з грудной косцю пры дапамозе храшчоў, то грудная клетка ўладае некаторай рухомасцю: яна падымаецца пры ўдоху і спускаецца пры выдыху.

Як ад няправільнага палажэння цела бывае скрыўленне хрыбетніка, так ад гэтага-ж бывае ўродліве змяненне формы грудной клеткі. Так, калі пастаянна сядзець, упёршыся грудзьмі ў край стала, то грудная клетка можа стаць плоскай. Гэта шкодна, бо ад гэтага церпіць работа лёгкіх і сэрца. Трэба правільна сядзець або стаяць за работай.


### Косці канечнасцей.

Канечнасці чалавека — рукі і ногі — маюць вялікае падабенства ў сваёй будове. І рука, і нога падзяляюцца на тры аддзелы. У руцэ адрозніваюць плячо, прадплечча і кісць. У назе адрозніваюць бядро, галень і ступню. І ў руцэ, і ў назе па аднолькаваму ліку касцей — па 30. Але рукі і ногі выконваюць розную работу. Ногі — гэта органы, якія служаць для падтрымання цела і для хады. Рукі-ж выконваюць вельмі рознастайныя рухі: мы можам браць імі предметы, перамяшчаць іх і г. д. У выніку гэтага рукі маюць вельмі вялікае значэнне ў нашай працоўнай дзейнасці. Косці рук і ног розныя. Косці рук танчэй і лягчэй. Косці ног таўсцей і цяжэй. Косці рук злучаны паміж сабой больш рухома, чым косці ног.

Асабліва вялікая розніца ў будове кісці і ступні. Самае галоўнае адрозненне кісці ад ступні ў тым, што вялікі палец рукі вельмі рухомы і процістаіць астатнім. Вось дзякуючы такому палажэнню вялікага пальца наша рука з'яўляеца органам хапання. Вялікі-ж палец ногі прыціснут да астатніх, ступня з'яўляеца ў нас органам апоры.

Нармальная чалавечая ступня мае выгнутасць, таму яна з'яўляеца нібы пругкай рэсорай. Дзякуючы гэтаму змянкаюцца штуршкі, якія мы атрымліваем пры хадзьбе і бегу. Але нярэдка сустракаюцца людзі з плоскай ступнёй, у якой няма выгнутасці (рыс. 73).

Плоская ступня бывае ад нашэння вузкага, цеснага абутку, яна можа ўтварыцца таксама і ў прафесіянальнай працы, напры-



Рыс. 73. 1 — адбіткі наormalнай ступні,  
2 — адбіткі плоскай ступні.

клад у рабочых-грузчыкаў, якім прыходзіцца пераносіць вялікія грузы. Людзі, у якіх утварылася плоская ступня, адчуваюць боль пры хадзе.

Разгледзеўшы будову шкілета рукі і ногі, мы бачым, што розніца ў іх будове звязана з тым, што рукі і ногі выконваюць розную работу. Розную-ж работу яны выконваюць таму, што чалавек мае прямую паходку, што цела яго займае вертыкальнае палажэнне.

### Косці, пры дапамозе якіх канечнасці злучаюцца з тулавам.

Пярэднія канечнасці — рукі — злучаюцца з тулавам пры дапамозе лапатак і ключыц. Ключыцы сучляняюцца з грудной косцю. Іх лёгка прашчупаць у сябе ў верхній частцы грудзей. Кожная ключыца сучляняецца з лапаткай. Лапаткі можна прашчупаць у сябе ў верхній частцы спіны. З кожнай лапаткай пры дапамозе сустава злучаецца плечавая косць.

Ніжнія канечнасці — ногі — злучаюцца з тулавам пры дапамозе таза. Таз складаецца з двух вялікіх тазавых касцей. Спераду яны моцна злучаюцца адна з другой, а ззаду — з красцом. У кожнай тазавай косці ёсьць вялікае паглыбленне — упадзіна, у якую ўваходзіць галоўка бядровай касці.

Такім чынам, упіраючыся ў таз, косці ног трymаюць на сабе ўесь цяжар цела.


### Чэрап.

У чэрапе чалавека адрозніваюць дзве часткі: мазгавую і тварную (рыс. 74). Мазгавы чэрап складаецца з нерухома злучаных паміж сабой касцей. У ім змяшчаецца галаўны мозг.

Амаль усе тварныя косці таксама злучаны паміж сабой нерухома, толькі адна косць — ніжняя чэлюсць — злучаецца рухома.

У чэрапе млекакормячых жывёл адрозніваюць тыя-ж часткі, і ў ім ёсьць амаль тыя-ж самыя косці. І ўсё-ж, як адрозніваецца чэрап чалавека ад чэрапа жывёл!

У млекакормячых жывёл тварныя косці далёка выдаюцца ўперад, у чалавека ж яны знаходзяцца пад вельмі развітым мазгавым чэрапам. Выступаючыя ўперад чэлюсці жывёл служаць ім для нападзення на эфяру, для абароны ад ворагаў, для зборання коры і г. д. У чалавека ж з яго прамой паходкай і свабоднымі рукамі таксама роду работу выконваюць руки. Такім чынам, будова чэрапа ў чалавека звязана з тым, што ў яго вельмі развіт галаўны мозг і што ён ходзіць на двух ногах і мае свабодныя руки.




Рыс. 74. Чэрап чалавека. Відаць швы, пры дапамозе якіх злучаюцца паміж сабой косці.

Разглядаючы будову шкілета, мы знайшлі многа падобнага ў будове шкілета чалавека і млекакормячых жывёл. Але разам з тым мы ўстанавілі, што ў будове чалавечага шкілета ёсьць многа такіх адрозненняў, якія звязаны з прамой паходкай чалавека.

### Мышцы і іх работа.

Мы ўвесь часробім розныя рухі рукамі, ногамі, галавой, усім нашым целам. Усе нашы рухі мыробім пры дапамозе мускулаў, або мышц. Мышцы лёгка прашчупаць на сабе, вельмі многія з іх прымакоўваюцца да нашага шкілета. Мышцы прымакоўваюцца да касцей пры дапамозе сухажылляў, якія таксама лёгка прашчупаць на сабе, напрыклад на руцэ калі кісці.

Мышцы могуць скарачацца, пры гэтым яны становяцца карацей, але таўскей. Паколькі мышцы большай часткай прымакоўваюцца да касцей, то пры сваім скарачэнні яны прыводзяць у рух косці. На рисунку 75 паказаны косці руکі і двухглавая мышца (усе астатнія мышцы руکі на рисунку не паказаны). Гэта тая самая мышца, якую звы-



Рыс. 75. Розныя моманты скарачэння двухглавай мышцы.

чайна прашчупваюць, калі хочуць даведацца, ці дужыя руکі, бочым таўсцей мышцы, тым яны дужэй.

На рисунку відаць, што пры скарачэнні мышца становіцца карацей, але таўсцей. Пры скарачэнні мышца цягне косць, да якой яна прыматацавана, і адбываецца згінанне руکі ў локці.

### Скарачэнне мышц.

Са скарачэннем мышц можна азнаёміцца на наступных доследах.

**Дослед 1.** Падняўши рукаў, аголім усю руку. Трымаючы руку свабодна апушчанай уніз, вымераем ніткай абхват рукі ў тым месцы, дзе знаходзіцца двуглавая мышца. Затым, паклаўши гэтую нітку на лінейку з дзяленнемі, даведаемся, якому ліку сантиметраў ровен абхват рукі.




Рис. 76. Дослед з мышцай; на мышцу пакладзена соль.

Цяпер моцна сагнем руку ў локці. Двуглавая мышца вельмі скарацілася. Зноў вымераем абхват рукі ў тым-же месцы і даведаемся, якому ліку сантиметраў ён ровен. Абхват рукі пры скаро-чанай мышцы будзе большы. Гэтыя вымярэнні паказваюць, што мышца пры скарачэнні становіцца таўсцей, але карацей, таму яна і падымае ніжнюю частку рукі. Таксама скарачающа і іншыя мышцы нашага цела.

**Дослед 2.** Возьмем адрэзаную заднюю лапку толькі што забітай лягушкі. Захапіўши трапачкай край скуры на разрэзе, быстрым рухам здымем скуру з лапкі лягушкі. Скура здымаетца як панчоха. На лапцы, з якой знялі скуру, добра відаць мышцы і белыя бліскучыя сухажыллі, якімі яны прыматаўваюцца да касцей.

Сярод мышц ёсьць вялікая ікроножная мышца, такая мышца ёсьць і ў чалавека. Змочым лапку лягушкі водой і памесцім яе на кавалак шкла. Пакладзем на ікроножную мышцу жменьку спажыўнай солі (рис. 76). Праз некаторы час ад дзеяння солі

ікроножная мышца лягушкі будзе скарачацца. Так мы ўбачым, як скарачаеца мышца.

Як у целе чалавека, так і ў целе жывёл толькі мышцы могуць скарачацца. Скарачальнасць—асобая ўласцівасць мышц.

### Работа мышц.

Як ужо гаварылася, большасць мышц прыматаўваецца да ка-сцей, гэта — мышцы шкілета. Але ёсьць мышцы, якія знахо-




Рис. 77. Мышцы чалавека. Цыфрамі указаны: 1—двуглавая мышца, 2—дэльтападобная мышца, 3—вялікая грудная мышца, 4—вялікая ягадзічная мышца, 5—ікроножная мышца.

лізца ва ўнутраных органах: у сэрцы, у стравініку, у кішках, у мачавым пузыры, гэта — мышцы ўнутранасцей.

І тыя, і другія мышцы маюць уласцівасць скарачания; у гэтым падобны ўсе мышцы. Адрозненне-ж у іх заключаецца ў тым, што

шкілётныя мышы могуць скарачацца па нашай волі, мышцы-ж унутранасцей скарачаюцца незалежна ад нашай волі.

Мышцы ўнутранасцей маюць вялікае значэнне ў дзейнасці ўнутраных органаў. Так, дзякуючы скарачэнню мышц працуе наша сэрца і прыводзіць у рух кроў у нашым целе. Дзякуючы скарачэнню мышц, якія знаходзяцца ў сценках стравуніка і кішок, перасоўваецца ежа ў стравуніку і кішочніку.

Мышцы шкілета (рыс. 77) маюць велізарнае значэнне ў нашай працоўнай дзейнасці. Дзякуючы скарачэнню гэтых мышц мы робім усе нашы працоўныя рухі.

### Значэнне працы і фізкультуры для развіцця мышц.

Нам вядома ўжо, якое значэнне маюць праца і фізкультура для развіцця і ўмацавання шкілета. Асабліва вялікае значэнне маюць яны для развіцця і ўмацавання наших мышц. Калі мы часта практикуем мышцы, яны становяцца макней і сільней. Наадварот, ад непрактикання яны становяцца драблымі і слабымі. Нам трэба развіваць нашы мышцы.

Параўнаем чалавека, які займаецца фізічнай працай, напрыклад каваля-малатабойца, з чалавекам, які не займаецца ні фізічнай працай, ні фізкультурай. Якія дужыя і цвёрдые мышцы ў кавала! Ён пастаянна практикуе іх у працы. Так фізічная праца ўпłyвае на развіццё мышц.

Але ў прафесіянальнай працы прымаюць удзел не ўсе групы мышц, а толькі некаторыя. Гэтыя мышцы практикуюцца штодня і значна развіваюцца, астатнія-ж мышцы адстаюць у развіцці. Таму, каб дасягнуць усебаковага развіцця мышц, неабходна займацца фізкультурай. Фізкультура не толькі развівае мускулатуру, але і ўмацоўвае ўесь арганізм. Правільна арганізаваная фізічная культура абсалютна неабходна.

## ХАРЧАВАННЕ.

Каб жыць і працаваць, чалавек павінен харчавацца. За кошт спажываючай ежы мы расцем і прыбаўляемся ў вазе. За кошт ежы мы выконваем нашу работу.

Высветлім спачатку, з чаго складаецца наша ежа.

### З чаго складаецца наша ежа.

Мы харчуемся вельмі рознастайнай ежай. Многа мы спажываючы расліннай ежы. Хлеб, каша, гародніна, плады, ягады — усё гэта прадукты расліннага паходжання. Мы спажываючы так-

сама жывёльную ежу. Мяса, малако, слівачнае масла, сала, яйкі — усё гэта прадукты жывёльнага паходжання. Апрача таго, мы спажываючы і мінеральную ежу: спажыўную соль, а таксама розныя іншыя солі. Нам неабходна таксама вада.

Высветлім, якія вяшчэствы знаходзяцца ў харчовых прадуктах расліннага і жывёльнага паходжання.

**Дослед 1.** Адважым па 25 грам дробна нарэзаных прадуктаў, напрыклад мяса, бульбы. Адважаныя прадукты высушым у печы або на батарэі цэнтральнага ацяплення. На наступным уроку ўзважым высушаныя прадукты. Пасля прасушки яны важаць значна менш, бо з іх выпарылася вада. Гэта паказвае, што ў харчовых прадуктах ёсьць вада.

**Дослед 2.** Возьмем невялікі кавалачак высушанага прадукта (мяса, бульбы). Прымачуем яго да канца дроту і ўнясем у полымя спіртоўкі. Высушаныя мяса і бульба гарачы, пры гэтым яны абвугліваюцца.

Калі ўзяты кавалачак пакласці затым у фарфаравую чашачку і пракальваць доўгі час на агні, то ўрэшце ад яго застанецца толькі попел. Гэта паказвае, што ў харчовых прадуктах ёсьць гаручыя арганічныя і негаручыя мінеральныя вяшчэствы; прычым арганічных вяшчэстваў у іх значна больш, як мінеральных.

Высветлім цяпер, што прадстаўляюць сабой арганічныя вяшчэствы, якія знаходзяцца ў харчовых прадуктах.

**Крухмал.** З арганічных вяшчэстваў, якія знаходзяцца ў харчовых прадуктах, часта сустракаецца крухмал.

**Дослед 3.** У прабірку з водой кінем жменьку крухмалу і ўзбаўтаем. Ваду з крухмалам нагрэем да кіпення на полымі спіртоўкі. Атрымаецца вадкі крухмальны клейстар. Вадкасць у прабірцы ахалодзім і капнем у яе некалькі кропель раствору ёда: крухмал ад ёда сініе. Калі-ж прыліць многа ёда, крухмал чарнече. Так ёдам можна выявіць крухмал.

**Дослед 4.** Капнем ёда на кавалачак белага хлеба, на вараную бульбу, — атрымліваецца сіняя пляма. Значыць, у гэтых прадуктах ёсьць крухмал. Ён часта сустракаецца ў раслінных прадуктах. Прадукты, багатыя крухмалам, — гэта хлеб, каша, бульба.

**Цукар.** У раслінных прадуктах часта сустракаецца таксама цукар. Калі цукру многа ў прадукце, яго няцяжка выявіць па смаку. Больш за ўсё цукру ў цукровых бураках, ён знаходзіцца таксама ў салодкіх ягадах, пладах і гародніне. Цукар ёсьць і ў жывёльных прадуктах, напрыклад у малачэ.

Крухмал і цукар адносяць да адной групы вяшчэстваў і называюць у углеводамі.

Тлушчы. Тлушчы ёсьць і ў раслінных і ў жывёльных прадуктах, таму адрозніваюць раслінныя і жывёльныя тлушчы.

Раслінныя тлушчы — гэта сланечнае масла, канаплянае, ільнянае і інш. Жывёльныя тлушчы — гэта слівачнае масла, свіное сала, ялавічае і інш.

Тлушч можна выявіць простым спосабам.

Дослед 5. Восьмем ачышчанае ад абалонкі зернятка сланечніка або канапель, пакладзем яго на белую паперу, прыкрыем яго той-жа паперай і расціснем якім-небудзь цвёрдым прадметам, напрыклад бутэлькай. На паперы астаюцца тлустыя плямы. У насенні сланечніка, канапель, а таксама ільну і многіх іншых раслін ёсьць тлушч.

Калі расціснунь на белай паперы маленькі кавалачак слівачнага масла або сала, то на паперы астанецца такая-ж тлустая пляма. Такім спосабам можна выявіць тлушч у прадуктах, якія маюць у сабе многа тлушчу.

Бялкі. У жывёльных і раслінных прадуктах ёсьць таксама бялкі. Гэта вельмі неабходныя для нас пажыўныя вяшчэства.

Усім знаёмы бялок курынага яйка — гэта жывёльны бялак. Бялкі знаходзяцца таксама ў мясе, малачэ, тварагу, сырье. Усё гэта жывёльныя прадукты. Але бялкі ёсьць і ў раслінных прадуктах. Каб пазнаміцца з раслінным бялком, зробім такі дослед.

Дослед 6. Пакладзем на сподачак чайную лыжку пшанічнай муکі, прыльем крыху вады і прыгатовім кавалачак цеста. Загорнем яго ў марлю або трапачку з рэдкай тканіны, апусцім у чашку з вадой і будзем размінаць пальцамі.

Вада ў чашцы робіцца мутнай. Гэта адбываецца таму, што з муکі праз рэдкую тканіну выдзяляюцца найдрабнейшыя зерняткі крухмалу. Будзем мінут 10—15 размінаць цеста ў чашцы з вадой, каб удаліць з муکі амаль увесь крухмал. Пасля гэтага вымем з вады трапачку з рэшткамі цеста, разгорнем яе і разгледзім, што асталося. Пасля прамывання цеста ў вадзе астаецца клейкае і пягучое вешчество. Гэта — раслінны бялак, клейкавіна.

Такім чынам, у нашай ежы ёсьць углеводы, тлушчы, бялкі, мінеральныя солі і вада. Усе гэтыя вяшчэства неабходны для нашага харчавання.

## Страваванне.

Ежа, якую мы спажываем, падвяргаецца розным змяненням у поласці рота, у страўніку, у кішочніку. Гэтае змяненне ежы называецца страваваннем. Азнаёмімся, як паслядоўна змяненіе ежы ў наших стрававальных органах.

Апрацоўка ежы зубамі. У поласці рота перш за ўсё раздрабняецца зубамі.

Зубы ў нас не ўсе адолькавыя (рыс. 78).

Пярэднія зубы — разцы, імі мы адкусваем ежу. Па абодвух баках разцоў знаходзяцца клыкі. Далей знаходзяцца буйныя карэнныя зубы, якімі мы перацірам ежу.

Зубы паяўляюцца ў дзіцячай ў канцы першага года жыцця. К 3 гадам у яго вырастает 20 малочных зубоў. Але гэта не пастаянныя зубы: пасля 7 год яны адзін за другім выпадаюць і замяняюцца пастаяннымі. Так, к 12—13 гадам вырастает 28 пастаянных зубоў, а пасля 17 год часта вырастает яшчэ 4 зубы. Гэта так званыя зубы мудрасці.


Чым драбней мы разжоўваем ежу, тым лягчэй яна праглышаецца і лепш ператраўляецца. Таму неабходна старанна перажоўваць ежу.

Догляд за зубамі. Догляд за зубамі мае вялікае значэнне для нашага здароўя.

Пасля яды неабходна паласкаць рот цёплай вадой, каб удаліць рэшткі ежы, бо ў іншым выпадку ў іх пасяляюцца мікробы і гэтыя рэшткі пачынаюць разлаганне.

Неабходна таксама засвоіць прывычку чысціць зубы шчоткай з парашком. Лепш за ўсё гэта рабіць раніцай і ўвечары перед сном. Сярод мікробаў, якія пападаюць у поласць рота, ёсьць і та-кія, якія выклікаюць пасеванне і разбурэнне зубоў, зубы пры гэтым страшэнна баліць. Хворыя зубы трэба абавязково лячыць. Чалавек з хворымі зубамі дрэнна разжоўвае і дрэнна ператраўляе ежу.

Страваванне ў поласці рота. Разжоўваемая ежа змачваецца слінай, якая выпрацоўваецца сліннымі залозамі і па асобых трубачках — пратоках — выдзяляецца ў поласць рота. Слінных залоз у нас трох пары (рыс. 79).



Рыс. 78. Зубы чалавека: 1 — вялікія карэнныя, 2 — малыя карэнныя, 3 — клыкі, 4 — разцы.

Слінай не толькі змачвае ежу, але часткова і ператраўляе яе. Ви заўважылі, мабыць, што пры доўгім перажоўванні хлеба ён набывае саладкаваты смак. Гэта бывае таму, што пад дзеяннем сліны крухмал, які знаходзіцца ў хлебе, часткова ператвараецца ў цукар. Сліна — гэта стрававальны сок, які ператраўляе крухмал. Такім чынам, страваванне пачынаецца ў поласці рота.

**Глынанне.** Разжаваная і змочаная слінай ежа скарачэннем мышц ротавай поласці і языка праштурхваецца да глоткі і праглынаеца. Праглынаемы камок ежы падпадае ў стрававод, які мае выгляд трубкі і знаходзіцца ззаду дыхальнага горла. У сценках

стрававода ёсць мышцы, яны скарачаюцца, і дзякуючы гэтаму камок ежы праштурхваецца па страваводу ў страўнік (рыс. 80).

**Страваванне ў страўніку.** Страўнік знаходзіцца пад грудабрушнай перагародкай у левай верхнай частцы поласці жывата. Сценкі страўніка складаюцца з мышц і знутры пакрыты слізістай абалонкай. У ёй ёсць мноства найдрабней-

шых залоз, якія выдзяляюць у страўнік страўнічны сок. Гэта — стрававальны сок, пад дзеяннем якога ў страўніку часткова ператраўляюцца бялкі.

Многія думаюць, што ператраўленне ежы адбываецца галоўным чынам у страўніку, але гэта няверна. З усіх састаўных частак ежы ў страўніку ператраўляюцца, ды і то часткова, толькі бялкі. Ператраўленне ежы адбываецца галоўным чынам у кішках. У кішкі ежа праштурхваецца ў выніку скарачэння мышц страўніка.

**Страваванне ў кішочніку.** Ад страўніка адыходзіць даўгая тонкая кішка. У пачатковы аддзел тонкой кішки выдзяляецца падстраўнічны сок, які выпрацоўваецца падстраўнічнай залозай, што ляжыць пад страўнікам. У гэты-ж аддзел тонкой кішки выдзяляецца таксама жоўць, якай выпрацоўваецца печанью; печань — гэта велізарная залоза, якая знаходзіцца ў




Рис. 79. Слінныя залозы.

правай верхнай частцы поласці жывата, пад грудабрушнай перагародкай. У слізістай абалонцы тонкай кішкі ёсць шматлікія найдрабнейшыя залозы, якія выпрацоўваюць і выдзяляюць у кішкі кішочны сок. Пад дзеяннем падстраўнічнага і кішочнага соку, а таксама жоўці ў тонкіх кішках канчаткова ператраўляюцца ўсе састаўныя часткі ежы; бялкі, тлушчы і вуглеводы.

У выніку стрававання бялкі, тлушчы і вуглеводы ператвараюцца ў растворы мыя вяшчэствы. Гэтыя вяшчэствы ўсасваюцца ў тонкіх кішках у кроў і разносяцца ёю па ўсяму целу.

Неператраўленыя-ж рэшткі ежы з тонкай кішкі праштурхваюцца ў тоўстую кішку. У сценках яе ўсасваецца вада, і неператраўленыя рэшткі ежы ў ёй ўсё больш і больш ушчыльняюцца. Затым праз прямую кішку яны выкідаюцца вонкі.

### Засваенне пажыўных вяшчэствў.

Пажыўныя вяшчэствы, якія ўсасваюцца ў тонкіх кішках, паступаюць у кроў і разносяцца ёю па ўсяму целу. З іх утвараецца затым вешчаство нашага цела. Так спажывамая намі ежа ўрэшце засвойваецца, г. зи. ператвараецца ў вешчаство нашага цела.

### Галоўныя правілы харчавання.

Харчаванне мае велізарнае значэнне для нашага здароўя і павінна быць правільна арганізавана. Прымась ежу трэба ў строга вызначаны час, прыкладна чатыры разы ў суткі. Беспарядковая яда шкодзіць здароўю.

<sup>7</sup> Прыродазнаўства, ч. II.




Рис. 80. Стрававальнія органы чалавека: 1 — стрававод, 2 — страўнік, 3 — печань, 4 — жоўцевы пузырь, 5 — падстраўнічная залоза, 6 — тонкая кішка, 7 — тоўстая кішка, 8 — прямая кішка.

Трэба помніць, што разам з ежай могуць папасці ў наша цела хваробатворныя мікробы, таму важна, каб ежа была чыста прыгатавана і не забруднена. У час яды яна можа быць забруднена рукамі, таму неабходна перад ядой мыць руکі. Пісь і есці трэба з асобнай пасуды, бо яда з агульнай пасуды можа быць крыніцай заражэння рознымі заразнымі хваробамі.

У час яды трэба старанна разжоўваць ежу, бо дрэнна пражаваная ежа дрэнія ператраўляеца ў страўніку і кішочніку і менш засвайваецца.

Для правільнага харчавання вялікае значэнне мае састаў ежы. Для нашага харчавання неабходны бялкі, тлушчы, вуглеводы, мінеральныя солі і вада. Асабліва важнае значэнне маюць бялкі. Можна з'ядাць многа ежы, але калі ў ёй няма дастатковай колькасці бялкоў, арганізм будзе слабець, бо бялкі неабходны для пабудовы нашага цела і нічым не могуць быць заменены. Дзесяцім нашага ўзросту патрэбна каля 80 грамаў бялкоў у суткі.

Але, апрача пералічаных вяшчэстваў, для харчавання неабходны таксама асобныя вяшчэства — вітаміны. Калі чалавек дастаткова спажывае бялкоў, тлушчу і вуглеводаў, а таксама мінеральных солей і вады, але калі ў гэтай ежи няма вітамінаў, то ў яго развіваюцца розныя хваробы, напрыклад цынга, рапхі і іншыя. Лепшым лячэннем з'яўляецца пры гэтым спажыванне працуктаў, багатых вітамінамі. Так, напрыклад, дзесяцім, хворым рапхітам, урачы прызначаюць піцу рыбавы тлушч, у якім многа вітамінаў. Многа вітамінаў у зелені, свежых пладах і гародніне, свежым малаце, слівачным масле. У нашай ежы абавязкова павінны быць вітаміны.

Пры правільнym харчаванні неабходна ўлічваць патрэбнасць у ежы ў залежнасці ад выконваемай работы. Чым большую работу выконвае чалавек, тым больш траціць вяшчэстваў яго цела і тым больш ежы патрэбна для папаўнення гэтых затрат. Такім чынам, пры ўзмоцненай работе нам патрэбна больш ежы, чым пры лёгкай.

У нашай краіне, дзе ідзе карэнная перабудова ўсёй гаспадаркі і быту, па-новаму арганізуецца і харчаванне. Ад хатняга харчавання мы ўсё больш і больш пераходзім на грамадскае харчаванне. У прамысловых гарадах пабудаваны ў нас вялікія хлебазаводы, велізарныя фабрыкі-кухні, якія забяспечваюць хлебам і абедамі грамадскія сталоўкі. Усё шырэй і шырэй уводзяцца ў школах гарачыя снедані.

Амаль пры ўсіх нашых фабрыках і заводах адкрыты рабочыя сталоўкі. У нашых калгасах і соўгасах пераходзяць да грамадскага

харчавання. Грамадскім харчаваннем у нас ахоплены мільёны людзей. Толькі ў нашай соцыялістычнай краіне так клапоцяцца аб харчаванні працоўных, таму ў нас так развіта грамадскае харчаванне. Нам трэба яшчэ больш развіваць яго, умацоўваць і паляпшаць.

## ДЫХАННЕ.


Апрача ежы і вады, для жыцця чалавека неабходна паветра. Без ежы чалавек можа яшчэ пражыць некалькі тыдняў, без вады — некалькі дзён, а без паветра ён не пражыве і некалькіх минут.

За суткі мы ўдыхаем больш за 10 000 літраў паветра. З гэтага паветра ў нашых лёгкіх мы атрымліваем неабходны для жыцця кісларод.

### Якім шляхам паветра пранікае ў лёгкія.

Мы ўдыхаем паветра праз нос або праз рот. З поласці носа і рота ўдыхаемае намі паветра трапляе ў гартань (рыс. 81). Гартань — гэта пачатковы аддзел дыхальнага горла. Яна складаецца з храшчоў.

З гартані паветра пранікае ў дыхальнае горла, якое таксама складаецца з храшчоў. Дыхальнае горла галініцца на дзве храшчовыя трубкі — бронхі. У лёгкіх бронхі галініцца на ўсё больш і больш дробныя галінкі, якія заканчваюцца лёгачнымі і пузыркамі. У лёгачных пузыркі пранікае ўрэшце ўдыхаемае намі паветра. З мноства гэтых пузыркоў, сценкі якіх пранізаны найдрабнейшымі кровеноснымі сасудамі, і складаюцца лёгкія (рыс. 82).



рыс. 81. Гартань, дыхальнае горла і бронхі, якія разгаліняюцца ў лёгкіх.

### Як адбываюцца ўдох і выдых.

Кожны, безумоўна, заўважаў, як падымаюцца грудзі пры ўдоху і апускаюцца пры выдыху. Пры гэтым аб'ём грудной поласці змяніяецца. Гэта можна бачыць на наступным доследзе.

**Дослед 1.** Зрабіць глыбокі выдых і быстра вымераць шткай ахват грудзей. Пасля гэтага зрабіць глыбокі ўдох і таксама вымераць ахват грудзей. З параўнання вынікаў вымярэння відаць, што пры ўдыханні аб'ём грудной поласці павялічваецца, пры выдыханні-ж — памяншаецца.

Пры гэтым змяняецца і аб'ём лёгкіх: пры ўдоху паветра ўваходзіць у лёгкія, і яны расшыраюцца, пры выдыху паветра выходзіць з лёгкіх, і яны спадаюцца. Але ўсё паветра ніколі не выходзіць з лёгкіх. Нават пры самым глыбокім выдыху частка паветра астаеца ў лёгкіх. Як-же адбываюцца ўдох і выдых?

Перш за ўсё скарачаюча дыхальныя мышцы, якія знаходзяцца галоўным чынам паміж рэбраў. Пры скараченні гэтая мышцы падымаюць рэбры, грудная клетка пры гэтым расшыраецца. Следам за гэтым расшыраюцца лёгкія, у якія ўваходзіць паветра. Так адбываецца ўдох.

Калі дыхальныя мышцы расслабяюць, грудная клетка апускаецца. Следам за гэтым спадаюцца лёгкія, і з іх выходзіць паветра. Так адбываецца выдых.

У дыханні прымае ўдзел таксама грудабрушная перагардка. Пры кожным удоху яна апускаецца, а пры кожным выдыху падымаецца (рыс. 83).

За кожным удохам следуе выдых. У стане спакою дарослы чалавек робіць прыблізна 15 дыхальных рухаў у мінуту. Пры работе, асабліва пры ўзмоцненай фізічнай работе, дыханне пачынаецца, і ўдохі і выдыхі робяцца глыбей. Гэта можна праверыць на сабе на такім доследзе.

**Дослед 2.** Падлічыце, колькі ўдохаў вы робіце ў мінуту. Затым прарабіце энергічныя рухі рукамі на працягу двух-трох мінuta і пасля гэтага таксама падлічыце, колькі цяпер вы робіце ўдохаў у мінуту. Аказваецца, у час узмоцненай работы ўдохі (і выдыхі) адбываюцца часцей. Гэта залежыць ад таго, што пры работе больш спажываецца кісларод і больш выдзяляецца вуглекіслага газу.




Рис. 82. Лёгкія чалавека.

### Як змяняецца паветра ў лёгкіх пры дыханні.

Мы дыхаем акружочным нас паветрам. Вы ведаецце, што гэтае паветра складаецца на  $\frac{1}{5}$  з кісларода і на  $\frac{4}{5}$  з азота і што ў гэтым паветры ёсьць яшчэ нязначная колькасць вуглекіслага газу. Такі састаў ўдыхае мага намі паветра. Выдыхае мае еж намі паветра мае некалькі іншы састаў. Гэта можна бачыць на наступных доследах.

**Дослед 1.** У шклянку з празрыстай вапенай вадой прадувайце праз шклянную трубачку або саломінку выдыхае паветра. Праз некаторы час вапеная вада ў шклянцы становіцца мутнай. Гэта паказвае, што ў выдыхаемым паветры многа вуглекіслага газу.

Устаноўлена, што ў выдыхаемым паветры вуглекіслага газу амаль у 150 разоў больш, чым ва ўдыхаемым. Разам з тым у выдыхаемым паветры менш кісларода, чым ва ўдыхаемым. Што-ж датычыцца азота, то ў выдыхаемым паветры яго амаль столькі-ж, колькі і ва ўдыхаемым. Значыць, у лёгкіх паглынаецца кісларод і выдзяляецца вуглекіслы газ.

**Дослед 2.** Узяць халоднае сухое шкло, паднесці да рота і падыхаць на яго. На шкле асядаюць найдрабнейшыя крапелькі вады, шкло «запацела». Гэта паказвае, што ў выдыхаемым паветры многа вадзяной пары. Такім чынам, апрача вуглекіслага газу, у лёгкіх выдзяляецца вада (у выглядзе вадзяной пары).

Але куды дзялецца з лёгкіх паглынаемы кісларод і адкуль брэцца ў іх выдзяляемы вуглекіслы газ?

Удыхае намі паветра напаўняе лёгачныя пузыркі; сценкі іх пранізаны сеццю найдрабнейшых кровеносных сасудаў, у якіх цячэ газ. У лёгачных пузырках кісларод паглынаецца крывёю і разносіцца ёю па ўсюму целу. Кроў аддае кісларод розным органам цела і ўзбагачаеца вуглекіслым газам, які ўтвараецца пры работе гэтых органаў. Так ва ўсіх органах нашага цела паглынаеца кісларод і выдзяляецца вуглекіслы газ.




Рис. 83. Грудная поласць:  
1 — пры выдыху, 2 — пры удоху. Відаць, што пры ўдоху грудабрушная перагардка апускаецца.


## Барацьба за чыстае свежае паветра.

Паветра мае для нас велізарнае значэнне. Штодзённа мы палынаем з акружаючага нас паветра каля 600 літраў кісларода і амаль столькі-ж выдзяляем вуглекілага газу. Ад гэтага змяніяца састаў акружаючага нас паветра. І гэта мы адчуваём па сабе. Калі доўга прыходіцца быць у пакоі, дзе многа людзей і дзе недастатковая вентыляцыя, становіцца душна, пачынае балец галава і траціцца здолынасць да работы. Але варта выйсці з гэтага пакоя і пабыць на свежым паветры, як пачынаеш адчуваць сябе лепш. З гэтага відаць, як шкодна дзейнічае на наш арганізм сапсаванае паветра і як спрыяльна дзейнічае свежае паветра. Таму неабходна пастаянна асвяжаць паветра ў пакоях, дзе мы жывем, і ў памяшканнях, дзе мы працуем. Трэба часцей адчыняць вокны і форткі як дома, так і ў школе. Трэба больш быўаць на свежым паветры.

Шкодным з'яўляецца для арганізма і пыльнае паветра. Пыл носіцца ў паветры. Разам з удыхаемым паветрам

ён падае ў лёгкія, забрудняе і раздражае іх. На некаторых вытворчасцях утвараецца яшчэ так званы вытворчы пыл: каменнавугольны, цементны, металічны, табачны і г. д. Пылінкі з вострымі краямі пры ўдыханні раняць лёгкія. Для барацьбы з пылам на фабриках і заводах робяць уборку рабочых памяшканняў, устанаўліваюць пыласосы, наладжваюць правільную вентыляцыю і г. д.

У пылу многа мікрабаў, і сярод іх самы небяспечны наш вораг — мікраб туберкулёза (рыс. 84). Пры ўдыханні пыльнага паветра мікрабы туберкулёза падаюць у лёгкія. Так, непрыкметна для сябе, чалавек заражаецца самай небяспечнай хваробай — туберкулёзам. Для барацьбы с туберкулёзам перш за ўсё неабходна весці барацьбу з пылам:



Рыс. 84. Мікрабы туберкулёза ў макраце сухотнага хворага.

Туберкулёз — заразная хвароба. Праз пацалунак, у час яды або піцця з агульнай пасуды і г. д. мікрабы туберкулёза могуць папасці ад хворага ў арганізм здаровага і выклікаць захворванне туберкулёзам. Таму неабходна асцярожнасць у зносінах з туберкулёзным хворым. Для лячэння туберкулёза ў нас арганізаваны туберкулёзныя дыспансеры, туберкулёзныя санаторы і. Такіх устаноў для працоўных не было да рэвалюцыі, — гэтыя ўстаноўы створаны совецкай уладай.

Паветра, якім мы дыхаем, пранікае да нас у лёгкія праз нос або праз рот. І вось аказваецца, што, калі паветра праходзіць праз нос, яно лепш ачышчаецца ад пылу і мікрабаў. Пыл, які знаходзіцца ва ўдыхаемым паветры, прыліпае да валаскоў і слізі, якія ёсьць у носе, і ў лёгкія падае ўжо больш чыстае паветра. Апрачага, праходзячы праз нос, удыхаемае халоднае паветра лепш са-граеца, і гэта засцерагае ад шкоднага ахаладжэння органы дыхання. Трэба прывыкаць дыхаць праз нос.

Ведучы барацьбу за свежае чыстае паветра, неабходна весці барацьбу і з курэннем. Курэнне — гэта сама атручванне, бо ў табаку ёсьць сільны яд — нікатын. Нікатын паступова атручае арганізм. Асабліва шкодным з'яўляецца курэнне для дзяцей і падлеткаў. Курцы прыносяць шкоду і акружаючым, бо табачным дымам яны атручаюць паветра.

Барацьба за чыстае свежае паветра з'яўляецца важнай задачай грамадскага добрабыту, асабліва ў буйных гарадах і прымесловых цэнтрах, дзе паветра часта забруднена пылам, дымам і г. д. Для барацьбы з пылам там праводзіцца сістэматычная паліўка пляцоў і вуліц. Там шырока разгортаеца «зялёнае будаўніцтва»: разбіваюцца новыя паркі, скверы, бульвары, расшыраецца плошча зялёных насаджэнняў. Зялёныя расліны на святле паглынаюць з паветра вуглекіслы газ і выдзяляюць кісларод і тым асвяжаюць сапсаванае паветра. Нам неабходна ахоўваць наяўныя зялёныя насаджэнні і насаджваць новыя. Немалую дапамогу ў гэтай справе могуць аказаць школьнікі. Барацьба за чыстае свежае паветра — наша агульная задача.

## Ахова ад баявых атрутных вяшчэств.

У войнах капіталісты сталі прымяняць яшчэ адзін сродак зневажчэння людзей — баявыя атрутныя вяшчэствы.

Першым быў прыменен хлор. Гэта цяжкі газ жоўта-зялёнага колеру. Ён сцелецца па зямлі і пранікае ў акопы.

Хлор — удушаючы газ. Пры ўдыханні ён дзеінічае на лёгкія; удыханне хлора ў вялікай колькасці выклікае смерць.

Яшчэ больш згубным баявым атрутным вешчеством з'яўляецца іпрыт. Гэта — масляністая вадкасць, якая лёгка выпараецца на паветры. Пры ўдыханні пароў іпрыта разбураюцца лёгкія. Пападаючы на скру, іпрыт выклікае моцныя апекі і нарывы. Такім чынам, іпрыт — удушаючае і нарыйное вешчство. Атручванне іпрытам часта прыводзіць да смерці. Есць многа і іншых баявых атрутных вяшчестваў. Можна чакаць, што ў час вайны баявыя атрутныя вяшчествы будуть прымяняцца не толькі на фронце, але і ў тыле. Таму нам неабходна ведаць, як абараняцца ад баявых атрутных вяшчестваў.

Галоўным сродкам асабістай аховы ад баявых атрутных вяшчэстваў з'яўляецца процівагаз. Гэта — гумавая маска, якая надзяеца на галаву. Гумавай трубкай яна злучаецца з металічнай каробкай, у якой знаходзяцца розныя вяшчэствы, ачышчаючыя паветра ад атрутных вяшчэстваў, напрыклад асобым спосабам прыгатоўлены вугаль. Гэтым ачышчаным паветрам і дыхаюць людзі ў процівагазах.

Апрача таго, для аховы ад баявых атрутных вяшчэстваў, якія дзейнічаюць таксама на скуру, служаць спецыяльнае прагумаваное адзенне, абутик і пальчаткі, якія з'яўлююцца непранікальнымі для гэтых вяшчэстваў. Нам трэба ўмець карыстацца процівагазам і ахоўным адзеннем.

## КРОВЕАБАРОТ.

Кроў мае велізарнае значэнне ў жыцці нашага цела. Яна разносіць у целе пажыўныя вяшчэствы і кісларод і ўдаляе з цела розныя непатрэбныя і шкодныя вяшчэствы, якія ўтвараюцца ў ім: вуглекіслы газ і іншыя. Даведаемся цяпер, што прадстаўляе сабой кроў і як рухаецца яна ў нашым целе.

Kpoř.


Калі нам здараецца параніць цела, то з ранкі выцякае кроў. Гэта густая чырвоная вадкасць. Калі разглядзеце краплю крыві пад мікраскопам, то можна бачыць, што прадстаўляе сабой наша кроў. У крывянай вадкасці знаходзяцца чырвоныя і белыя крывянія цельцы (рыс. 85). Чырвоных крывяніх цельцаў у крыві вельмі многа. Яны маюць форму кружочкакаў. Адмнства найдрабнейшых чырвоных крывяніх цельцаў і залежыць

чырвоны колер крываі. Чырвоныя крываіныя цельцы разносяць у на-  
шым целе кісларод.

Белых крываюных цельцаў у крыві значна менш. Яны буйней за чырвоныя і не маюць пэўнай формы. Выпускаючы адросткі, яны могуць перамяшчацца ў крыві ў розных напрамках. Белыя крываюныя цельцы—гэта абаронцы нашага цела ад мікрабаў. Яны могуць захопліваць і ператраўляць мікрабаў, якія падаюць у наша цела. У крываюной вадкасці знаходзяцца таксама вяшчествы, дзякуючы якім адбываецца згортванне крыві.

Пры выцякенні з раны крыві з яе выдзяляюща найдрабнейшыя валокны, якія закупорваюць рану, у выніку чаго памяншаецца страта крыві. Вялікая-ж страта крыві можа прывесці да смерці. У крываюй вадкасці заходзяще пажыўняя вяшчэствы, якія пападаюць у кроў з кішочніка, а таксама тыя вяшчэствы, якія ўтвараюцца ў нашым целе ў час работы яго розных органаў (вуглекіслы газ і інш.).

Рыс. 85. Чалавечая кроў пад мікраскопам.  
Відаць многа чырвоных і некалькі белых  
крывяных цельцаў.



Рыс. 85. Чалавечая кроў пад мікраскопам.  
Відаць многа чырвоных і некалькі белых  
крыянных цэльцаў.

Як рухаецца кроў у нашым целе.

Кроў у нашым целе знаходзіцца ў пастаянным рухе. Аб гэтым ведалі яшчэ вучоныя старажытнасці, але яны не ведалі дакладна, як яна рухаецца ў целе. Упершыню даведаўся аб гэтым англійскі вучоны Вільям Гарвей у 1628 г. Гэта было вялікае навуковае адкрыцце. У 1928 г. вучоныя свету святкавалі 300-годдзе адкрыцця Гарвеем кропеабароту.

Галоўным рухавіком крыві ў нашым целе з'яўляецца сэрца (рыс. 86). Яно знаходзіцца ў поласці грудзей паміж лёгкімі і некалькі павернута канцом улева.



Рис. 86. Сэрша чалавека

Сэрца складаецца з мышц. Прадоўжнай перагародкай яно падзяляеца на дзве палавіны — правую і левую, якія не сазлучаюцца паміж сабой. Кожная палавіна сэрца падзяляеца на два паверхі: верхні паверх — прысэrdак, ніжні паверх — жалудачак. Паміж кожным прысэrdкам і жалудачкам ёсьць адтуліна, якая можа закрывацца клапанам.


У абодва прысэrdкі ўваходзяць сасуды, па якіх кроў прыцякае да сэрца — гэта вены. Ад абодвух жалудачкаў адыходзяць сасуды, па якіх кроў адцякае ад сэрца, — гэта артэрыі.

Прасочым, як рухаецца кроў у нашым целе (рыс. 87).

У левы прысэrdак па венах з лёгкіх прыцякае кроў багатая кіслародам, яна яркачырвонага колеру. Пры скарачэнні мышц левага прысэrdка праз адкрытую адтуліну кроў з левага прысэrdка прыцякае ў левы жалудачак. Калі скарачаюцца мышцы левага жалудачка, клапан закрывае гэтую адтуліну, і кроў з сілай выкідаецца ў буйную артэрыю — аорту. Аорта галініцца на ўсё больш і больш дробныя артэрыі, па якіх кроў цячэ ва ўсе органы цела. Урэшце дробныя артэрыі галіняцца на найдробнейшыя трубачкі — капіляры, якія пранізываюць ўсё наша цела. У капілярах кроў аддае органам нашага цела кісларод і пажыўныя вяшчэствы.

Рыс. 87. Органы кровеабароту чалавека: сэрца і кровеносныя сасуды. Стрэлкі паказваюць, у якім напрамку рухаецца кроў па артэрыях (ад сэрца) і венах (да сэрца).

Капіляры затым паступова зліваюцца паміж сабой і ўтвараюць вены. Дробныя вены паступова зліваюцца і ўтвараюць ўсё больш і больш буйныя вены. Па венах багатая вуглекіслым газам кроў прыцякае ў правы прысэrdак.



Пры скарачэнні мышц правага прысэrdка праз адкрытую адтуліну кроў з правага прысэrdка прыцякае ў правы жалудачак. Калі скарачаюцца мышцы правага жалудачка, клапан закрывае гэтую адтуліну, і кроў па артэрыях накіроўваецца ў лёгкія. У лёгкіх кроў аддае вуглекіслы газ і бярэ кісларод. З цёмначырвонай яна зноў становіцца яркачырвонай.

З лёгкіх кроў па венах зноў прыцякае ў левую палавіну сэрца, а адсюль па артэрыях зноў разносіцца па ўсяму целу. Так беспарынна рухаецца кроў у целе, пакуль працуе сэрца.

Сэрца без перапынку працуе на працягу ўсяго нашага жыцця. Але не трэба думаць, што сэрца працуе без адпачынку. Не, за кожным момантам скарачэння сардечнай мышцы надыходзяць манты расслаблення і адпачынку. У дзейнасці нашага сэрца ёсьць пэўнае чаргаванне работы і адпачынку. Вось дзякуючы гэтаму і працуе наша сэрца без перапынку ўсё жыццё.

### Трэба берагчы сэрца.

Мы ўстановілі, як упłyвае работа на дзейнасць лёгкіх: у час узмоцненай работы мы дыхаем часцей. Таксама у час узмоцненай работы часцей скарачаецца сэрца і хутчэй рухаецца ў нашым целе кроў. У гэтым можна пераканацца на наступных доследах.

**Дослед 1.** Падлічыце, колькі разоў скарачаецца сэрца ў стане спакою. У дарослага чалавека пры спакоі яно скарачаецца каля 75 разоў у мінуту. У дзяцей і падлетькаў некалькі больш.

**Дослед 2.** На працягу двух-трох мінут рабіце некалькі энергічных фізічных практыкаванняў. Пасля гэтага таксама падлічыце, колькі разоў скарачаецца цяпер сэрца ў мінуту.

Лёгка ўстановіць, што дзейнасць нашага сэрца, калі мы працуем, узмацняецца; значыць, пры ўзмоцненай работе і кроў на шым целе рухаецца хутчэй. Гэта і зразумела: пры ўзмоцненай работе для цела патрэбна больш пажыўных вяшчэстваў і кісларода, і ў ім больш утвараецца розных непатрэбных і шкодных вяшчэстваў. Кроў-жа прыносіць адны вяшчэствы і выносіць другія.

Трэба берагчы сэрца. Нельга перагружаць яго цяжкай, непасцільнай работай. Нельга таксама злouжываць такімі вельмі стамляючымі гульнямі, як футбол і т. п. Ад гэтага сэрца стамляеца і зношаецца раней часу. Шкодна дзейнічаюць на сэрца таксама алкаголь, нікатын, моцны чай, моцны кофе. Асабліва шкодны гэтыя вяшчэствы для дзяцей і падлетькаў.


## ЯК ВЫДЗЯЛЯЮЦА З НАШАГА ЦЕЛА НЕПАТРЭБНЫЯ І ШКОДНЫЯ ВЯШЧЭСТВЫ, ЯКІЯ ЎТВАРАЮЦА Ў ІМ.

У нашым целе ўесь час утвараюца розныя непатрэбныя шкодныя вяшчэствы: вуглекіслы газ і іншыя. Гэтая вяшчэства паступаюць у кроў, а затым удаляюца з цела. Работу па ўдаленню гэтых вяшчэствай выконваюць органы выдзялення: почкі, скура, а таксама лёгкія, якімі выдзяляюца вуглекіслы газ і вадзяная пары.

З выдзяляльной работай лёгкіх мы ўжо знаёмы. Азнаёмімся цяпер з выдзяляльной работай почак і скуры.

### Почкі і іх работа.

Почак у нас дзве, яны распаложаны па абедва бакі паяснічнай часткі хрыбетніка (рыс. 88).



Рыс. 88. Мачавыя органы чалавека: почкі, ад іх адходзяць мачаточнікі, якія ўпадаюць у мачавы пузырь.

Пот утвараецца ў найдрабнейших потавых залозах, якія знаходзяцца ў скуры. Пот, як і мача, складаецца з вады, у якой раствораны розныя непатрэбныя і шкодныя вяшчэствы, але толькі ў значна меншай колькасці.

Пот у нас выдзяляецца пастаянна, але многа поту выдзяляецца тады, калі нам горача. Горача-ж нам бывае або ад знадворнага цяпла, напрыклад ад сонца, ад печы, або ад унутранага цяпла, напрыклад, калі наша цела разаграваецца пры ўзмоцненай рабоце.

Каб высветліць значэнне поту, можна зрабіць такі просты дослед.

Дослед. Змачыць руку спірам і памахаць ёю ў паветры. Адчуваецца, як пры выпарэнні спіру ахаладжаецца рука. Таксама ахаладжаецца цела пры выпарэнні поту.

Цяпер будзе зразумела, якое значэнне мае вялікае выдзяленне поту іменна тады, калі нам горача. Пры выпарэнні поту наша цела ахаладжаецца і гэтым засцерагаецца ад шкоднага перагравання.

### Догляд за скурай.

Догляд за скурай неабходны для захавання здароўя.


Разам з пылам і брудам на скуре трапляюць мікробы і іншыя пайдрабнейшыя жывыя істоты, якія могуць выклікаць розныя захворванні скуры. Вам вядома ўжо аб хваробе скуры — каросце, якую выклікае вельмі дробны клешч — кароставы свербень; ёсьць многа і іншых скуранных хвароб. Каб уберагчыся ад гэтых хвароб, трэба тримаць скuru ў чыстаце. Асабліва неабходна часцей мыць рукі, бо яны больш за ўсё забрудняюцца. Трэба часцей мыць галаву. Перыядычна, прыкладна раз у тыдзень, трэба мыцца ў лазні.

Небяспечнымі з'яўляюцца раненні скуры. Часам бывае дастаткова маленькай царапіны на скуре, каб праз яе праніклі ў цела хваробатворныя мікробы. Таму трэба ўнікаць усякіх раненняў скуры. Калі-ж здарыцца парапіць скuru, то ранку, якая ўтвараецца пры гэтым, трэба прыпячаць ёдам і завязаць чыстай марляй або трапачкай. Ёдам будуть забіты трапіўшыя ў ранку мікробы, чыстая-ж павязка захавае рану ад забруднення. Трэба помніць, што ад забруднення раны могуць быць дрэнныя вынікі.

### НЕРВОВАЯ СІСТЭМА.

У нашым целе ідзе бесперапынная работа, і ўсе нашы органы працуяць узгоднена паміж сабою. Што-ж узгадніе ўсю гэту складаную работу органаў нашага цела? Велізарнае значэнне ў гэтых адносінах мае нервовая сістэма. Нервовая сістэма — гэта галаўны і спінны мозг разам з усімі нервамі (рыс. 89).

Галаўны мозг знаходзіцца ў мазгавым чэрапе, спінны — у канале хрыбетніка. Такім чынам, мозг добра ахован ад зневініх пашкоджанняў. І ад галаўнога і ад спіннога мозга адходзяць нервы, якія галініцацца і звязваюць мозг з усімі органамі цела.



Рыс. 89. Нервовая систэма чалавека.

У гэтых доследах мы раздражалі нерв рознымі спосабамі: шыпком, перарэзкай, соллю. Як-бы мы не раздражалі нерв, нерв узбуджаецца. Узбуджэнне праводзіца па нерву ў мышцы, і мышцы скрачаюцца. Гэтыя доследы знаёмыць нас з уласцівасцямі нерва: нервы могуць узбуджацца і праводзіць узбуджэнне. Узбуджэнне ў нашым целе праводзіца па адных нервах ад органу пачуцця да мозга, па другіх — ад мозга да мышц і залоз.

Азнаёміўшыся з уласцівасцямі нерва, прайдзем да вывучэння будовы і дзейнасці спіннога і галаўнога мозга.

### Уласцівасці нерва.

Першым вывучаць работу мозга, азнаёмімся з уласцівасцямі нерва.


**Доследы.** Возьмем заднюю лапку, адрезаную ў толькі што забітай лягушкі. Здымем з лапкі скруту. Рассунем мышцы бядра. Сярод іх мы знойдзем белы бліскучы сядальны нерв. Такі нерв ёсьць і ў чалавека.

Асцярожна аддзелім канец нерва ад мышц. Пакладзем лапку на чистае шкло, змочанае цэплай вадой. Канец нерва пакладзем на чистую паперу, каб ён не дакранаўся да мышц (рыс. 90).

1. Ушчыпнем кончык нерва пінцэтам. Відаць, як скрачаюцца ў гэты момант мышцы лапкі.

2. Абрэжам кончык нерва нажніцамі. Таксама відаць, як скрачаюцца ў гэты момант мышцы лапкі.

3. Пакладзем на нерв жменьку спажыўнай солі і пачакаем некалькі минут. Праз некаторы час, калі соль пранікае ў нерв, можна будзе бачыць, як скрачаюцца мышцы лапкі.



Рыс. 90. Дослед з нервамі: на нерв пакладзена соль.

### Спінны мозг і яго значэнне.

Спінны мозг мае выгляд даўгога белага шнура, ад яго адходзіць 31 пара нерваў. Нервы спіннога мозга разгалініяюцца ў скруты і мышцах шыі, тулава і канечнасцей, а таксама ў некаторых унутраных органах.

На падставе доследаў вучоныя ўстановілі, што спінны мозг мае вялікае значэнне ў тых рухах, якія адбываюцца незалежна ад сазнания. Азнаёмімся з гэтым на прыкладах.


Дапусцім, вы выпадкова дакрануліся рукой да якога-небудзь вельмі гарачага прадмета. Вы не пасpelі яшчэ і зразумець, што адбылося, як ужо быстра адторгваецце руку. Або, дапусцім, вы нечакана ўкалолі іголкай палец. Вы таксама яшчэ не пасpelі зразумець, што здарылася, як умомант адторгваецце руку. Усе гэтыя рухі, якія адбываюцца ў адказ на раздражэнне, мы робім пры ўдзеле спіннога мозга.

Але мы можам і затармазіць рух у адказ на раздражэнне. Дапусцім, вы ўзялі рукой шклянку з гарачым чаем. Руцэ вельмі горача, але, не гледзячы на гэта, вы не выпускаеце шклянкі з рукі, а ставіце яе на стол. Або, дапусцім, вы застрамілі палец, і вам пракаленай вострай іголкай вымаоць з пальца стрэмку. Іголка коле, вам баліць, але вы не адторгваеце рукі, вы затрымліваеце гэты рух. Чаму-ж гэта бывае? Гэта бывае таму, што намаганнем нашай волі мы затрымліваем рух у адказ на раздражэнне. Тут прымае ўдзел ужо галаўны мозг. Спінны мозг у сваёй дзейнасці падпарадкован галаўному мозгу. Галаўны мозг — гэта вышэйшы орган нашай нервовай сістэмы.

### Галаўны мозг і яго значэнне.

Галаўны мозг чалавека мае вельмі складаную будову (рыс. 91). У ім адрозніваюць вялікі мозг, мазжачок і ствол мозга. Ствол мозга з'яўляецца прадаўжэннем спіннога мозга. Ствалом мозга злучаюцца мазжачок і вялікі мозг.

Ад галаўнога мозга адходзяць 12 пар нерваў. Яны разгаліняюцца галоўным чынам у скруты і мышцах твара і шыі, у вачах, вушах, у слізістай абалонцы носа, у языку, зубах і г. д. Адна пара нерваў разгалініяецца ва ўнутраных органах: у сэрцы, лёгкіх, страўніку, кішках і г. д. Пры дамапозе спіннога мозга і адходзячых ад яго нерваў галаўны мозг звязан і з усімі астатнімі органамі цела.




Рыс. 91. Галаўа і шыя чалавека (у разрэзе). Відаць вялікі мозг, мазжачок, ствол мозга і верхняя частка спіннога мозга.

У жывёл, якім удалялі гэтыя часткі, мазжачок, ствол мозга, расстраиваліся рухі, і яны не моглі хадзіць, бегаць, плаваць, лятаць і г. д. Гэта паказвае, якое значэнне маюць гэтыя часткі ствала мозга.

**Мазжачок.** Ззаду са ствалом мозга злучаецца мазжачок, ён распаложан у патылічнай частцы чэрапа. Калі ў жывёлы ўдаліць або разбурыць мазжачок, то ў яе расстройваюцца рухі цела, і яна трапіцца роўнавагу. З гэтага відаць, якое значэнне мае мазжачок.

**Вялікі мозг.** Вялікі мозг таксама злучан са ствалом мозга, ён займае ўсю верхнюю частку чэрапа і пакрывае ляжачыя пад ім астатнія часткі галаўнога мозга.

Глыбокай прадаўжнай шчылінай вялікі мозг падзяляецца на два паўшар'і (рыс. 92), якія злучаюцца паміж сабой. Паверхня паўшар'я вялікага мозга няроўная: на ёй многа звілін і баразён. Яна складаецца з шэрага мазгавога вешчаства і называецца карой паўшар'я вялікага мозга.



Рыс. 92. Паўшар'і вялікага мозга чалавека (выгляд зверху).

Азнаёмімся са значэннем пасобных частак галаўнога мозга.

**Ствол мозга.** Тая частка ствала мозга, якая з'яўляецца непасрэдным прадаўжэннем спіннога мозга, называецца прадаўгаватым мозгам. Ён мае вялікае значэнне. Калі ў жывёлы ўдаліць або разбурыць прадаўгаваты мозг, то яна ўмоўмант памірае. Смерць надыходзіць у выніку спынення сэрца і спынення дыхання. Значыць, прадаўгаваты мозг мае вялікае значэнне ў рабоце сэрца і органаў дыхання.

Другія часткі ствала мозга маюць вялікае значэнне ва ўзгадненні рухаў розных частак цела. Калі ў жывёлы ўдаліць або разбурыць мазжачок, то ў яе расстройваюцца рухі цела, і яна трапіцца роўнавагу. З гэтага відаць, якое значэнне мае мазжачок.

Вялікі мозг мае вёлізарнае значэнне ў нашым жыцці. Усе нашы рухі, якія мы робім па нашай волі, так званыя адвольныя рухі, адбываюцца пры ўзделе вялікага мозга. Усе нашы свядомыя дзеяні ю мы робім пры ўзделе вялікага мозга.

Вялікі мозг — гэта наш орган мыслі. І чым больш развіты вялікі мозг, тым больш развіта мышленне.

Ад дзейнасці вялікага мозга залежыць таксама наша здольнасць да членападзельнай мовы. Пры пашкоджанні пэўнага участка кары паўшар'я вялікага мозга чалавек пазбаўляецца здольнасці да членападзельнай мовы.

Калі параўнаць галаўны мозг розных жывёл і чалавека, то аказваецца, што самы развіты вялікі мозг у чалавека. Асабліва развітымі ў чалавека з'яўляюцца лобныя долі мозга. Дзякуючы высокаму развіццю вялікага мозга чалавек уладае развітым сазнаннем, таму ён можа вывучаць і пазнаваць законы прыроды і грамадства. Ведаючы гэтыя законы, мы можам авалодваць сіламі прыроды і з'явамі грамадскага жыцця.

Вывучаючы дзейнасць нервовай сістэмы, наука выкryвае ўсю ілжывасць вучэння рэлігіі аб душы, якая нібы кіруе чалавечым целам. Разам з тым наука выкryвае і шкоду для працоўных вучэння рэлігіі аб душы, яе бяссмертці і загробным жыцці. Пропаведуючы аб выратаванні душы, рэлігія заклікае працоўных адмовіцца ад барацьбы за лепшае жыццё на зямлі і, значыцца, пакорліва цярпець гнёт буржуазіі, эксплаатацыю і беспрацоўе. Пакорлівым яна абяцае вечнае шчасце ў раі, а непакорлівым пагражает вечныя абыяці пекла.

Гэтую пропаведзь рэлігіі аб выратаванні душы ўсімі сродкамі падтрымліваюць капіталісты, бо яна адцягвае працоўных ад рэволюцыйнай барацьбы і дапамагае тримаць працоўных у паслухмансці і эксплаатаціі іх. Гэтая рэлігійная пропаведзь, як дурман, атручвае сазнанне працоўных.

### Органы пачуццяў.

У чалавека, як і ў вышэйшых жывёл, 5 зневінных органаў пачуццяў: орган зроку — очы, орган слуху — вуши, орган абаняння — нос, орган смаку — язык, орган асязання — скора.

**Орган зроку.** Очы распаложаны ў вочных упадзінах і добра ахованы акружочнымі іх касцямі і пакрываючымі іх павекамі. Як толькі дакранецца да вока які-небудзъ прадмет, павекі самі сабой

умомант закрываюца. Пры руху павек паверхня вока пастаянна ўвільгатніяцца слёзай вадкасцю, якая выпрацоўваеца ў слёзных залозах. Гэта вадкасць змывае трапляючыя ў вока пыл і мікрабы.


Вока мае амаль шарападобную форму. Сценкі яго складаюца з некалькіх абалонак, унутры яго знаходзяцца празрыстыя вяшчэствы.

Пры разглядзе вока знадворку мы бачым белую бялковую абалонку, якая спераду замяняецца празрыстай рагавой абалонкай. Пад бялковай абалонкай ляжыць цёмная сасудзістая абалонка, у якой многа вельмі дробных кровеносных сасудаў, жывячых вока (рыс. 93). Спераду

Рыс. 93. Вока чалавека. Рагавая абалонка ўдалена, бялковая абалонка разрэзана і адвернута. Відаць радужная абалонка, зренка, сасудзістая абалонка, зрокавы нерв.

пад рагавой абалонкай відаць каляровы кружок — гэта радужная абалонка, якая прадстаўляе сабой працяг сасудзістай абалонкі. Радужная абалонка бывае розных колераў: шэрага, блакітнага, сіняга, карычневага і г. д. Ад колеру радужной абалонкі і залежыць «колер вачэй». У сярэдзіне радужной абалонкі відаць чорны кружочак — зренка. Яна прадстаўляе сабой адтуліну ў радужной абалонцы. Пры сільным святле зренка памяншаецца, пры слабым павялічваецца. За зренкай у воку ляжыць, празрыстае, чачавіцападобнае цела — крышталік; уся астатнія пласць вока запоўнена празрыстымі вяшчэствамі. Праз зренку пранікаюць унутры вока прамені святла. Прэмні святла праходзяць праз празрыстыя вяшчэствы, якія знаходзяцца ўнутры вока, дасягаюць задній сценкі вока і раздражают унутраную абалонку — сячатку, якая знаходзіцца на ёй і складаецца з разгаліненняў зрокавага нерва. Па нерву ўзбуджэнне праводзіцца ў галаўны мозг, у выніку гэтага мы бачым разглядаемыя прадметы.

Зрок мае вельмі вялікае значэнне ў нашым жыцці і работе, і нам неабходна берагчы вочы ад ўсякіх пашкоджанняў і захворванняў. Ні ў якім выпадку не трэба церці вочы бруднымі рукамі, выціраць іх бруднай хусткай або ручніком. З брудам могуць трапіць мікрабы, якія выклікаюць захворванні вачэй. Асабліва небяс-



печна заразная хвароба вачэй — трахома. Нярэдка яна прыводзіць да слепаты. Вельмі небяспечны ўшыбы і раненні вока.

Для захавання добрага зроку трэба працаваць пры правільным асвятленні. Ад работы пры недастатковым асвятленні стамляюцца вочы і аслабляеца зрок. Але для вачэй шкодна і вельмі яркае сяло — яно разбуральна дзейнічае на сячатку. Пры ўсякім захворванні вачэй неабходна звязтацца да ўрача.

**Орган слуху.** То, што звычайна называюць вухам, ёсьць толькі знадворная частка вуха — вушная ракавіна, ад якой ідзе слухавы праход унутр вуха. Унутранае вуха знаходзіцца ў тоўшчы вісочнай касці. Ва ўнутраным вуху знаходзяцца канчаткі слухавога нерва, і тут успрымаюцца гукавыя раздражэнні.

Вуха — вельмі важны орган, і страта слуху з'яўляеца вялікім няшчасцем для чалавека. Чалавек, які нарадзіўся глухім, становіцца глуханямым, бо, не чуючи чалавечай мовы, ён не можа наўчыцца гаварыць. Глухім можна стаць у любым узросце ў выніку пашкоджанняў і захворванняў вуха. Таму трэба берагчы вухы ад усякіх пашкоджанняў.

**Орган абанияння.** Органам абанияння з'яўляеца ў нас слізістая абалонка верхній часткі поласці носа. У ёй разгалініяюцца канчаткі абанильнага нерва. Найдрабнейшая частачкі пахучага вешчества, пападаючы на слізістую абалонку носа, раздражают канчаткі абанильнага нерва. Па нерву ўзбуджэнне праводзіцца ў мозг, і мы атрымліваем адчуванне паху.

Дзяякуючы органу абанияння мы даведваемся, ці чыстае паветра, якое мы ўдыхаем, ці добраякасная ежа, якую мы ўжываем. У выніку гэтага мы захоўваем сябе ад небяспекі атручвання ядавітымі вяшчэствамі, але толькі тымі, якія маюць пах.

**Орган смаку.** Органам смаку з'яўляеца язык, на слізістай абалонцы якога знаходзяцца смакавыя сасочки. У іх разгалініяюцца канчаткі смакавага нерва. Вяшчествы, якія растворяюцца на канчаткі смакавага нерва, па нерву ўзбуджэнне праводзіцца ў мозг, і мы атрымліваем адчуванні смаку: салодкага, кіслага, салёнага, горкага. Дзяякуючы органу смаку мы засцерагаем сябе ад паддання ў наша цела разам з ежай ядзітых вяшчэств.

**Орган асязання.** Скура, якая служыць пакровам, аховаючым наша цела ад шкодных зневінных уплываў, з'яўляеца разам з тым органам асязання. У скуре ўсюды раскіданы канчаткі адчувальных нерваў, якія ўспрымаюць розныя раздражэнні; дзяякуючы гэтаму мы адчуваем датыканне, цяпло і холад, боль. Пачуццё ася-

зання мае вялікае значэнне ў ахове нашага цела ад шкодных зневажлівых уздзеянняў. Асаблівае значэнне мае асязанне для сляпых, якім яно ў многім замяняе недастаючы ім зрок.

Мы азнаёміліся з будовай і жыццём чалавечага цела. Пры гэтым мы часта параўноўвалі цела чалавека і цела вышэйших жывёл і знаходзілі вялікае падобенства. Гэтае падобенства ўказвае на жывёльную прыроду чалавека.

На падобенства ў будове цела чалавека і жывёл даўно звярнулі ўвагу вучоныя. І, размяркоўваючы жывёл па групах, яны ўпершыню год дзвесце таму назад прылічылі чалавека да жывёльнага свету. Сучасная навука адносіць чалавека да хрыбетных млекакормячых жывёл, іменна да той вышэйшай групы іх, да якой належаць і чалавекападобныя малпы. Гэтым самым навука адварягае «вучэнне» рэлігіі аб tym, што «бог стварыў чалавека».

Але, устанаўліваючы падобенства ў будове цела жывёл і чалавека, навука разам з tym устанаўлівае і адрозненні чалавека ад жывёл.

Пры параўнанні цела чалавека з целам вышэйших жывёл мы адзначалі адрозненне чалавека — яго прямую паходку. Дзякуючы таму, што чалавек ходзіць на двух ногах, руکі яго свабодныя для працы. Праца — галоўнае адрозненне чалавека ад жывёл.

Чалавек вырабляе і ўжывае прылады працы. Да гэтага не дайшла ні адна жывёла. Жывёлы толькі збираюць тое, што дае ў гатовым выглядзе прырода. Чалавек-жа з дапамогай прылад працы вырабляе такія прадукты, якіх няма ў гатовым выглядзе ў прыродзе.

Праца чалавека — свядомая дзейнасць. Такой свядомай дзейнасці няма ў жывёл.

Праца — вось што адрознівае чалавека ад жывёл. І праца — не пракляцце за грахі, як вучыць рэлігія, а неабходная ўмова існавання чалавека. У нашай краіне праца ператварылася «ў справу чесці, у справу славы, у справу доблесці і геройства».

## АБ ПАХОДЖАННІ ЧАЛАВЕКА.

Як паявіўся на зямлі чалавек? — вось пытанне, над якім з даўніх часоў задумваліся людзі і на якое стараліся знайсці адказ.

Розныя народы стварылі многа легенд аб паяўленні чалавека на зямлі. Але ўсе гэтыя легенды, безумоўна, выдумка. Розныя рэ-

лігі таксама спрабавалі даць адказ на гэтае пытанне. Усе рэлігіі пропаведуюць, што чалавек створан богам. Гэтага погляду і трymаюцца веруючыя.

У ранейшы час і вучоныя трymаліся таго погляду, што чалавека стварыў бог. У туу пару наука знаходзілася пад гнётам рэлігіі, і царква жорстка расправлялася з вучонымі, калі яны вучылі не так, як сказана ў «святым пісанні».

Прайшло многа часу, першым прыродазнаўства парвала з рэлігіяй. Многа зрабіў для вызвалення прыродазнаўства ад рэлігіі вялікі англійскі вучоны Чарльз Дарвін (рыс. 94). Дарвін першы даказаў, што чалавек не створан богам, а натуральнымі шляхам у старажытнейшыя часы бярэ сваё паходжанне ад жывёльных продкаў.

Дарвін сваім вучэннем нанёс мацнейшы ўдар рэлігіі, і царкоўнікі вялі ўпартую барацьбу з вучэннем Дарвіна.


І ў нашы дні царква і падтрымліваючая яе буржуазія вядуць барацьбу з вучэннем Дарвіна, таму што яно падрывае рэлігію.

## Аб чым сведчаць рэшткавыя органы ў целе чалавека.

У целе чалавека ёсьць так званыя рэшткавыя органы. Так, ва ўсіх людзей, у каго больш, у менш, амаль ўсё цела пакрыта валаскамі. А якое значэнне маюць гэтыя валаскі на целе чалавека?

Валасы, якія пакрываюць цела млекакормячых жывёл, карысны для іх. Яны ахоўваюць іх цела ад холаду. Валаскі-ж на целе чалавека бескарысны для яго, бо яны не могуць служыць аховай ад холаду. Гэтыя валаскі на целе чалавека ёсьць рэшта таго валасяного пакрову, які калісьці густа пакрываў цела жывёльных продкаў чалавека.

Але зредку і цяпер нараджаюцца людзі, чела якіх скроў пакрыта густымі валасамі. З узростам валасы на целе ў іх вельмі разрастаяцца (рыс. 95).



Рыс. 94. Чарльз Дарвін  
(1809—1882 гг.).

Так выяўляюцца ў чалавека прызнакі яго жывёльных продкаў.

Рэшткавым органам у чалавека з'яўляецца таксама хваставы аддзел хрыбетніка. У жывёл, маючых хвост, гэты аддзел хрыбетніка складаецца з многіх хрыбетак. У чалавека-ж ён складаецца з 4—5 хрыбетак. Гэты не-даразвіты ўнутраны хвост чалавека ёсьць рэшта таго хваста, які быў у яго жывёльных продкаў.

Але, бывае, нараджаюцца людзі і з Рыс. 95. Валасаты чалавек —  
з надворным хвастом (рыс. 96). Звычайна гэта мяккі хвост, без касцей.

Але, хоць і вельмі рэдка, у згадворным хвасце ў чалавека бываюць хрыбеткі, як і ў жывёл. У гэтым таксама выяўляюцца ў чалавека прызнакі яго жывёльных продкаў.

Многа і іншых рэшткавых органаў ёсьць у чалавечым целе, па якіх вучоныя ўстанаўліваюць паходжанне чалавека ад жывёльных продкаў.



Рыс. 96. Хвастаты хлопчыкі.



Рыс. 95. Валасаты чалавек —  
Адрыян Еушчей.

### На што ўказвае падабенства чалавека да чалавекападобных малпі?

Раней мы азнаёміліся ўжо з тым, як многа падабенства ў будове цела чалавека і вышэйших жывёл. Але з усіх жывёл больш за ўсё падабенства ў чалавека з чалавекападобнымі малпамі. Нездарма ім і далі такую назуву: чалавекападобныя.

Чалавекападобныя малпы жывуць у лясах гарачых краін на дрэвах. Звычайна яны лазяць па дрэвах, але часам сходзяць на зямлю і спрабуюць хадзіць на двух ногах, як і чалавек. Ходзяць яны вельмі нязграбна, апіраючыся на свае даўгія пярэднія канечнасці, як на кастылі, або размахваючы імі ў паветры.

Галаўа чалавекападобных малпі вельмі падобна да чалавечай. Чэллюсці ў іх не так значна выступаюць уперад, як у іншых жывёл. Цела іх пакрыта густой шэрсцю, але на твары, на доло-

нях і падэшвах у іх таксама няма валасоў, як і ў чалавека. На пальцах у іх не кіпці, а ногці, як і ў чалавека. У чалавекападобных малпі, як і ў чалавека, таксама няма знадворнага хваста.

Яшчэ больш падабенства ва ўнутранай будове чалавека і чалавекападобных малпі. Шкілеты чалавека і чалавекападобных малпі маюць вельмі многа агульнага ў сваёй будове. У чалавекападобных малпі тыя-ж мышцы, што і ў чалавека. Усе ўнутраныя органы ў чалавекападобных малпі тыя-ж, што і ў чалавека, і маюць такое-ж значэнне. І мозг чалавекападобных малпі больш падобны да чалавечага, хоць і вельмі ўступае яму па сваіх размерах, і на паверхні яго няма так многа звілін, як на паверхні чалавечага мозга.

Такім чынам, мы бачым, што паміж чалавекам і чалавекападобнымі малпамі вельмі вялікае падабенства. З усіх жывёл чалавекападобныя малпы бліжэй за ўсё да чалавека. Гэта ўказвае нам на радство чалавека і чалавекападобных малпі.

Але ці можна на падставе гэтага рабіць вывад, што чалавек і паходзіць ад чалавекападобных малпі, якія жывуць цяпер? Не, як убачым далей, такога вываду навука не рабіць.

### Хто-ж былі продкі чалавека?

У розных пластах зямлі ў час раскопак вучоныя знаходзяць акамяньелыя косці розных калісці існаваўшых жывёл. Чым глыбей пласт зямлі, тым, значыцца, больш старажытным жывёлам належала тыя косці, якія ў ім знаходзяцца.

Пры раскопках вучоныя знаходзяць таксама і косці старажытных малпі, і косці старажытнага чалавека. І вось аказваецца, што косці старажытных малпі сустракаюцца ў больш старадаўніх пластах зямлі, чым косці старажытнага чалавека. Значыць, малпы больш старажытныя жывёлы, чым чалавек.

У час адной з раскопак на азіяцкім востраве Яве вучоныя знайшли некалькі касцей старажытнай істоты, якую яны назвалі малпі а-чалавекам. У гэтай істоте злучыліся прызнакі і малпы і чалавека. Па знайдзеных касцях можна ўявіць сабе гэтага малпі-чалавека.

Рост у малпа-чалавека быў амаль чалавечы. Па бядровай касці можна меркаваць, што малпа-чалавек рухаўся ужо не на чацвярэньках, а на двух ногах. Аднак хадзіў ён усё-такі нязграбна, не як чалавек, але ўжо і не так бездапаможна, як малпа. Па чэрапу можна меркаваць, што галаўны мозг у малпа-чалавека быў значна большы, чым у малпы, але ўсё-ж значна меншы, чым у чалавека.

Словам, гэта і не малпіа і не чалавек, а малпа-чалавек, які су-  
мяшчае ў сабе прызнакі і малпы і чалавека.

У апошні час у Кітai знайдзены косці істоты, блізкай да малпа-  
чалавека, але меўшай яшчэ больш чалавечых рыс.

У розных месцах знайдзена таксама нямала касцей першабытных людзей. На падставе знайдзеных касцей вучоныя установілі, якім быў першабытны чалавек. У першабытнага чалавека было яшчэ многа малпавых прызнакаў. Па ўсяму свайму развіццю ён стаяў вышэй за малпа-чалавека, але, вядома, значна ніжэй за сучаснага чалавека.

Мазгавы чэрап першабытнага чалавека быў большы, чым у малпа-чалавека. Значыць, мозг яго быў развіт больш, чым у малпа-чалавека.

Першабытны чалавек меў прямую паходку. Ён хадзіў ужо значна лепш, чым малпа-чалавек, але усё-ж такі не так добра, як сучасны чалавек. Па будове яго касцей відаець, што ён хадзіў згорбіўшыся, і ногі ў яго заўсёды былі крыху сагнуты ў каленях. Рукі ў яго былі свабодныя, і ён ужываў прылады працы, якія вырабляў з каменя.

Так, вывучаючы выканнёвия рэшткі старажытных малп і старажытнага чалавека, наука прышла да вываду, што чалавек паходзіць ад старажытных, вымершых ужо малп. Гэтыя старажытныя малпы з'яўляюцца продкамі і чалавека і цяпер існуючых пасрод чалавекападобных малп.

Мы коратка азнаёміліся з тым, чаму вучыць науку аб паходжанні чалавека. Яна даказвае, што чалавек натуральным шляхам у старажытныя часы атрымаў сваё паходжанне ад жывёл, малпападобных продкаў. Навука адварыгае «вучэнне» рэлігіі аб стварэнні чалавека богам, як адварыгае яна і ўяўленне аб існаванні якога-б там ні было бoga.

## ДАДАТАК.

### ЗАДАННІ ДЛЯ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ.

#### 1. Жыццё раслін.

##### A. Па тэмэ «Як расселяюцца расліны».

1. Знайсці неабляеўшы яшчэ шар адуванчыка і падлічыць, колькі ў ім паасобных плодзікаў насення. Колькі атрымалася-б раслін калі-б ні адно з гэтага насення не загінула, і калі-б з кожнага на другі год вырасла па такому-ж адуванчыку? Вылічыць, колькі насення можа прынесці ў будучым годзе ўсё патомства гэтага адуванчыка. Дапусцім, што справа пойдзе таксама і да-

лей, — вылічыць, якое будзе патомства нашага адуванчыка яшчэ праз год, праз два гады.

2. Сабраць і разгледзець лятучыя супладдзі, плады і насенне клёна, ліпі, вяза, ясеня, бярозы, адуванчыка, чартапалоха. Сабраць таксама спелыя, але яшчэ не раскрытыя шышкі сасны і елкі. Складці калекцыю на тэму «Распаў-сюджанне насення пры дапамозе ветру».

3. Сабраць і разгледзець узоры чэпкіх пладоў і супладдзяў — рапейніку, ліпучкі, чарады і інш. Сабраныя ўзоры раскладці па сартах у паасобныя каробачкі. Складці калекцыю «Распаўсюджанне насення жывёламі».

4. Сабраць і разгледзець узоры пладоў з сухімі каробачкамі, якія расцрэсваюцца, — галоўкі маку, плады званочкай, плады бабовых раслін і г. д. Складці калекцыю.

#### B. Па тэмэ «Чаму расліннасць у нас не ўсюды адноўлькавая».

1. Сабраць і засушыць узоры адуванчыкаў, вырасшых у розных умовах: а) адуванчыкі з адкрытага сухога месца з ляжачымі на зямлі і вельмі парэзанымі лісцямі; б) адуванчыкі, якія выраслі ў больш цяністых і вільготных месцах, з вялікімі шырокімі прыпаднітымі лісцямі. Расліны выкаапаць з карэнімі і засушыць. Лепшыя ўзоры засушаных раслін наклеіць на ліст паперы, зрабіць адпаведныя надпісы і вывесіць у класе на сияне.

2. Узяць для жывога кутка некалькі дзернавінак едага ачытка. Асобныя раслінкі пакласці на падаконіку без глебы і прасачыць, ці доўга яны будуть аставацца ў такім выглядзе жывымі.

#### B. Асеннія заданні па тэмэ «Культурныя расліны».

1. Примаючы ўздел у асенний уборцы ўраджаю на гародзе, зварнуць увагу на розныя сарты капусты і іншых гародных раслін.

2. Складці калекцыю розных сартоў культурных злакаў.

3. Здабыць у соўгасах або калгасах узоры новых для данага раёна культур і новых палепшаных сартоў культурных раслін.

## II. ЖЫЦЦЁ ЖЫВЁЛ.

#### A. Па тэмах «Рыбы» і «Бесхрыбетныя жывёлы, якія жывуць у вадзе».

1. Налавіць для жывога кутка невялікіх рыбак — карасёў, пескароў, шчыпавак, верхаводак, яёў і інш. Прыгатавіць для іх акварыум або шкляныя банкі. На дно акварыума пакласці слой добра прамытага ракнога пяску, у пясок пасадзіць эладэю або іншыя вадзяныя расліны (зялёныя расліны выдзяляюць на святле неабходны рыбам кіслород). Қарміць рыбак «матыём» (чырвонімі вадзянымі лічынкамі), чарвякамі, дробнымі раккамі (дафніямі і цыклопамі),крошкамі белага хлеба (не кідаць многа, каб корм, які астаецца, не закісаў).

2. Узяўшы заснушуючу свежую рыбу, знайсці ў яе вочы, рот, ноздры, жаберныя крышкі і жабры, плаўнікі парнай (грудныя і брушныя) і няпарнай (хваставы, спінны, падхваставы). Замалываць рыбу з плаўнікамі і напісаць

назву кожнага плаўніка. Паспрабаваць згінаць хвост управа і ўлева, а потым у другім напрамку — уверх і ўніз, у якім напрамку хвост лягчэй і больш гнецца? Якое значэнне мае гэта для руху рыбы?

3. Прасачыць за рухам рыбы ў акварыуме. Якія плаўнікі выконваюць пры гэтым галоўную работу? Ці грабе рыба сваімі парнымі плаўнікамі пры быстрым руху? Якімі плаўнікамі рухае рыба, калі яна стаіць спакойна на месцы?

4. Параўнаць паміж сабою верхаводку або язя са шчыпаўкай або юном. Якая з іх больш плавае і якая больш трymаецца на дне? Якая афарбоўка ў донных рыб і якое яна мае для іх значэнне?

5. Налавіць сачком у сажалцы жукоў-плывунцуў і клапоў-гладышоў. Улетку наловіць там-жа лічынак плывунцуў і лічынак стракоз. Рассадзіць гэтых драпежнікаў па невялікіх банках; карміць насекомымі, чарвякамі, дробнымі рыбкамі і галавасцікамі.

Прасачыць, як усе гэтыя драпежнікі хапаюць і паядаюць здабычу. Назіраць, як плывунец і гладыш запасаюцца паветрам, як яны плаваюць у вадзе, а потым вылавіць іх з банкі і пусціць на стол, — як яны тут рухаюцца?

### **Б. Па тэмах «Земнаводныя» і «Паўзуны».**

1. Узяць для ўтрымання ў жывым кутку розных лягушак і жаб, падрыхтаваўшы для іх адпаведнае памяшканне — тэрарыум. Неабходна, каб у тэарыуме быў падоннік з вадой, куды лягушки маглі-б пагружанца (ваду мяняць і падтрымліваць чыстату). Падкармліваць лягушак або жаб насекомымі (мухамі, тараканамі-прускамі, лічынкамі і чарвякамі). Назіраць, як лягушки і жабы дыхаюць, як яны хапаюць і паглынаюць корм. Ці бяруць яны мёртвых нерухомых насекомых?

2. Злавіць у сажалцы для жывога кутка тритонаў. Пасяліць іх у акварыуме (банцы); верхні край у банцы знутры змазаць салам або маслам, каб тритоны не маглі выпаўзі. Карміць «матыём», дробнымі ракамі, дажджавымі чарвякамі. Назіраць, як тритоны плаваюць і як перамяшчаюцца па дну, — якія органы служаць ім для руху ў тым і ў другім выпадку? З чаго відаць, што тритоны дыхаюць лёгкімі?

3. Узяць увесну лягушачнай ікры, памясціць у банку і назіраць развіццё галавасцікаў.

4. Узяць для жывога кутка яшчарку. Карміць насекомымі (тараканамі-прускамі, муҳамі), даваць вады для піцця. Назіраць, як рухаецца яшчарка, як яна ашчупвае сустречныя прадметы языком, як хапае і есць здабычу, як п'е ваду.

### **В. Па тэме «Птушкі».**

1. Злавіць або купіць для жывога кутка некалькі птушак: зернеедных снегіра, кляста, чыжа, шчыгла) і насекомаедных (сінічак). Даваць ім адпаведны корм: зернеедных карміць зернем і хлебнымі крошкамі (з восені запасці для іх насенне свірэпкі, рапейніку, бярозы і г. д.); насекомаедных карміць мяккім кормам — распаранымі ў гарачай вадзе «мураўінімі яечкамі» (г. зи кукалкамі мураўёў) з прымесцю размочаных тоўчаных сухароў, сушаннымі і потым распаранымі ягадамі бузіны. Падкармліваць сініц кавалачкамі мяса і сала, лічынкамі, чарвякамі. Параўнаць дзюбы зернеедных і насекомаедных птушак. Параўнаць паводзіны насекомаедных і зернеедных птушак, — якія з іх больш рухавыя і якое гэта мае значэнне для іх жыцця?

2. Пабываць у птушкагадоўчым соўгасе, азнаёміцца з інкубацый яек і з тым, як утрымліваюцца і вырошчваюцца там кураняты.

3. Улетку прасачыць развіццё куранята — як расце ў іх пер'е, як развіваюцца ў пеўнікаў шпоры, калі выяўляеца розніца паміж курачкамі і пеўнікамі, калі квактуха кідае куранята.

### **Г. Па тэме «Млекакормячыя жывёлы».**

1. Пабываць у жывёлагадоўчым соўгасе або калгасе. Азнаёміцца з умовамі утрымання і кармлення жывёлы, з прыёмамі вырошчвання маладняка.

2. Пабываць у племянным трусатніку, дзе разводзяць розныя пароды трусоў. Даведацца, чым адна парода адрозніваецца ад другой, як афарбаваныя вони ў розных парод.

3. Пабудаваць трусатнік пры школе. Арганізаваць догляд за трусамі. На вучыщца складаць кармавыя дачы для дарослых трусоў, для матак, выкармліваючых дзяцёнышаў, і для трусанят, калі яны адніты ад маткі (аб нормах кармлення даведацца ў асобных кніжках па развядзенню трусоў).

## ЗМЕСТ.

### I. ЖЫЩЁ РАСЛІН.

Стар.	Стар.
Як рассяляюцца расліны . . . . .	4
Распаўсюджанне насення ветрам . . . . .	5
Распаўсюджанне насення жывёламі . . . . .	6
Раскіданне насення раслінамі . . . . .	7
Пасеў чалавекам насення культурных раслін . . . . .	9
Чаму расліннасць у нас не ўсоды аднолькавая . . . . .	—
Адуванчык . . . . .	—
Лясныя дрэвы . . . . .	11
Расліны сухіх месц . . . . .	13
Водныя расліны . . . . .	15
Культурныя расліны . . . . .	18
Зерневыя культуры . . . . .	19
Гародныя культуры . . . . .	21
Тэхнічныя культуры . . . . .	23
Новыя культурныя расліны . . . . .	24
Аб работах І. В. Мічурына . . . . .	25

### II. ЖЫЩЁ ЖЫВЁЛ.

Аб некоторых бесхрыбетных жывёлах, якія жывуць у вадзе . . . . .	28
Прэнаводныя ракі . . . . .	29
Вадзянія насякомыя . . . . .	30
Марскія жывёлы . . . . .	32
Рыбы . . . . .	33
Наши прэнаводныя рыбы—карась і шчупак . . . . .	35
Акулы . . . . .	36
Глыбокаводныя рыбы . . . . .	37
Промыславае рыбалоўства . . . . .	39
Рыбаводства . . . . .	41
Земнаводныя . . . . .	—
Лягушка . . . . .	—
Якіх жывёл мы называем земноводнымі . . . . .	42
Паўзуны . . . . .	43
Яшчаркі . . . . .	—
Наши змеі—вуж і гадзюка . . . . .	44
Паўзуны гарачых краін . . . . .	46
Птушкі . . . . .	47
Драпежныя птушкі . . . . .	48
Зернеедныя птушкі . . . . .	49
Наши прыяцелі—насякомаедныя птушкі . . . . .	50
Як размнажаюцца птушкі . . . . .	51
Дамашнія птушкі . . . . .	—
Млекакормячыя жывёлы . . . . .	56
Дзікія звяры гарачых і халодных краін . . . . .	—
Марскія звяры . . . . .	61
Жывёлы, адамашненые чалавекам . . . . .	64
Што робіць совецкая ўлада для палепшання жывёлагадоўлі . . . . .	71
Малпы . . . . .	72

### III. БУДОВА І ЖЫЩЁ ЧАЛАВЕЧАГА ЦЕЛА.

Шкілет . . . . .	79
Як злучаюцца паміж сабой косці . . . . .	80
Будова касці . . . . .	—
З якіх вяшчэствую складаюцца косці . . . . .	81
Маладыя і старыя косці . . . . .	82
Хрыбетнік . . . . .	83
Грудная клетка . . . . .	85
Косці канечнісцей . . . . .	—
Косці, пры дапамозе якіх канечнісці злучаюцца з тулавам . . . . .	86
Чэррап . . . . .	—
Мышцы і іх работа . . . . .	87
Скарачэнне мышц . . . . .	88
Работа мышц . . . . .	89
Значэнне працы і фізкультуры для развіція мышц . . . . .	90
Харчаванне . . . . .	—
З чаго складаецца наша ежа . . . . .	—
Страваванне . . . . .	93
Засваенне пажыўных вяшчэств . . . . .	95
Галоўныя правілы харчавання . . . . .	—
Дыханне . . . . .	97
Якім шляхам паветра пранікае ў лёгкія . . . . .	—

Як адбываюцца ўдох і выдых . . . . .	97
Як змяняецца паветра ў лёгкіх пры дыханні . . . . .	99
Барацьба за чыстае свежае паветра . . . . .	100
Ахова ад баявых атрутных вяшчэств . . . . .	101
Кровеабарот . . . . .	102
Кроў . . . . .	103
Як рухаецца кроў у нашым целе . . . . .	105
Трэба берагчы сэрца . . . . .	—
Як выдзяляюцца з нашага цела непатрабныя і шкодныя вяшчэствы, якія ўтвораюцца ў ім	106
Почкі і іх работа . . . . .	—
Скура . . . . .	106
Догляд за скурай . . . . .	107
Нервовая сістэма . . . . .	—
Уласцівасці нерва . . . . .	108
Спінны мозг і яго значэнне . . . . .	109
Галаўны мозг і яго значэнне . . . . .	—
Органы пачуццяў . . . . .	111
Аб паходжанні чалавека . . . . .	114
Аб чым сведчаць рэшткавыя органы ў целе чалавека . . . . .	115
На што ўказвае падабенства чалавека да чалавекападобных мали . . . . .	116
Хто-ж былі продкі чалавека? . . . . .	117
Дадатак. Заданні для самастойнай работы . . . . .	118

*Адказны за выпуск  
Я. Маур.  
Тэхрэдактар Е. Чэбышэва.*

Падпісана да друку  
15/V 1945 г. Тыраж 70000 экз.  
Друк. арк. 7<sup>4</sup>/<sub>8</sub>. Зак. № 816.  
A-5647.

---

3-я типография «Красный  
пролетарий» треста «Поли-  
графкнига» ОГИЗа при СНК  
РСФСР. Москва, Краснопро-  
летарская, 16.

пъ6.